

Рыгор Барадулін

ТОЛЬКІ Б
ЯЎРЭІ БЫЛІ!..

*Кніга павагі
і сяброўства*

Мінск
«Кнігазбор»
2011

УДК 821.161.3
ББК 84(4Бел)
Б24

Складанне
Наталлі Давыдзенкі

Прадмова
Ванкарэма Нікіфаровіча

Заўвагі
Ірыны Сляповіч

Аўтар выказвае шчырую падзяку
Нью-Ёркскаму аддзелу БАЗА і яго старшыні сп. **Віталю Зайку**,
асабіста сп. **Барысу Цынману** за фінансавую падтрымку,
а таксама сп. **Ванкарэму Нікіфаровічу**, **Зміцеру Сляповічу**
і **Ірыне Сляповіч** за творчую і арганізацыйную дапамогу

ISBN 978-985-6976-88-2

© Барадулін Р., 2011
© Давыдзенка Н., склад., 2011
© Нікіфаровіч В., прадм., 2011
© Сляповіч І., заўв., 2011
© Афармленне. ПУП «Кнігазбор», 2011

*М*чырая споведзь і трывожны роздум

Адзін з лепшых на сваёй радзіме і ў свеце сучасных паэтаў прапануе сваім чытачам не зусім звычайную кнігу. Яе змест звязаны з усім жыццём і творчасцю Рыгора Барадуліна, з ягоным заўсёдным, ужо больш за палову стагоддзя, асэнсаваннем жыцця і роздумам над тым, што адбываецца побач, у родных мясцінах, там, дзе ён жыве, і ў розных краінах — і параўнаўча блізкіх, і далёкіх.

А на беларускай зямлі яўрэі і беларусы заўсёды жылі побач, у нейкім побытава-духоўным яднанні. Кантакт гэты даваў, па вялікім рахунку, толькі ўзаемную карысць. Але было і шмат трагічных старонак у гісторыі. Таму і гучыць у вершах, перакладах, эсэ, вершаваных ліставаннях Рыгора Барадуліна заклапочана-тывожны роздум пра лёс яўрэйскага народа і ягонай цудоўнай мовы ідыш, якая, на жаль, амаль знікла. Таму і ўзнікаюць думкі пра далейшы лёс і мовы беларускай, мовы тых, хто заўсёды жылі і былі з яўрэямі разам...

Гэта паэтава асэнсаванне ідзе, вядома, ад рэалій жыцця; але яно падтрымліваецца і пэўнымі традыцыямі, закладзенымі ў сучаснай беларускай літаратуры. Рыгор Барадулін усёй сваёй творчасцю, у тым ліку і гэтай кнігай пераконвае, што ён падхапіў творчую эстафету ад Янкі Купалы, працягваючы словам і вобразнасцю уздымаць да незвычайнай вышыні, як філасофскай, так і эстэтычнай, такія светапоглядныя катэгорыі, як мова, народ, свабода, незалежнасць. Міжволі прыгадваецца славыты Купалавы зварот да яўрэяў, што жылі побач:

Нявольнікі вы сёння з намі разам
На беларускай змучанай зямлі,
Дзе чорны здзек, пасвенчаны абразам,
Гняце нас разам, як звяр’ё, ў крутой пятлі.

У тым жа вершы Янка Купала нагадвае яўрэям, што «адны вас беларусы шанавалі, як блізкіх родных — да святлейшае пары» і што «Беларусь пад крыллямі сваімі вас грэла й вашым нянькаю была дзіцям». А Рыгор Барадулін у сваіх перакладах твораў яўрэйскіх паэтаў, у нарысах пра іх і пра вядомых дзеячаў яўрэйскай культуры і мастацтва своеасабліва працягвае купалаўскую думку-выснову, звяртаючы асаблівую ўвагу на тых творцаў, якія давалі ўзоры выдатнейшага вобразнага беларуска-яўрэйскага сугучча. Напрыклад, на Марка Шагала. Прыгадаем толькі вобразныя кампазіцыі шэрагу шагалаўскіх цудоўных твораў. Закаханья ў іх лятуць над Віцебскам, можа, таму, што імкнуцца туды, куды (напісана мастаком і паэтам амаль адначасова) і лірычны герой Янкі Купалы: «К зорам агністым, к прыволлю нябеснаму, вырваўшы з ціны жыццёвай душу, мчыся, не дайся цярпенню балеснаму, горда пакінь земляную глушу! К зорам, што так над табой разгараюцца льніста ў мільённай на небе сяўбе, рвіся, хай думы прабіць цьму стараюцца...»

Цытую ўсё гэта падрабязна таму, што інтанацыйна-вобразная сувязь з узорамі класікаў мне вельмі выразна бачыцца і ў прыцішаных, але выпакутаваных радках аўтара кнігі:

Апошнія паэты яўрэйскія.
Каму чытаць ім вершы свае на ідыш?
Ці ветру ў полі,
Ці дрэву, якому журба дагінае голле?
Верш кожны на ідыш,
Як той падкідыш, —
Прылашчыць няма каму.

І яшчэ на адзін светапоглядны аспект Рыгора Барадуліна нельга не звярнуць увагу, чытаючы гэту кнігу. Маецца на ўвазе ягонае агульнае адчуванне і разуменне творчага працэсу, і арыгінальнага, і перакладнога, заснаванага на вельмі глыбокім вызначэнні-закліку славутага Максіма Багдановіча «не толькі свайму народу, але і сусветнай культуры несці свой дар». Адсюль і мастацкі ўзровень і арыгінальнай творчасці Рыгора Барадуліна, і яго самаадданай перакладчыцкай дзейнасці. Ён добра разумее неабходнасць увесці ў нацыянальны беларускі культуралагічны кантэкст шэдэўры сусветнай класікі і лепшыя творы сучаснай літаратуры розных краін і народаў. Прапанаваныя ў гэтай кніжцы пераклады твораў яўрэйскіх паэтаў — толькі невялікая частка той спадчыны розных народаў з розных краінаў свету, якую Барадулін цудоўна агучвае на сваёй роднай мове. Адначасова ён яшчэ і яшчэ раз паказвае чытачам неабмежаваныя магчымасці беларускай мовы, на якую могуць быць паспяхова пераствораны іншыя сугуччы з блізкіх і далёкіх моваў, не падобныя і своеасаблівыя рытмы, вобразы, думкі...

Найвышэйшы мастацкі ўзровень вылучае вершаваныя прысвячэнні Рыгора Барадуліна вядомым дзеячам яўрэйскай культуры — Марку Шагалу, Рыгору Бярозкіну, Заіру Азгуру, Рыгору Рэлесу і многім іншым. Найцудоўнейшыя ўзоры сапраўднай паэзіі — вершы паэта, створаныя непасрэдна на тэмы са шматпакутнага жыцця яўрэяў: «Апошнія паэты яўрэйскія...», «Над Ямай», «Шалом, Ерусалім» і асабліва кранаючы душу і сэрца цыкл «Стане Віфлеемам сэрца», напісаны ў выніку спаткання са святой зямлёй Ізраіля. Асобныя радкі з гэтага выпакутаванага паэтычнага асэнсавання ўваходзяць у свядомасць адразу і застаюцца з табою на ўсё жыццё.

Чый Бог

Адзін за ўсіх хварэе?

Смяецца з нашых звадаў

Лёс.

Бо ў старасці мы ўсе —
Яўрэі,
Як малады Ісус Хрыстос.

Падзякуем Рыгору Барадуліну за падрыхтоўку гэтай унікальнай кнігі з такім вельмі аналітычным і актуальным гучаннем. Яна не падобная да многага, што выдаецца сёння ў многіх краінах свету. Але яна вельмі патрэбная і як кранальны напамін аб тым, што было, і як заклік задумацца над многімі праблемамі будучыні.

*Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ,
Чыкага*

СТВАРАЛЬНІКІ ВЫСОКАЕ КРАСЫ

*П*олькі б яўрэі былі!

Чакаюць, прыйдзе светлы год
І голас кожны будзе ўчуты.
Яўрэі — праведны народ,
Абраны Богам
На пакуты.

І такі чакаюць. З сівых вякоў.

Думаю, не будзе кашчунствам, калі да Усявышняга суаднесці зямную послаўку: «Хто каго любіць, той таго й чубіць».

Бог любіць яўрэяў, Бог ніколі не пакідаў іх, бо яўрэі заўсягды жылі з Богам у душы.

Выгнаннем і валачомніцтвам правяраў іх ды гартаваў душы пабожныя. Адлучаў ад спаконнае радзімы, каб жыло жаданне вярнуцца на радзіму, мець сваю радзіму, а значыцца, шанаваць яе, сніць яе, не магчы жыць без радзімы.

Часам думаеш, а ці не шкодзіла б і нам, беларусам, пабыць выгнанцамі, каб шанаваць сваю святую зямлю. Пісаў жа вялікі сын Беларусі Адам Міцкевіч, што радзіма, як здароўе, толькі тады й вяльмуеш яго, калі страціш.

Беларусь стала для яўрэяў цёплай хатай. У нас яўрэі ніколі не адчувалі сябе прыхаднямі. Для беларуса яўрэй гэтулькі свой, што не кожны беларус ды яўрэй помніць пра ўцёкі яўрэяў у Беларусь ад пераследу ў сярэднявечнай Еўропе.

З Беларусі выйшла безліч славутых дзеячаў культуры, літаратуры, палітыкі. Адзін толькі пералік назыўны заняў бы добры том.

Яўрэі захавалі сваю мову й добра засвоілі беларускую. Некаторыя да таго добра, што сталі класікамі беларускай культуры. Не гэтак і шмат хто з беларускіх пісьменнікаў так глыбінна адчуваў беларускае слова, народны дух, як Змітрок Бядуля (у яўрэйстве Самуіл Плаўнік).

Мовы нашыя ўзаемабагачаліся. Словы, як тыя птушкі, пераляталі з-пад аднае страхі пад другую.

Гэта ў асноўным праз ідыш з нямецкае мовы ў беларускую прыйшлі й цэгла й дах, і цыбуля й цвік. Ды шмат іншых словаў, якія неслі гандляры, майстры, дарожныя людзі.

А паколькі ідыш узнікла на грунце пляцдорф, а класікі жылі ў перавазе сваёй на Беларусі, беларускія словы прыжыліся ў мове яўрэяў. Тут і татэ й ласкэ, бульба й вечэрэ (вячэра), сажалкэ й самагон. Усяго не злічыць. Кажуць жа: жыдоўскі зараз, як беларускі пачакай.

Послаўка «дарагі куток, дзе адрэзан пупок» датычыцца ўсіх людзей. Пра гэта і ў ксёнжцы Змітрака Бядулі «Жыды на Беларусі»:

«І ні адпаведаюць праўдзе паказанні большасьці антысэмітаў, што жыды ні маюць пачуцця кахання да таеі зямлі, дзе яны жывуць... Гэта было б проціў законаў прыроды. Адно толькі — гэта цяга да бацькаўшчыны ў іх абвеена асобым трагізмам. З аднэй стараны — жыццё на чужыне соткамі год, дзе даконывалі іх розныя антысэміты і жыдаеды, хочучы ні толькі знішчыць іх фізычна, як пагромамі і грабежніцтвамі, але таксама і апаганіць іх душу — рэлігію — пад відам розных крываваых нагавораў і крытыкі Тальмуду. З другой стараны — далёкая Палестына, з якой яны выгнаны ўжо 2000 гадоў, — акрапляла самабытнай расою ў душы кожнага жыда тыя карэнні, якія зьвязваюць яго з зямлёю, дзе ён жывець. Яго каханне да новай бацькаўшчыны — нэрвоае, балючае і нізразумелае прэдстаўнікам другіх нацыяў».

Бедната ўвогуле не мае вялікае адрознасці. Беларуская й яўрэйская не выключэнне. Разам гаравалі, разам весяліліся, нязлосна адзін аднога спрабавалі абхітрыць.

Яўрэй-гандляр не драў так з пакупца скуру, як савецкія ды постсавецкія гандляры. Ён тут жыў стала, ён дбаў, каб і заўтра прыйшоў да яго купляць ці браць у доўг Янка ці Мікіта.

Верхавінне любога народа болей падлеглае вятрам часу, вятрам зменаў, чымся карані. Зноў жа Змітрок Бядуля піша пра гэта:

«Што датычы дальнейшых адносін жыдоўскіх сьвядомых сфэр да беларусоў, то гісторыя іх так вышколіла, што, на жаль, па большасьці яны арыентуюцца толькі грубай сілай. Чый верх — таго і праўда...»

Гэта не папрок, а проста канстатацыя: меншына беларускага яўрэйства падтрымала ідэю беларускага Адраджэння, беларускай дзяржаўнасці на звільстых паваротках нашае пакутнай гісторыі.

Тут варта горка заўважыць, што яўрэі ў гэтых стасунках падобныя да нас, беларусаў. Узаемаўплыў.

Аж яшчэ хочацца цытаваць Змітрака Бядулю з той жа ксёнжкі «Жыды на Беларусі». Выйшла яна ў 1918 годзе, а гучыць да болю сучасна:

«У пэрыядзе амерцьвення беларускага нацыянальнага асьведамлення, жыды, як і самі Беларусы, хоць добра ведалі беларускую мову, але глядзелі на яе як на «мужыцкую», і, русіфікуючыя самі, нісьвядома служылі русіфікатарскай ідэі Вялікаросіі. Але гэта быў той багаты кляс, каторы атрымаў сваю навуку ў расійскіх школах, а што тычыцца простых местачковых жыхароў, то апрача роднай мовы яны ведаюць толькі беларускую.

Ад самага пачатку беларускага адраджэння, амаль ні побач з першымі піанэрамі беларускага руху пайшлі, хоць і ў малым ліку, і жыды, выйшоўшыя з вёскі; хаця шырэйшыя інтылігентныя масы жыдоўства, асабліва ў местах, ні могуць ішчэ пазбыцца сукцэсаў расійскага тут уладання і ўсё ішчэ служаць праваднікамі русіфікацыі».

І гэта і пра яўрэяў, і пра нас, браткоў беларусаў. Час бяжыць хутка, а гісторыя змяняецца марудна. А калі й змяняецца, дык не на нашу карысць, на карысць Беларужчыны.

У Беларусі гістарычна ніколі не было антысемітызму. Бо не па Хрыстовых гэта запевадах гнаць гнаных, цкаваць прытуленых, рабаваць сваіх. А яўрэі сталіся беларусам сваімі.

Міхал Федароўскі ў адным з тамоў «Людз беларускага» прыводзіць народную парадзу: «Калі хто цяжкахворы, то трэба даць на жыдоўску школу, рабінові, калі хто можа, то яны найлепей Бога ўпросяць, каб выздаравеў». І тут жа робіць заўвагу:

«Гэта ёсць найлепшы довад, што люд тутэйшы ўмее шанаваць сурова рэлігійнасць і ў іншых веравызнаннях».

Папераблытаўся, перамяшаўся нават сам побыт. І дзяцей ад змешаных шлюбаў так і звалі мяшанцамі. Без малейшае ноткі знявагі.

З усмешлівай сур'ёзнасцю даводзілі, хто жэніцца на яўрэйцы, у тога свінні вядуцца.

Кпіны заўсягды былі нязлосныя. Натуральна, што народ любіць пакепліваць з самога сябе дый са сваіх суседзяў, сяброў, пабрацімаў.

Гэта не праява антысемітызму, калі малыя забягалі ў краму дый пыталіся ў крамара-яўрэя, ці прадаюцца свіныя падкоўкі.

Па вуліцы йдзе беларуская маладзіца, а з адчыненых дзвярэй крамы крамарка гукае:

— Сяроўка, сяроўка, хадзі да мяне!

Маладзіца недачуе, што крамарка наўмысна прапускае адну літару ў слове «сяброўка», зычліва кажа:

— А мая ты сяброўка, часу не маю, шыю, мыю, печ палю. І крамарцы наплывае анекдот пра мытую шыю й гасцей. Дагэтуль смачна мне ад салодкай тушанай морквы. Мама тушыла яе амаль па рэцэпту цымесу. І калі на зgone стагоддзя быў я ў гасцях у былога рэжысёра тэатра імя Якуба Коласа ў спадара Казіміроўскага, частуючыся цымесам, узгадаў маміну тушаную моркву. Гэта ў Стакгольме жонка Казіміроўскага на чысцоткай беларускай мове запрашала мяне за стол, успамінала, як працавала яна да вайны ў газеце «Піонэр Беларусі», і ў Швецыю бабруйчанін Казіміроўскі ды жонка ягоная ўзялі з сабой родную ім беларускую мову.

Дома ў нас, бывала, казалі, што трэба йсці да шаўца й даць ботам асаюзкі. Бо так гаварылі шаўцы-яўрэі — асаюзкэ.

Пра дзяўчыну, у якой было багата кавалераў, казалася: «У яе ахосалы завяліся». Пра маладзіцу, асабліва папулярную ў мужыкоў, заўважалі: «Да яе ўнаначкі бахары ходзяць». А на ідыш ахосэлэ — жаніх, бохэр — кавалер. Яшчэ было ў гэтым шэрагу й слова «сюбар». Яно неяўрэйскага паходжання. Але таксама ад нейкіх нашых сужыхароў.

Як карані зялёных дуброваў, перапляліся, перавязаліся беларускія й яўрэйскія песні, казкі, паданні, прыбабунькі. Колькі, да прыкладу, іскрыстасці ў папеўцы:

Гірша з Моўшам добра жыў,
Гірша кроіў, Моўша шыў.
Гірша з Моўшам дровы сек,
Гірша Моўшу хвост адсек.

Альбо ўзор эратычнае народнае лірыкі:

У балоце пад кустом
Цяцера нясецца.
Любіць жыд жыдоўку так,
Аж ярмолка трасецца.

Неапуджаны беларускі краявід. Беларуская рахманая птушка. І на гэтым тле трасецца экзатычны галаўны ўбор. Як казалі б савецкія літаратуразнаўцы, паэзія сацыялістычная па змесце й нацыянальная па форме.

Фальклор зафіксаваў і сацыяльныя змены ў грамадстве.

Рыса аселасці стрымлівала яўрэяў, не давала выйсці за межы заварожанага кола ні думцы, ні слову. Адсюль і фанатызм. Адсюль, пры ўсёй мудрасці, і празмерная даверлівасць яўрэяў. Бальшавікі сыгралі на даверлівасці. Як бы размылі рысу аселасці, нават дапусцілі яўрэяў да нейкіх пасадаў. І пяляся таму ў народзе:

Гоп, мае драчанікі,
Ўсе жыды начальнікі,
А ў калгасе дуракі
Дзеруць межы, як быкі.

Сярод яўрэяў бытаваў такі як бы анекдот. У яўрэйскае мястэчка прыехаў Борух ледзьве не камісарам. (Мама мая некалі называла камісараў камісраямі.) Борухава маці й хваліцца суседкам:

— Вой, прыехаў Борух міт партупей, міт наган, міт оп тваю маць!

Усё, што дала рэвалюцыя былому рысааселаўцу.

Гэта ўсё жаргы-шмарты. Без іх яўрэй не яўрэй.

А глыбінная душа яўрэйства ў досціпах, у казках, у песнях, у зычэннях, у заклёнах кштальту гэтага:

У чорным моры чорны камень маўчыць.
У горле вароніным костка тырчыць.

Паганая свечка з сала свінога.
Для п'яніц карчма,
Для праведнікаў сінагога.
Ляціць Гурмізах на перапудзе,
Дзе не стаялі ніколі людзі,
Дзе не пасвілася вясёла жывёла,
Дзе ўся з жалеза зямля наўкола,
Дзе неба з медзі на сто зямель.
Ратуй мяне, Зэдыкіэль.
Ацалі мяне, Тафтыф'ях.
Бог праўдзівы, прымі мой страх.
Душа мая ў Тваёй правіцы.
Хай мне ўсё існае
Бачыцца й сніцца,
Як аб сустрэчы з Табой
Напамін. Амін.

Душа. На яе палююць усе ідэолагі, усе спадручныя дыктатараў рознага калібру.

Бальшавізм як працяг вялікадзяржаўнага шавінізму спачатку, калі трэба, вытварае й нязграбную альфабэту й мову пераймяноўвае, а пасля ўсё зачыняе цяжкім векам дамавіны русіфікацыі.

Яўрэям напачатку адчынілі школы, газеты, тэатры. Ідыш назвалі яўрэйскай мовай. (Як у Малдове вынайшлі малдоўскую мову.) А потым школы і ўсё друкаванае й вуснае яўрэйскае зачынілі.

Перад вайной 1941–1945 гадоў мне, малому, балюча запала жудаснае відовішча. Праз вокны зачыненых яўрэйскіх школаў ляцелі кнігі, як тыя птушкі з адарванымі крыллямі. Літары, як птушыныя лапкі на снезе, на старонках гэтых бяздомных кніжак поўніліся лютай распаччу, немым жалем.

Пазней зразумеў, што яўрэйскія кнігі — сумны лёс беларускіх старадрукаў, вуніацкіх і глыбінных крывіцкім духам нашых фаліянтаў.

Антысемітызм і вялікадзяржаўны шавінізм, як пісаў пралетарскі паэта Маякоўскі, «блізнецы-братыя».

Спрадвеку ў беларускае мове слова «жыд» не мела й слабога водценю абразы, прынізу.

Натуральна гучаць выслоўі: жывіце, як брацці, а рахуйцеся, як жыддзі; пагавары з ім, як цар з жыдам; у яго грошы, як у жыда; пайшлі нашыя жыдкі ўгору.

Бальшавікі з Масквы прынеслі ў слова «жыд» значэнне абразы, непрыхаванай нянавісці. Быў прыняты ўказ, па якім за слова «жыд» давалі да пяці гадоў турмы. І гэта пачало мацаваць і без таго моцную сталінскую дружбу народаў.

Стахван ці Якута, ад прадзедаў сваіх засвоіўшы слова «жыд» як самае нармальнае, не маглі зразумець, у чым тут тоіцца зло. Збяруцца за чаркай, бывала, а Янкель і пад'юрлівае Івана:

— Ну, хто я? Скажы.

— Жыд! — вырываецца само з вуснаў Іванавых.

Так, далёка не ходзячы, нявоглядзю й заробіць рахманы беларус тэрмін. Адыходзячы ў турму, грозіцца, што, адседзеўшы, адпомсціць. І гэтак чым далей, тым меней дроў, бо дрэвы ўсе павысечаныя.

Пачаліся звадкі на пабытовым узроўні.

Згадваецца перадвайна. У нашага суседа Васілька было ажно пяць дачок. Біўся як рыбіна аб лёд, зарабляў дзе мог на хлеб надзённы. За нешта схапіўся Васілёк з Іцкам, а той яму й кажа:

— Ну што, Васілёк, мы вас у торбачку пасадзілі, засталася толькі зашморгнуць.

А што сам Іцка сядзеў у савецкай торбачцы, яму і ў галаву не прыходзіла. Савецкая прапагандысцкая малатарня добра малаціла мазгі ўсім нацыям.

Прыйшлі немцы. Абгарадзілі некалькі вуліцаў, у асноўным тыя, дзе жылі яўрэі, абнеслі калючым дротам, заганалі туды ўсіх вушацкіх яўрэяў.

Ідзе Васілёк і бачыць за дротам Іцку. Дый пытае:

— Ну, хто каго пасадзіў, хто зашморгваць торбачку будзе?

Гэта абсурдна-сумны дыялог двух вырачэнцаў.

Немцы ў люты мароз рабілі пажар у гета, а пасля брандспойтамі аблівалі ўсіх вязняў, быццам тушачы пажар. Рабілі герояў «Камсамольскага білета» Аркадзя Куляшова.

Бальшавікі ўвялі пятую графу ў анкеце, правакавалі справу крамлёўскіх лекараў, перад смерцю «бацькі ўсіх народаў» забівалі апошнія цвікі ў нары ў Бірабіджане, куды бацька гэны меўся зvezці яўрэяў з усяе савецкае імперыі.

Гітлераўцы ў Празе рабілі унікальны музей зніклай нацыі.

Сталіністы да музея не датумкалі.

І абаранялі бальшавікі жыдоў ад іхняга ж наймення, душачы яўрэяў у сваіх гарачых абдоймах.

У народзе хадзілі розныя каламбуры, як: «Жыд — доўга будзе жыць, яўрэй сканае скарэй».

Веселуны прапаноўвалі замест формы «жадаю» — «яўрэю». Прыкладам: «Яўрэю вам моцнага здароўя».

Шасцідзiesiąтыя гады. Дачка мая Ілона летуе ў бабы Куліны. Маці ейная пайшла ў госці да апошняй у Вушачы сям'і Допкіных. Ілона й пытаецца:

— Дзе мама?

Мая мама адказвае:

— Пайшла к жыдам.

Малая перапытвае, да каго.

— К яўрэям, — удакладняе мая мама.

Тады Ілона зноў пытаецца:

— А кляўрэі кусаюцца?

У мамы блыталіся два назовы, адзін звычайны, другі навязаны ўладамі.

Адно зіму ездзілі мы з Хаімам Мальцінскім да мамы маёй у Вушачу. Я перакладаў вялікую па сучасных мерках паэму Мальцінскага «Двойра». Дарэчы, аўтар прысвяціў гэтую паэму маёй маме Куліне.

Хаім на мыліцах (на фронце пакінуў нагу), хадзіць яму цяжка, але ідзем, як у Вушачы кажучь, на той бок. Там ля Бутаўскага могільніка жудасная магіла з болей як дзвюма тысячамі яўрэяў, расстраляных гітлераўцамі. Ніякага знака, не тое каб помнік ставіць, савецкія ўлады забараняюць. (Не па-савецку загінулі няшчасныя.) Вяртаемся назад, поўныя жальбы й смутку, а на-сустрэч нам вушацкая маці-гераіня, вострая на язык Грахольская. Спынілася, узрадавалася:

— Ай, як я рада, што хоць жывога жыдка ўбачыла! А то звялі зусім у нас.

І абдымаць Хаіма. Узрадаваўся й Хаім. І ў галаву яму не прыйшло крыўдаваць за слова «жыдок».

Ішоў час. Засвойвалася, заганялася ў мазгі, што слова «жыд» гучыць як лаянка, як абраза. І цяпер ужо цяжка ўжываць гэтае спаконнае, законнае ў шмат якіх мовах Еўропы слова.

«Яўрэй» даслоўна перакладаецца як «з таго берага чалавек». А з якога?

Куды дзець іўдаізм, Вечнага жыда, ідыш?

Можа, слова «габрэй» і прыжывецца. Гэта зноў жа пераагу-чаны яўрэй.

Слова «жыд» мусіць заставацца ў гістарычным кантэксте.

А мова, на якой мала ўжо хто з яўрэяў размаўляе й піша, на-зываецца ідыш.

Тут мне прыгадаўся анекдот-побыль: «Гэта яшчэ тады дзе-ялася, калі ў нашых рэчках было шмат рыбы, а ў местах ды мястэчках шмат яўрэяў».

Па тэлефоне доўга, як гэта любяць не толькі яўрэі, размаўляюць удвох. Раптам у размову ўрываецца расійскі голас маладога гэбіста:

— Перестаньте разговаривать на иностранном языке. Я ни-чего не понимаю!

У ранейшыя часы тэхніка падслухоўвання была не такая дасканалая, як у нас цяпер. Усё рабілася, што завецца, уручную.

Сумна, але гэтая «замежная» мова амаль ужо не гучыць на беларускіх вуліцах. Яе вывелі з ужытку, як слова «жыд». А яна ж пачувала сябе як дома у нашай талерантнай Беларусі.

Следам за ёй ідзе й мова-гаспадыня. І гаспадыні сказалі гэчна: не выганяем, але просім вон!

Няхай сабе жыд будзе называцца яўрэем.

Толькі б яўрэі былі! [...]

2000

Пастаялец нябёсаў

Марк Шагал, як і вялікія мастакі Адраджэння, паэт. Ён хацеў пакінуць слова, бо слова трывалейшае за палатно, няхай і вян-нейшае ва ўспрыманні наступных пакаленняў палатно. Слова ідзе ў неба да Бога, бо само слова ад Бога. Відаць, і Гамер пісаў палотны ці разьбярыў, але вечнасць захавала ў памяці сваёй толькі гамераўскае слова.

І ў сваіх палотнах Марк Шагал ішоў ад слова. Гэта ж слова задоўга да жывапісу малявала, як хата ідзе, як чалавек губляе галаву, як дождж ідзе, як смяецца сонца. Слова ўсё можа.

Бо карані слова ў сівым паганстве, язычніцтве. Паганства ж інтэрнацыянальнае па сутнасці сваёй, хіба ў канкрэтыцы рознае. Невыпадкова з'яўляецца певень на палотнах майстра, бо гэта птушка — служба бога агню, пажару. А пажар якраз і свяціў Марку Шагалу ў першыя хвіліны з'яўлення на свет. Свяціў сімвалічна, свяціў фатальна.

Ад слова і касмічнае бачанне Марка Шагала. Гэта маленства ўспамінае: «Галава ў мяне ўжо ціха лётае па пакоі. Столь — празрыстая. Аблокі і сінія хмары ўваходзяць у хату разам з пахам поля, канюшні, дарог».

Біблія, у аўры якой спасцігаў свет Марк Шагал, дыктавала яму вобразы, давала апратку слоў фантазіі мастака. Адсюль і анельскія крылы: «Мае цёткі, Муся, Хая і Гуча! На анельскіх крылах лёталі яны па базары — над кошыкамі ягад, вінаграду, груш...»

Адчуванне свайго роду ў вяках, у зямным космасе таксама ад боскага слова. «А Пасха! ні маца, ні хрэн не хвалявалі мяне гэтак, як Агада і чырвонае ў поўных шклянках віно. Мне хацелася апаражніць усе шклянкі! Нельга, немагчыма. Віно ў бацькавай шклянцы часамі здавалася чырванейшым. Яно зіхцела цёмна-фіялетавым каралеўскім пурпурам, святлом усіх гета, наканаваных майму народу, ззяннем спякотнай пустэльні, пройдзенае ў гэтулькіх пакутах...»

Здаецца мне, што слова пасылаў Марк Шагал у перапыты, у выпыты і на зямлю, і на неба, а следам ішлі фарбы. «Фэст фарбаў, фэст персанажаў. І слова слухалася мастака, слугавала яму. «На самой справе, такой розніцы — паветра выдыхаеш альбо слова», — прызнаваўся падданец слова і арбы.

Ад будучых войнаў, ліхалеццяў, пажараў пасяляў абачліва сваіх людзей, коней, козачак мастак на небе. «Калі быў я яшчэ хлапчуком, мне ўвесь час здавалася, што нехта за намі гоніцца. Вось чаму персанажы мае сягнулі ў неба задоўга да касманаўтаў...»

Цяпер ведаем мы, што з космасу ўсё відаць на зямлі, да драбніц. А Марк Шагал яшчэ ў 1944 годзе пісаў: «Дзясяткі гадоў майго лунання ў нябёсах добра паказалі мне, што адбываецца на зямлі...»

Пастаялец нябёсаў Марк Шагал зноў паяднаў разлучаныя вякамі гук і колер, паяднаў двухкрыла, па-анельску.

У сталым сваім вяку маэстра зазначыў: «Калі ж казаць пра жывапіс, дык я вельмі шмат раздумаў пра фарбу, якая завецца любоў».

Словам мацаваў, доўжыў жыццё фарбы, якой маляваў аблічча неўміручасці. Сваё аблічча.

І спадзяваўся: «...а мне будзе здавацца, што ўсе жыхары Віцебска і ваколяў глядзяць здалёк на тое, што я намалюваў за сваё жыццё».

І глядзіць свет і Сусвет, і пазнае сябе, і дзякуе вялікаму Марку Шагалу.

1992

С кожны ў мур цаглінай лёг жывой...

Сапраўдны паэт адкрыты, як бор, дзе неруш можа знайсці толькі той, хто бор гэты любіць і ведае.

Сапраўдны паэт шчыры ва ўсіх праявах сваіх. Шчыры ў пра-роцтве, шчыры ў споведзі, шчыры ў памылках сваіх.

Сапраўдны паэт — летапісец не дакладны ў датах і ў розных лічбах, але шчыра дакладны ў душэўных парываннях, у паказе бяды і радасці сваіх адначаснікаў, дакладны ў сваім часаўспрыманні, сугучны агульнаму настрою.

Яўрэйскі паэт Ізі Харык быў паэтам сапраўдным. Ды тут адразу хочацца зрабіць папраўку. Нельга, відаць, пра паэта казаць «быў». Паэт, калі перафразаўваць Шолама Алейхема, як талент: калі ёсць, дык ёсць. Дык вось, Ізі Харык — паэт сапраўдны. І гэта ў свой час ва ўступным слове да аднатомніка паэта пацвердзіў выдатны знаўца паэзіі, незабыўны Рыгор Бярозкін: «Ізі Харыку пашчасціла пры жыцці зведаць гучную славу і папулярнасць. І славу натуральную, што ідзе ад арганічнага ўзаемаразумення паміж паэтам і яго чытачом».

Адданасць. Гэтым актыўна-эмацыянальным словам названа адна з лепшых па выкананні паэм Ізі Харыка, гэтым падкрэслена-прыналежным словам іменаваны і томік яго выбранае паэзіі. Адданасць свайму народу, сваёй мове, нарэшце, адданасць справе рэвалюцыі вылучала Ізі Харыка з усёй паэзіі, што ўзнікла пасля

Кастрычніцкага перавароту. Менавіта рэвалюцыі ў бальшавіцкім разуменні быў найболей аддадзены Ізі Харык. Сын местачковага шаўца-рамесніка паверыў бальшавікам. Паверыў, што будзе развівацца мова ягонага народа, што ўсе будуць роўнымі, што новы лад нясе шчасце, пра якое вякамі марылі шмат якія народы Расійскае імперыі. І шчыра апяваючы ўсе рэвалюцыйныя змены, паэт тым самым пакінуў сведчанне абуджанага да дзеяння хамства натоўпу, якое звалі справядлівым гневам рабочых і сялян:

І добра так, і любя так
Цяжкім абцасам — на гардзіны,
І добра так,
І любя так
У ботах тупаць цераз залу...

Гераізацыя працы ўспрымалася тагачасным чытачом як належнае. Сёння ж гэта — паэтычны дакумент аб рабскай працы, толькі пад сацыялістычным лозунгам:

Было чутна, як людзі стараюцца вочы самкнуць...
Спяць героі мужнай працы і не бачаць зор.
І цяпер ім, мусіць, сніцца той жа самы торф.

Ды калі паэт адыходзіў ад маштабаў сусветнай рэвалюцыі, услаўлення сацыялістычных будняў, ён рабіўся паэтам вобраза, радка, дэталі. Бо глядзеў на свет вачыма сына рамесніка, вачыма чалавека, цесна звязанага з Беларуссю. Нават трамвай яму здаецца жывой істотай:

Выпаўз апошні трамвай
І спіць на хаду, нібы конь...

Толькі вока паэта, які ўвесь час думае пра вечнае, пра жыццё і смерць, магло ўбачыць:

Ціха цягнуцца калёсы,
Ды ўсё роўна мерцвяку.

Славіў рэвалюцыю, блізіў прывід, які доўга блукаў па Еўропе, а душой паэта адчуваў чорнага чалавека, як і Сяргей Ясенін. Ці быў гэты чорны чалавек з адпаведнай савецкай установы, ці

спадручны лёсу, не мог адказаць паэт. Дый думкі адганяў гэтакія, бо быў членам ЦВК БССР, членам-карэспандэнтам АН БССР, рэдактарам часопіса «Штэрн». Таму і неадумная ўпэўненасць:

Можа, нехта ў мяне
Будзе ноччу страляць,
Але хіба са мною
Сустрэнецца куля?

І сустрэлася. І савецкай была. І адліта была рабочым, якога ў вершах уносіў паэт. (Памятаеце верш Мікалая Гумілёва: «Пуля, им отлитая, просвищет / Над седою, вспененной Двиной, / Пуля, им отлитая, отыщет / Грудь мою, она пришла за мной»?) І зорка (штэрн) лёсу не памагла.

Але паэзію не забілі. Паэзія Ізі Харыка засталася. Як кожнага сапраўднага паэта Ізі Харыка трэба чытаць у арыгінале. Ды бальшавікі забівалі і паэта, і мову. Мёртвы паэт і мёртвая мова не страшныя ніякой ідэалогіі. Халадзею нутро ад двух несумяшчальных слоў — мёртвая мова.

Беларускаму чытачу асабліва прыемна чытаць словы любові паэта яўрэйскага народа да Беларусі:

Я знаю цябе, Беларусь, як пальцы свае і далоні,
Апоўначы нават змагу пазнаць твае сцэжкі крывыя.
І мяккі, пявучы заход, палаюча-свольны сасоннік,
Бярозы у снежнай імжы, і рэкі, і тракты сівыя.

Гэтак можа сказаць чалавек толькі пра роднае яму. Трэба нарадзіцца на зямлі, любіць яе па-сыноўску, каб убачыць, як «Дарогай прабег маладзік...». А як гэта па-фламандску важка, па-беларуску асязальна напісана: «Дойны статак па вымя ў траве...»

Паэт Ізі Харык блізкі і свайму яўрэйскаму чытачу, якога ён чаруе непаўторным гучаннем ідыш, і беларускаму, які бачыць сваю Беларусь вачыма яўрэйскага паэта.

Паэт Ізі Харык імкнуўся зазірнуць у наступнасць. Яго турбаваў і лёс роднай мовы, і лёс паэзіі, і сваё імя. Пра гэта ў радках, па-майстэрску перакладзеных Рыгорам Бярозкіным:

Век настане такі:

ўсім на зайздасць вякам,

А ні я, а ні ты — будуць іншыя там...
Ноч за ноччу мінае, дні ідуць чарадой.
Калі што застанеца, дык наш неспакой.

Калі што застанеца, дык вецер, які
Нас узносіў у будучыя вякі.

Застаўся неспакой паэта Ізі Харыка. Застаўся і вецер, які круціў ветракі спадзяванняў паэта Ізі Харыка. Засталося слова паэта Ізі Харыка, якое сваёй віртуознай вытанчанасцю і ўзнёслай важкасцю ацаляе ідыш, грэючы гарачымі вуснамі паэзіі. Засталіся мары паэта Ізі Харыка.

Мы першыя цагліны закладалі,
І кожны ў мур цаглінай лёг жывой...
Мы ўсе да болю ў сэрцы смуткавалі
Аб пары крыл мяцежных за спіной.

Мяцежныя крылы спаліла полымя рэвалюцыі, якое раздзьмухваў паэт. Анельскія крылы бальшавікам па пераконанні не належыць мець. І жывыя цагліны не сагрэлі халодны мур.

Вопыт вавілонскае вежы ўжо аднойчы быў.

Чытайце Біблію...

1993

Хаім Мальцінскі

Хаім Мальцінскі да канца дзён заставаўся яўрэйскім паэтам, пісаў на ідыш, калі бальшыня яўрэйскіх пісьменнікаў добраахвотна-прымусова забылася на сваю мову. Гумар і задзірыстасць трымалі яго ў цяжкія хвіліны. Малады Мальцінскі прынёс у БелАПП (Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў) ката з белымі лапамі й заявіў: «Ніякія вы не БелАПП, вось сапраўдны белап». І пасадзіў ката на стол старшыні.

Ваяваў. Пры штурме Берліна быў цяжка паранены ў нагу і застаўся інвалідам. У 1948 годзе арыштаваны ў Бірабіджане за «спробу прадаць Далёкі Усход ад Уладзівастока да Чыты амеры-

канцам». І парторг батальёна Мальцінскі як не месяц начаваў на парашы ў турме. Яўрэй, ды яшчэ без нагі, не мог знайсці сабе месца на савецкіх нарах. Ордэны Айчыннай вайны 1-й і 2-й ступені, Чырвонай Зоркі, медалі не давалі права на камфортны начлег.

Калі наважыўся ў 1970-х гадах паехаць да дзяцей у Ізраіль, мусіў падаць заяву аб выхадзе з шэрагаў кампартыі. У Саюзе пісьменнікаў на сходзе камуністы не выключылі аднацэхоўца. Падалі справу ў райкам, бо без выключэння з партыі Мальцінскі не мог паехаць у Ізраіль. У райкаме таксама ўгаворвалі: як гэта франтавік, ардэнаносец хоча ў варожы свет?! Усё-ткі ўгаварыў — выключылі.

Зайшоўся Мальцінскі да Навума Кісліка і спытаўся, ці мае што выпіць. Кульнуў кілішак і выдыхнуў: «Мір із геворэн грынг», што значыць — «мне зрабілася лёгка».

Я шмат перакладаў Мальцінскага, Хаім быў частым госцем у мяне дома ў Менску і ў Вушачы ў маёй мамы. Жартавалі мы, бывала: «Як прыходзіць дзядзька Хаім, сустракаем дружным хаем».

Гэтыя радкі пісаліся на ад'езд Хаіма Мальцінскага:

Быў камуністам верным дзядзька Хаім,
Канкрэтна трызніў абяцаным раем.
Знявечаны прыйшоў дамоў з вайны —
Пра камунізм дасніць спакойна сны.

Ды ў роднай партыі суровы гнеў,
Яна ані даруе ашуканцам.
На мыліцах адступнік не паспеў
Прадаць Далёкі Ўсход амерыканцам.

А мог бы, і за добрыя грошы. Ды партыю не ашукаеш, яна пільная сваімі органамі.

2004

Заір Азгур

Заір Азгур, не шкадуючы сябе, працаваў і працаваў. Скульптар, дасціпны суразмоўца, цікавы мемуарыст. У майстэрню ягоную было шчасцем зайсці. Як у музей. Аж сам маэстра здаваўся жывым манументам.

Мне прыйшлі было радкі:

Ад успамінаў пацяжэла кайстра,
Ды не зважае на гады свае,
Ідзе —
І помнікі вітаюць майстра.
А ён між іх сябе не пазнае.

Пра яго працы хадзілі і вясёлыя анекдоты. Так турысты з Каўказа дзівіліся: «У Менску мы ўпершыню ўбачылі Леніна сядзячага. І такі ён сумны-сумны. Ці не каецца, што заварыў кашу».

Гэта пра помнік Якубу Коласу перад Камароўкай.
У Заіра Азгура была цяга да партыйных ідалаў.

Азгур першы ўбачыў мэту,
І стараўся шчыра дабрадзей
Ідаламі партыі планету
Засяліць замест жывых людзей.
Ідалам лягчэй з цяжкой задачай —
Дабудуюць камунізм, няйначай.

Неяк сумнавата Васіль Быкаў зазначыў: «Азгур нарадзіўся камуністам, а памёр яўрэем». У майстра хапала натхнення на ўсіх.

Лепшыя творы будуць яшчэ доўга жыць і жыць...

2004

Іскра ў попеле

Драўляны дом па вуліцы Энгельса. Халодная падлога, бо зямля блізка. На вакне ляжаць спелыя, сакавітыя, як лаянка балаголаў, ігрушы. П'ём нейкае саматужнае віно. Не слабое й не моцнае. Хаім Мальцінскі, якому радзіма аддзячыла ссылайкай за тое, што дайшоў да Берліна, страціў нагу, ды я, востракадыкі й стогачупрынны малады паэт, у высокага, танклявага, спакойнага настаўніка школы рабочае моладзі й яўрэйскага паэта. Мне гаспадар дае самую большую ігрушыну. Мне ў выдавецтве даверылі перакласці кнігу вершаў Рыгора Рэлеса. З гэтае кнігі, якая выйшла й называлася «Бяроза пад вакном», пачыналася мая перакладчыцкая праца, праца, якую аднойчы Васіль Быкаў назваў дужа смалістай.

Вершы й разважлівыя, роздумныя, й па-яўрэйску хітравата-мудрыя, паэмы з незабытым местачковым каларытам. Перакладаць было й цяжка, бо першы раз цалкам кніжку рабіў, і ўсцешна, бо пазнаваў і сваё мястэчка. Вушача й Чашнікі — радзіма Рыгора Львовіча Рэлеса — геаграфічна й душэўна блізкія.

Быў у рукапісе верш «Іскра ў попеле», ён тагачаснай рэдактуры на чале з загадчыкам, якога мастак Юзаф Пучынскі называў варшаўскім афіцыянтам, здаўся крамольным. Відаць, адчулі, што гэта была не марксісцкая іскра ды яшчэ ў попеле. Знялі, каб не азмрачаць ясныя й пільныя вочы цэнзуры, якая цнатліва, быццам тая прасталытка, называлася Галоўлітам. Пра аплату й казаць не варта. І аўтару й перакладчыку заплацілі па стаўках меншых, чымся плоцяць машыністам за перадрук. Яшчэ ва ўмовах канспірацыі па-бальшавіцку насіў аўтар сувеніры ў шклянной упакоўцы памянёнаму загадчыку рэдакцыі. Але кніга выйшла й разышлася. Не залежалася. Хоць, як цяпер разумею, рабіў я з сярadoю парашковае малако.

Потым перакладаў падборкі вершаў Рыгора Рэлеса й паэмы. Што называецца, ужыўся ў паэтычны свет, на жаль, апошняга яўрэйскага паэта ў Беларусі. А Беларусь жа была фактычна калыскай яўрэйскай (на ідыш) паэзіі. Паколькі класікі нарадзіліся ў нас, дык шмат якія беларускія словы ў першародным выглядзе абжыліся ў ідыш.

Рыгор Рэлес з'ездзіў усю Беларусь, запісваў, збіраў рэшткі мудрасці свайго народа. Пісаў пра яўрэяў, якія ацалелі ад навалы.

Дый сам паэт цудам ацалеў ад перадваеннага й пасляваеннага хапуна. Можа, таму, што прымаў, як яўрэі кажучь, лыжку нема-ты. І яшчэ ратаваў Рыгора Рэлеса гумар. Відаць, і ў пекле жыве гумар. Забылася чорнае, страшнае, засталася ў памяці вясёлае. Смех праз слёзы, ці што. Помняцца Чашнікі, помняцца землякі, якія таксама ратаваліся гумарам.

У першыя гады савецкай улады суддзёй зрабілі шаўца Мэн-дэле. Першы суд. Судзяць канакрада. Новапрызначаны судзя пытаецца:

— Як па старым кодэксе, колькі гадоў?

— Чатыры.

— А скідкі ёсць?

— Парабак.

— Два гады далоў.

— У Чырвонай Арміі служыў.

— Яшчэ два гады скінучь.

— У арцель уступіў першы.

— Яшчэ два гады далоў.

Атрымалася шэсць гадоў скідак. І ў выніку вынеслі рашэнне: цяпер, калі ўкрадзе зброю, будзе ў разліку.

Праўда, пазней, калі савецкая ўлада ўбралася ў пер'е, як ка-жучь, судзілі прасцей. Суд над Ізі Харыкам са смяротным пры-судам доўжыўся 15 хвілін. Нарасло савецкіх прафесіяналаў.

А чаго варта лірычна-камічная навела пра чашніцкага ваданоса. Калі Рэлес вучыў Біблію, дык Майсей уяўляўся яму гэтым ваданосам. Насіў ваду з крынічнай Вулянкі. За суды (два вядры) браў пяць капеек. Калі яму аднойчы гаспадыня хацела заплаціць 3 капейкі, аднёс ваду назад і выліў у рэчку. Палічыў за абразу вады. Па ваду йшоў задворкамі, каб не сустрэць каго з пустымі вёдрамі. Шанаваў беларускую традыцыю. Бо сустрэць каго ці перайсці дарогу з пустым — на няўдачу. І наадварот, ад рэчкі з поўнымі вёдрамі йшоў па галоўнай вуліцы. З поўным — на шчасце, на шанцаванне. Ваданос дужа клапаціўся пра рэчку. Глядзеў, каб не пралі бялізну, каб дзеці купаліся ўніз па плыні. І калі пабудаваў ракі фарбавальню, прыгразіў, што спаліць яе. За гэта пасля прыпісалі яму правы ўхіл. Нейкі час працаваў на каланчы ў пажарнай. А пасля змушаны быў уцякаць ад рэпрэсіі як праваўхіліст.

У тых жа Чашніках цырульнік некага галіў і на момант пакідаў яго намыленага, каб паглядзець у вакно, якая ўлада на вуліцы.

У Віцебску, як малады журналіст, часта сустракаўся Рэлес з Пэнам — настаўнікам Шагала. Неяк Пэн расхвалывана заўважыў пра свайго вучня:

— Я яго вучыў-вучыў, а ён малое чорт ведае што.

— І сапраўды, мазня, — захацеў падтрымаць старога майстра Рэлес.

Ды Пэн адразу ўзарваўся:

— Не ўздумай так называць!

Рэлес не здаваўся:

— У яго й людзі й каровы лётаюць.

Пэн працягваў:

— Ты пішаш як усе. У цябе ў вершах могуць людзі лётаць?

— Могуць. Гэта ж у вершах, — пасмялеў малады паэт.

— Дык вось у Шагала яны лётаюць на палотнах. Вуха да гэтага прывыкла, а вока не прывыкла й ніколі не прывыкне, — скончыў гаворку Пэн.

Альбо як Пэн хадзіў на базар. Усе яго ведалі. Віцебск да вайны быў хатнім горадам. Пэнавы творы выразалі з газетаў і на сцены вешалі. І, зразумела, прадавалі яму ўсё віцяблянкі за сімвалічную цану. А Пэн, прыйшоўшы з базару, дзівіўся:

— І чаму гэта скардзяцца, што на базары дарагоўля? Усё дужа танна...

Ахвотна распавядае Рэлес пра літаратурнае жыццё з яго рэвалюцыйным пафасам.

Ізі Харык сабраў маладых ударнікаў у літаратуры. Перад гэтым на нейкай гарбарні казалі напісаць хто што можа, бо будуць вызначаць па жанрах. І напісалі, й сабраліся. Адзін чытае: «Шумеў лес. Па лесе бегла дарога. Па дарозе ехала фурманка». Значыцца, прэзаік. Другі чытае: «На суку сядзела варона. Лісіца пытаецца ў вароны...» Байкар. Самы нервовы пачынае лямантаваць: «Рукі мае, ногі мае, вочы мае...» Заключаюць:

— Лірык.

— Абы не поц! — сказаў той пакрыўджана й сеў.

А нехта заяўляе, што ён на беларускай мове напісаў, і чытае:

Іду па цаху я,
А вецер лютуе.

Андрэй Александровіч, пралетарскі паэт, зазначае, што паэт піша адразу на некалькіх мовах.

Слухаю Рыгора Рэlesa пра ўдарнікаў у літаратуры, а сам прыгадваю, як у сярэдзіне шасцідзiesiąтых гадоў на Усесаюзнай нарадзе маладых да нас (мы з Міхасём Стральцовым былі па-маладому захмялелыя) падышла карэспандэнтка з ГДР і запыталася, ці ёсць сярод удзельнікаў нарады паэты й прэзаікі з заводаў. Мы скіравалі яе да Івана Шальманава, бо ён напісаў «Цагельню».

[...]

Гарэзлівы ўспамін у Рэlesa пра Цодзіка Даўгапольскага, якога я застаў і запамніў старым класікам яўрэйскай літаратуры. Малады Цодзік Даўгапольскі ў творчае камандзіроўцы ў мястэчку ходзіць і лічыць зоркі ў небе. Падыходзіць стары яўрэй і пытаецца:

— І чым вы гэта займаецеся?

— Паэзіяй, — адказвае Даўгапольскі.

— А што такое паэзія?

— Ну як вас завуць?

— Мота.

— Ну вось: Мота, сюкай у балота.

— І гэта паэзія? Дык і я так сумею. Ну, а як вас завуць?

— Цодзік.

— Цодзік, сюкай у лазні.

— Дык не гучыць.

— А ты падстаў тазік.

Дарэчы, калі я сказаў некаму Рэlesу, што ён яшчэ маладзьявіта выглядае, ён мне адказаў: «Цодзік Даўгапольскі ў такіх выпадках удакладняў — пераніцаваны на трэці бок».

І вясёлыя й сумныя гісторыі, здарэнні, прыгоды. Усё гэта можна пачуць ад Рыгора Рэlesa, рупнага ахавальніка агменю яўрэйскага.

І калі я даволі-такі не мякка запытаўся ў Рыгора Рэlesa, чаму ён не едзе ў зямлю абяцаную, адказаў мне яўрэйскі паэт прыпавесцю свайго старога знаёмага: «Бачыш гэтую шафу, яна стаіць, а пачні рухаць — рухне».

Выпіўшы чару гаркоты поўную, аж з коптурам, Рыгор Рэлес захаваў мудрую ўсмешку і нават насмешку з сябе. Гэта й трымае яго.

Як іскра ў попеле, паэзія Рыгора Рэлеса. Не дае прыску роднае мовы астыць.

P. S.

У чарнавіках знайшоў я гэтую «Іскру». Перачытаў, і не магу даўмецца, што ў ёй крамольнае знайшлі ў Галоўліце.

Іскра ў саломе —

жах.

Польмя ўспыхне кудлата.

Сотні па сцежках, шляхах

З торбамі пойдучь па хатах.

Іскра ў снезе —

вада,

Кропля, што знаку не кіне.

Дзьмухне вятроў валадар —

Белай лядзяшкай застыне.

Іскра ў прысаку —

тлен,

Нельга атухлай сагрэцца.

Бо адпалымнеламу —

глець,

Двойчы агню не ўзгарэцца.

Гэтая іскра —

ўспамін,

Робіць далёкае блізкім.

Ёй полымем цемру не змыць,

Ды ўсё-такі гэта —

іскра.

1993, 1998

А палях вечнасці

Ён любіў жыццё апантана, да самазабыцця. Любіў, нібы наганяючы той час, які забралі ў яго вайна і суровыя дарогі лёсу. Любіў, нібы адчуваючы, што шлях да роднага парога не бясконцы. Любіў жыццё і за тых сяброў і таварышаў сваіх, якія недасталіся дадому.

Ён быў дасціпны і непаўторны і ў вясёлым застоллі, і на афіцыйным пасяджэнні, і ў сваіх артыкулах, сваіх выступленнях, сваіх рэпліках і заўвагах.

Ён валодаў амаль забытым у апошні час у нашым літаратурным асяроддзі ўменнем радавацца ўдачы калегі, паплечніка, рабіць чужы поспех уласнай радасцю. Адзін радок, слова, нечаканая рыфма маглі зрабіць пагодным настрой яго, найтанчэйшага знаўцы і, я сказаў бы, дэгустатара паэзіі. У ім арганічна, па законах таленту спалучаліся прызнаны мэтр і захоплены юнак, эрудыт і вастраслоў, даследчык і публіцыст.

Ён увесь час быў апанаваны нецярпеннем адкрываць, нават газету, часопіс, зборнік паэзіі раскрываў па-асабліваму нервова, па-ранішняму, з чаканнем шчаслівага адкрыцця. І ён умеў адкрываць новыя таленты, новыя імёны. У яго была лёгкая рука на гэта, а галоўнае — душа. Умеў і наноў прачытаць паэта, драматурга, прэзаіка.

Менавіта ён адкрыў Аляксея Пысіна і для чытачоў, і для самога ж паэта, адкрыў як самабытнага майстра, як непадобную асобу.

Помніцца, з якім непрыхаваным гонарам паказваў ён ліст ад Міхайлы Грамыкі, у якім старэйшына нашай літаратуры дзякаваў крытыку за шчырыя словы, за тое, што прыўзняў века над ягонай труной, труной забыцця і маўчання.

Калі выйшла пасмяротна кніга Уладзіміра Лісіцына, які нарадзіўся ў канцлагеры ў 1944 годзе, — не чакаючы, пакуль нашая крытыка прымерыцца да непрывычнай паэзіі, у «Літаратурнай газете» быў надрукаваны ўзнёслы і дасведчаны артыкул прызнанага крытыка.

Рыгор Бярозкін.

Ён першы парушыў тыя каноны і тую традыцыю, па якіх на крытыка пазіралі як на чалавека, што недалюблівае паэзію, слабавата ў ёй разбіраецца, а павучаць любіць, бо прафесія вымагае.

Артыкулы Рыгора Бярозкіна гучалі як паэтычныя старонкі, напоўненыя гневамі і спагадай, мудрасцю і віртуознай дасканаласцю кожнага слова.

Настолькі была магутнай слава крытыка, настолькі магічнай была думка ягоная, што многія паэты за асабістую крыўду лічылі і схаваць гэтае пачуццё не маглі, калі іх не заўважаў Рыгор Бярозкін. А калі ўжо сам Бярозкін сказаў колькі станоўчых слоў, яно ўжо і з сабратам па пярэю можна было здароўкацца не першаму. Ну, вядома, такое было ўласцівай маладым.

Не магу забыцца, як наш любі і не пакрыўджаны ўвагай Пятрусь Броўка ў дні свайго 70-годдзя па-юнацкаму расчулены быў і адкрыта радаваўся артыкулу Рыгора Бярозкіна, надрукаваным пра яго ў «Вячэрнім Мінску». А Рыгор Саламонавіч са звычайнай яму іроніяй казаў, што пасля «Вячэрняга Мінска» на вуліцы і нават у пад'ездзе больш вітацца сталі — паславуцеў.

Ён паспеў яшчэ напісаць артыкул да двухтомніка Аляксея Пысіна і рэцэнзію для выдавецтва на выбранае Еўдакіі Лось.

Апошнія гады перад цяжкой хваробай сваёй Рыгор Бярозкін шмат пісаў, выступаў — спяшаўся выказаць хоць трохі свайго заветнага, выпакутаванага, яшчэ развітваўся з людзьмі, з жыццём, якое да яго жорстка ставілася.

Назаўсёды застанеца жывы для мяне Рыгор Саламонавіч. Крыху закінутая назад галава. Губы, яшчэ сцятыя на момант пасля чарговай зацяжкі цыгарэтай, пасля чарговага глытка радасці ад знойдзенага ў некага слова ці вобраза. Вось рука зрабіла лёгкі рух з непагаслай цыгарэтай, і са здзіўленай пасмай пабялелай чупрыны пераплятаецца пасма дыму. Вочы крыху прыжмураныя, насмешлівыя і разгублена-даверлівыя. Зараз ён скажа нешта раптоўнае, бярозкінскае.

Тое, што паспеў сказаць Рыгор Саламонавіч, што засталося ў кнігах ягоных, і жыве, і жыць будзе і ў нашчадках нашых.

1981

А пісаць Грыша ўмее...

— Дык, значыць, малады чалавек, на чым мы спыніліся ў мінулы раз? — спакойна і сур'ёзна запытаўся следчы.

А на плячах у маладога чалавека толькі што былі капітанскія пагоны, на грудзях — баявыя ордэны высокае пробы. І прысудзілі яшчэ дзесяць год. Прычым адным з асноўных злачынстваў значыліся ўцёкі.

А ўцёкі былі такія. Вайна падыходзіла да Мінска. Урад і парт-апарат уцякалі першыя на чале з Панамарэнкам. Вязняў мінскае турмы вывезлі ў лес пад Чэрвень. Перад тым як замесці сляды (сталінскі афарызм быў у дзеянні: «Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы»), прапанавалі крымінальнікам адысці ўбок. Ён быў палітычны. Не выйшаў. Калону энкавэдысты расстралялі з кулямётаў і, каб не было памылак, у давяршэнне закідалі гранатамі. Калі заціхлі стрэлы і выбухі, малады чалавек (чуў, як у яго каля вуха прасвіталі дзве кулі) падняўся. На супрацьлеглым канцы крывавага капца ўбачыў живога. Бег да яго сапраўды ашалеўшы. Гэта быў паляк аднекуль з-пад Брэста. Паляк запытаўся: «То тэраз до немцов?» Малады чалавек заківаў галавой: «Не могэн, естэм жыдэм». Паляк удакладніў, ці абрэзаны ў яго, малады чалавек адказаў, што так. Абняліся і разышліся ў розныя бакі.

У бліжэйшым ваенкамаце малады чалавек сказаў, што ён з мясцін пасялення. Стомлены паджылы капітан цвёрда перапыніў: «Нічога я не чуў. Забудзься, што казаў мне. Вось табе прадпісанне, ваюй!» І ваяваў. І даваяваўся.

У Патсдаме забралі ваеннага карэспандэнта Рыгора Саламонавіча Бязозкіна. А перад чарговай пасадкай (першы раз пасадзілі ў 37-м) паспеў атрымаць водпуск, пабыць у Маскве. Не ўцярапеў і ў Мінск наведзеўся да сваіх, да родных. А нехта даў сігнал куды трэба. Кажуць, што, магчыма, той, пра каго пісаў пасля лагераў Рыгор Бязозкін як пра здольнага, той, што ў апошнія гады жыцця найлепшага крытыка ў п'яных прыступах даводзіў, быццам Бязозкін у скрынках з-пад артылерыйскіх снарадаў развозіў на фронце сіянісцкую літаратуру. Бязозкіна няма, а гэны пільны пляткавоз нешта іншае пра некага хрыпіць.

І рэдка каму магло прыйсці ў галаву, хто першы раз бачыў, чуў Бязрозкіна, што прайшоў гэты дасканалец думкі і слова кругі не Дантавага, а яшчэ страшнейшага савецкага пекла. Бо ў часіны добраахвотна-прымусовага зліцця моў асобу «опрометчивую» кіравалі ў апраметную.

У канцы 50-х гадоў добры лёс звёў мяне, маладога і аблавухага паэта, з мэтрам, крытыкам, чыйму слову давяралі, нават позірк чый улавіць стараліся. Асабіста мне ўсмешка Рыгора Саламонавіча, ягоны зварот да мяне — Грыц, не кажучы ўжо пра нейкую пахвалу, значылі ўсё. Нядаўна Навум Кіслік прыгадваў, як на вяселлі ў мяне мама мая пераказвала мае словы і Бязрозкіну, і яму: «Вось калі Рыгор Бязрозкін скажа, што я паэт, тады ўсё!» І не раз мы сыходзіліся з Навумам на думцы, што трэба было запісваць за Бязрозкіным ягоныя жарты, хохмы, выдумкі, выхітрыкі.

Не хацеў і ніколі не казаў Рыгор Саламонавіч пра ўсё чорнае і пакутнае. Свой боль, свой жах насіў у сабе. І міглівымі іскрынкамі жартаў і досціпаў адганяў змрок напамінаў і ўспамінаў. Хоць такім чынам уцякаў ад цяжару, які ціснуў на ягоную ўражлівую, поўную дзяціннасці душу. Таму і засталася ад Бязрозкіна шмат вясёлага і задзірыстага, светлага і радаснага, бяскрыўдна-хітрынкавага і глыбока роздумнага.

І ўспывае, выпывае, наплывае ўсё Бязрозкінава, што грэе, радуе, журбоціць.

Заходжу ў «Неман». Рыгор Саламонавіч праглядае рэдакцыйную пошту. Разгарнуў «Знамя юности». Там асвятляецца тыдзень саду. На развароце шапка: «Пасадзіш дрэва — друг вырасце». Заядлы курэц завівае колькі пасмаў дыму за вуха і працягвае ўслых: «Пасадзіш друга — дрэва вырасце». Захінае газету.

У Віцебску па бруку падскоквае матацыкл. Матацыкліста абдымае, каб не ўпасці, дамачка. Бязрозкін кінуў сваім пашчупаковаму пукатым вокам і патлумачыў: «Перед употреблением взбалтывать». Якраз стаялі мы непадалёку ад аптэкі.

У выдавецтве «Беларусь» была пышнагрудая, з асабліва крутымі клубамі бухгалтарка. Трапна, як тую кнігу, назваў яе Бязрозкін «метательницей бедра». Плоцева і неабразліва.

І, не ўсміхнуўшыся, казаў: «Заходжу я ў майстэрню да Азгура, а на галаве ў Сакрата Кірэенка».

«...Мангол ажаніўся з яўрэйкай. Нарадзіўся сын. Назвалі Чынгіз-хайм».

Аднаго паэта ён празваў Хрыстапор Калун.

«...Раманіст, узяўшы сэрца ў далонь, як гранату, заплюшчвае вочы і кідаецца на дзот, а адтуль куры фур-фур-фур...»

...Пэўным крытыкам уяўляецца, што паэт-трыбун і спіць у трыбуне...»

Сустракаю на радыё Рыгора Саламонавіча. Захоплены: «Чытаў новыя вершы Ігарка Шклярэўскага. Хлопчык вершы з паветра робіць. Гэта ж не паслябедзенны трагік Вінакураў».

Уяўна глыбакадумнага крытыка ахрысціў Бязрозкін вундэрхундам. Гэта пра яго распавядаў. Ідзе згорблены, нібыта пуды мудрых думак нясе. Бязрозкін у яго і пытаецца, чаму такі замаркочаны, такі заклапочаны? Адказвае, што дужа хвалюе яго лёс паўднёваў этнамскай паэзіі.

Любіў Бязрозкін распавяданне нібыта Рыгора Няхая. Гэта пародыя на псеўдапартызанскую героіку: «Сяджу ў стозе сена. Вакол немцы. Выпіць хочацца, а ў кішэні ні рубля...»

Пра адну літаратурную даму казаў, што ў яе вочы, як у назіральніцы Равенсбрука...

Паказваў у асобах сцэну ў Саюзе пісьменнікаў, калі было шмат сакратароў. Прыдумаў псіхалагічна дакладна. Прымаюць у Саюз былую партызанку, журналістку з «Советской Белоруссии».

Шамякін кажа пераканаўча, што ведаў мужа пісьменніцы, рэдактара абласной газеты, сапраўднага камуніста. Трэба прыняць.

Брыль на правільнай рускай мове гаворыць коратка, падтрымлівае прапанову.

Мележ кажа, што нічога не чытаў паступанткі, але неяк ішоў ля «Сінтэтыкі», пачынаўся дождж. Стаў пад дашак магазіна. І тут паступантка сказала, што ёй дужа падабаюцца «Людзі на балоце». Гэта сведчыць пра тонкі густ пісьменніцы. Трэба прыняць.

Панчанка маўчыць, нервова змагаючыся з самім сабой.

Ставіцца на галасаванне пытанне аб прыёме ў Саюз пісьменнікаў. Усе падымаюць рукі. Панчанка з-за пляча паўдалані...

Пра паэта, які ценом хадзіў за Куляшовым, — двухспальны халадзільнік...

Да юбілею Броўкі напісаў артыкул у «Вячэрні Мінск» (тады яшчэ і па-беларуску драбніцу тыражу ціснулі) і, сам з сябе пакепліваючы, хваліўся: «У двары пачалі вітацца суседзі, у цырульнях пазнаваць мяне. Адчуў я, нарэшце, сілу друкаванага слова».

Цытаваў савецкую класіку:

І гучна брахалі сабакі
Над нашай шчаслівай зямлэй.

Так адгукнуўся адзін паэт-пяюн на палёт Белкі і Стрэлкі ў космас.

Добры настрой выклікалі ў мэтра і радкі магіляўчаніна, па-зямляцку расчульвалі:

Пасецца калгасны статак
Каля блакітнай ракі,
А там, у Злучаных Штатах,
Рэжуць кароў мяснікі.

У застоллі грунтоўным, у нахапковым застоллі, адчыняючы ваду, прыгаворваў: «Мы клялі вас тады, Мінеральныя Воды». Пачатак Броўкавай паэмы распачынаў размову шклянак.

Вясёла паказваў крытык, як у дождж ад старога будынка Саюза пісьменнікаў да плошчы Якуба Коласа праводзіў яго Мележ, увесь час просячы: «Грыша, паўтары ты гэтую фразу пра мяне, дзе ты падкрэсліваеш маё майстэрства і талент...»

Пра аднаго паэта казаў, што ён кідае лозунгі: «Смерць бюракратам!», «Смерць чыноўнікам!». І над галавой круціць чырвоным сцягам.

Дасціпнай выдумкай было нібыта выказванне рэцэнзента: «Нават нязначныя адзначаныя недахопы Петруся Броўкі з'яўляюцца дасягненнямі нашай паэзіі».

Часта Бязрозкін, ужываючы слова Васіля Сёмухі, выдурняваўся, строіў з сябе прасцячка. Мог з абсалютна сур'ёзным выразам на твары заявіць: «Для мяне што рубаі, што Наваі — усё нешта ўсходняе».

Так здарылася, што ўвесь час пасля вайны беларускія народныя казкі выдаваліся (дый цяпер выдаюцца) толькі ў апрацоўцы

Алеся Якімовіча. Бязрозкін і прыдумаў узор Якімовічавай апрацоўкі: «— У чым справа? — запытаўся воўк у зайца».

Жарты жартамі, а здзіўляў Рыгор Бязрозкін і маладых, і старых выключным веданнем сусветнай паэзіі. Гадзінамі мог чытаць па памяці ад беларускай, рускай, украінскай да антычнай класікі. Чытаць так, як не могуць чытаць ні акцёры, ні паэты. А сам жа быў выдатным паэтам. Пісаў на ідыш, па-руску, па-беларуску. Віртуозна і пашанліва дакладна перакладаў паэзію. Ды нічога не сабрана, не захавана.

Аркадзь Куляшоў рабіў захады, каб вызваліць яго, калі гэта было небяспечна. А некаторыя ўжо вызваленага крытыка хацелі вызваліць ад хлеба надзённага. Не давалі працы, не друкавалі. Перабіваўся рэцэнзіямі, як чорнарабочы літаратуры. І заставаўся нязломнадухім.

І засталіся мудрыя кнігі Рыгора Бязрозкіна.

І не сумуюць кпіны і жарты Рыгора Бязрозкіна.

Яго любілі, яго паважалі, з ім лічыліся творцы, і з ім хацелі, ды не маглі разлічыцца выпадкоўцы ў літаратурным жыцці.

Згадалася здарэнне. Прынёс Бязрозкін у выдавецтва прадмову да зборніка паэзіі Хаіма Мальцінскага. Прыскакаў на мыліцах і Мальцінскі. (Гэта Мальцінскі даводзіў Бязрозкіна на першых часах пасля жаніцьбы Рыгора Саламонавіча адным і тым жа пытаннем: «Грыша, ці быў ты сённа мэлах элаін (анёлам зверху)?») Спачатку ветлівае ўзаемавітанне. Потым слова за слова — і перайшлі на ідыш. Спрэчка набірала разгон. Паэт замахнуўся на крытыка мыліцай. Бязрозкін убягае ў пакой (асноўная эмацыянальная размова ішла на калідоры) і патрабуе аддаць яму прадмову, хоча падраць. Мне як рэдактару трэба заўтра здаваць зборнік у набор. Хаваю прадмову. Бязрозкін выбягае. Праз які час заходзіць ужо спакойны Мальцінскі. Просіць даць яму пачытаць прадмову. Чытае, святлее не толькі абліччам, але і душой і, быццам нічога толькі што не здарылася, думае ўслых:

— Што ні кажы, а пісаць Грыша ўмее...

[1993]

Заклінальнік і гранільшчык слова

Яго лічыў я сваім самым лютым ворагам больш як год. Нават байку напісаў «Рэдактар і паэт», дзе ў вобразе рэдактара-бюракрата, не чулага да маладых талентаў, вывеў свайго крыўдзіцеля. Але нідзе ніхто не ўзяў і гэтую байку друкаваць. Лёс яе напаткаў такі, як і мой верш, забракаваны нядобразычліўцам.

А ворагам гэтым быў мой цяперашні добры таварыш, дарадца Навум Кіслік, які працаваў тады ў «Літаратуры і мастацтве», да каго я, як усе пачаткоўцы, дужа самаўпэўнены, і прынёс студэнтам-першаккурснікам свой верш. Цяпер я ўдзячны Навуму Кісліку і за той суровы разбор верша, і за ўсе пазнейшыя словы адкрытай шчырасці, непрыхарошанай суровасці.

Пазней Навум Кіслік напіша «Распавяданне пра дэбют», дзе выкажа і свой апраметны страх пачаткоўца:

«Я так робел, что просьбу в гардероб сдавать при входе верхнюю одежду, с отчаяньем, оледенившим лоб, прочел как Дантов стих: «Оставь надежду!» А у дверей с табличкой «литотдел» дрожь охватила — почва закачалась так явственно, что весь похолодел, как даже под бомбежкой не случалось».

Розніца ў нашых становішчах была істотная. Я, зялёны хлопчук, пісаў пра ўсё ўвогуле, а Навум Кіслік пра тое, што адчуў, прачуў, прамацаў, выверыў. Бамбёжка была сапраўдная, як і ўсе ягоныя перажыванні. Дэбют паэта адбыўся ў Арэнбургу зімой 1944 года. Выпісаны са шпіталя пасля цяжкага ранення на Арлоўска-Курскай дузе, ішоў малады, але стрэлены верабей з заветным сшыткам вершаў і ўбачыў шыльду «Газета ЮжурВО «Сталинец». Маёр Аляксандр Каваленкаў, таксама са шпіталя, прывеціў: «А, з сінім сшыткам прыйшоў. Давай». Праз тры дні ўбачыў малады паэт свой першы надрукаваны верш «Памяти павших». І пісаў пасля, і цяпер найболей піша вядомы рускі паэт Навум Кіслік пра сваіх аднагодкаў, што палі на палях вайны.

Бежала тень несчётных похорон
За огненной обочиной похода,
Как будто взялся выполнить Харон
Столетний план за те четыре года.

Напярэдадні вайны чарначубы хлапчук зайшоў да славутага тады на ўвесь Віцебск Пэна. Стары мастак у саламяным капелюшы, у белай талстоўцы (і цяпер прыгадвае Навум Зіноўевіч) параіў хлапчуку вучыцца. Была пададзена заява ў вядомае Віцебскае мастацкае вучылішча (мог бы нават сустрэцца Навум Кіслік з Васілём Быкавым, які вучыўся там), але адразу ж давлялося пісаць заяву, і не адну, і прасіцца на фронт; яшчэ думалася тады будучаму паэту, што, як не трапіць на фронт, нічога не напіша. Але не хапала гадоў, каб трапіць на фронт, — нарадзіўся Навум Кіслік 26 верасня 1925 года.

Пазней, у далёкі мірны час паэт між іншым скажа:

Я вспомнил вдруг,
 что в сентябре родился,
и первый вздох, и первый мой глоток
был с каплей зноя первый холодок, —
теперь мне этот опыт
 пригодился.

У прыволжскім горадзе восенню 1941 года школьнікі аблогай бралі ваенкамат — пашліце на фронт. Ваенком, яшчэ з акна ўгледзеўшы нецярпліўцаў, паўтараў адно і тое ж: «І гародніна, і садавіна сваёй чаргі дачакацца павінна». Пасля заняткаў штодзень быў усевобуч. Аднойчы на пытанне, хто можа скласці песню пра ўсевобуч, пагатоўнасцю адказаў Навум Кіслік. І першая, і апошняя, як цяпер з усмешкай заўважае паэт, была ягоная песня ўсевобуча на матыў «Врагу мы скажем: нашу родину не тронь». Пасля было вучылішча і адчуванне прасторы:

Острой пространство чувствуешь хребтом,
влачимое на двух железных лямках,
когда его при затемнённых лампах
теплушка ловит судорожным ртом.

И это — не какой-нибудь Атлант,
державший свод небесный в наказание, —
стрелкового училища в Казани
так и недоучившийся курсант.

Наогул, трэба зазначыць, што біяграфія Навума Кісліка ў ягоных вершах і паэмах. Дэталі побыту, часу надзвычай дакладныя,

але не абніжаныя фактамі, а, наадварот, узвышаныя журботнай іроніяй, лірычнай кпінай.

Даваенны ціхі Віцебск паэт умее намаляваць некалькімі радкамі:

Громыхали ломовики,
перебраниваясь
на четырёх языках сразу.

Да згорбленай даўняй вуліцы можа як да бабулькі звярнуцца:

Давай-ка
переведу тебя, старая,
через новую площадь,
за которой раскинулся космос...
Но это тебе не под силу.

Гэта пра сябе сказаў паэт, вораг усялякага пазёрства, выхвальства, рэзанёрства:

Он в ангелы не годен — те полегче,
а этот погрубей, покруче тесто,
житейской ношей занято заплечье —
для крылышек не остаётся места.

Але «гудит бомбардировщик памяти» і зноў, і зноў вяртае да дзён найсуровых выпрабаванняў. Прыгадваецца, як гучала песня на верш Навума Кісліка ў праграме «Песняроў» «Праз усю вайну», прысвечанай 40-годдзю Перамогі:

Родина, Родина,
что за красоты
ты подстилаешь под ноги пехоты!..
Первая рота...
Армия, армия...
Первая молодость,
ранняя, ранняя.

Рускі паэт Навум Кіслік жыве і працуе ў Мінску, актыўна перакладае беларускую паэзію на рускую мову. А пачалося

ўсё з першага перакладу верша Аркадзя Куляшова. Пасля былі доўгія гады творчай дружбы з выдатнейшым беларускім паэтам. Карыстаючыся вайсковай тэрміналогіяй, бліскучай перамогай можна назваць пераклад выбранай паэзіі Янкі Купалы. Ды, як гэта часта здараецца, не заўсёды заўважаецца свой, блізкі, хатні, што называецца, майстра. І таму пэўным дакорам нашай крытыцы гучаць словы масквіча Канстанціна Ваншэнкіна: «Навум Кіслік — не толькі сапраўдны паэт, але і сапраўдны майстра. Ён стаіць у адным шэрагу з самымі вядомымі паэтамі франтавой фармацыі, мастакамі, народжанымі вайной. Ён таксама пясняр парадзелага, выбітага пакалення, такі ж, як Межыраў, Вінакураў, Старшынаў ці Слуцкі. Адрозніваецца ён ад астатніх толькі тым, чым яны самі адрозніваюцца адзін ад аднаго: уласным голасам, інтанацыяй. Ды яшчэ, можа быць, тым, што, жывучы ў Мінску, а не ў Маскве, і лянуючыся прыладжваць вершы ў сталіцы, крыху меней вядомы...»

Голас паэта не зблытаеш у шматгалосым (яно, можна сказаць, часам і не дужа зладжаным) хоры сучаснай паэзіі. У вершах Навума Кісліка ёсць, як любіць гаварыць выдатны знаўца мастацкага слова Міхась Стральцоў, дыханне. Паслухайце, як, напрыклад, дышае кожнае слова радка:

Вот и расслышали мы
тихо сквозимую
по перевозимью перевозимую
первую песню зимы.
Первые скрипы, что были сокрыты,
выползли и расписались санскритом —
голым кустом на бело-пустом.

Праца над словам катаржная, галерная (у рыфму так і просіцца — халерная), над словам свайго верша, над словам, якое трэба перакласці па-руску, перавесці ў блізкамоўную стыхію, праца гэтая падобна на праход па мінным полі. Бездакорнае веданне рускай і беларускай моў дапамагае майстру. Абкладзены слоўнікамі, даведнікамі, тамамі і томікамі паэзіі, прозы, былы франтавік на пярэдняй лініі літаратурнага жыцця не дае сабе перадышак, паслабак. Ледзь не з паганскай мальбой да слова звяртаецца працаўнік:

Великий океан — родной глагол.
Беззвучен рядом голос мой простуженный.
Зачем я плыл за призрачной жемчужиной?
Ведь все равно пред ним предстану гол.
Глагол, всей солью бытия пропахший,
Тебе,
 за навык, добытый хребтом,
Поклон приносит без вести пропавший.
Ты в нём гремел,
 не ведая о том.

Слова на ўвагу адказвае ўвагай, на любоў любоўю, узвышаючы афарыстычны, дэмакратычны, вытанчаны радок таленавітага рускага паэта Навума Кісліка, заклінальніка і гранільшчыка слова.

1985

Прысуджаны да найвышэйшай кары

Маю душэўную неабходнасць — люблю зайсціся да свайго старэйшага гадамі й вопытам сябра. Ужо не спрачацца пра праблемы надзённасці, не даказваць нешта сваё. Наспрачаліся, надаказваліся за доўгія гады сяброўства. Проста пасядзець, памаўчаць, выпіць кубчак кавы ці шклянечку гарбаты. Некалі пілі мацнейшыя напоі, якія валілі з ног і класікаў савецкай літаратуры. У гэтым пакойчыку, ад падлогі да столі забарыкадаваным кнігамі. Незлічоная колькасць слоўнікаў, даведнікаў, энцыклапедычных выданняў і, вядома ж, кнігі паэзіі. Цяжка сказаць, болей зборнікаў з аўтаграфамі ці без. І тут мне гарэзліва прыгадваюцца радкі набілянта Эўджэнія Мантале, калі паэт-герметыст апісвае ў адным сваім апавяданні кватэру падчас бамбёжак: «У напалову пустой кватэры засталася адно самае неабходнае з мэблі ды стусікі нікому не патрэбных кнігаў — у пераважнае большыні паэтычных зборнікаў, падараваных аўтарамі. . .» У гаспадара кватэры на першым паверсе вокнамі на парк, які носіць імя заснавальніка сацрэалізму, абвалы зборнікаў

з аўтографамі не чыста цырыманіяльныя. На расійскую мову пераклаў Навум Кіслік тамы паэзіі нашай, пачынаючы з Янкі Купалы й канчаючы самымі маладымі свайго часу. Перакладаў паэт і беларускую прозу. Назавём толькі некаторых: Уладзімір Караткевіч («Хрыстос прыязмліўся ў Гародні»), Аляксей Карпюк, Янка Брыль, Іван Мележ.

Творчае сяброўства, асабліва сімпатыі звязвалі Навума Кісліка з Аркадзем Куляшовым. У цяжкія для маладога паэта гады, калі не друкавалі, не давалі працы па графскай лініі (пятая графа савецкай анкеты), Аркадзь Куляшоў падтрымаў, дапамог.

У застойныя часіны кватэра Навума Кісліка была своеасаблівым мейсцам, дзе збіраліся інакшадумцы, дзе слухалі галасы 3-за мяжы, чыталі забароненую й самвыдатаўскую літаратуру.

Са студэнцкіх гадоў да апошніх дзён сваіх Алесь Адамовіч даражыў сяброўствам з Навумам Кіслікам. Няшмат нас было на вчэры ў апантанага Алеся падчас ягонага апошняга прыезду ў Менск. Быў Васіль Быкаў, быў Навум Кіслік, быў Міхась Тычына.

Навум Кіслік востры на язык. Эпіграма, пародыя, мянушка слухаюцца яго. Гэта ён вясёла перарабіў радкі Маякоўскага датычна да літаратурнай рэальнасці: «Я бачыў пісьменніка. Ён быў непісьменны, не разажваў нават азбукі соль...»

Неяк выдатны паэт і вялікі прыхільнік Бахуса Сцяпан Гаўрусёў прынёс Навуму на пераклад верш з рэфрэнам — слава КПСС! І Навум тут жа прачытаў першы слупок у сваёй рэдакцыі:

Вып'ю паўлітра гарэлкі,
Выйду я ў цёмны лес.
Вырачу страшна зенкі —
Слава КПСС!

У Дубултах, што ў Латвіі, цёплай балтыйскай восенню вырашылі Кіслік і Левітанскі выпіць на прыродзе. Выпіць было што, а закусі купіць забыліся. Бачаць яблыньку, якая засталася ад старой сядзібы непадалёк ад шматпавярховага Дома творчасці. Пачалі калаціць. Апала колькі яблыкаў. Закусваюць. Глядзяць, а з далекаватай будыніны нехта праз вакно грозіцца кулаком. Юрый глумачыць Навуму:

— Ведаеш, чаго злуецца латыш? Ён думае, што мы рускія...

Бываў Навум і суровым. Паспрачаўся з адным функцыянерным празаікам і рэгулярна перасылаў яму поштай тры рублі з познаткаю — «пособие по слабоумию».

А вопытныя сэрцаеды так і не могуць зразумець, чаму хінуцца маладзіцы да перакананага халасцяка.

Навуму хапае цярпення выслухаць, стае ведання жыцця й літаратуры, каб даць парад. Але адразу абарве выхвалястага невука, калі той пачынае несці «чушь собачью».

Цяпер гаспадар кватэры, раней цеснай ад гасцей, болей самотнічае з тэлевізарам, з кнігай, без якой нельга ўявіць паэта — лепшага знаўцы расійскай мовы, лепшага майстра расійскага верша, лепшага стыліста. Адно толькі ў сны прыходзяць, змяніўшы праявы вайны, якая яшчэ й асколкамі засела ў галаве, сябры.

Живой и здоровый Гриша Берёзкин
заходит в мой дом
и приводит друзей —
Вальку, Федю, Игоря, Сашу...
И мы раздвигаем четыре стены,
и мы продолжаем расхлёбывать кашу,
и, пряча глаза,
пересказывать сны.

Імёны пералічаны Тараса, Яфімава, Шклярэўскага, Драка-хруста.

Прыгадваецца, як у Парыжы ў вясновым Люксембургскім садзе Барыс Забораў настальгічна сказаў: «Калі б не паехаў, сядзеў бы цяпер на кухні ў Навума й лавілі б мы розныя забароненыя галасы ды ўпотаі чыталі б нешта такое...» І ўсё-ткі не на кухні сабраліся мы ў Навума, калі Барыс Забораў прыехаў у свой родны Менск са сталіцы мастацтва. Усе былыя маладыя. І заіnelы Алег Сурскі, і снежнашавялюрны Аляксандр Дракахруст, Лапушын-старэйшы, й малады, яшчэ болей загнаны ў сябе Фёдар Яфімаў (гэта ягоную песеньку спявалі нападўголаса тады: «В обеспечение харчей и, превозмог зевоту, двенадцать тысяч стукачей выходят на работу. И только стоптанный каблук стук-постук...»), крыху стомлены ад дыскусіяў Валянцін Тарас. Завітаў і Васіль Быкаў. Некалі ў свае наездзіны з Гародні быў чаканым гасцём у Навума. Як і да сёння.

Цяпер Навум Кіслік як бы паэт-герметыст, замкнёнец з прычыны абставінаў і ўзросту. Ён, так бы мовіць, пад хатнім арыштам кнігаў, думаў, развагаў.

Налегке летел я ранней ранью,
а теперь передвигаюсь грузно:
нелегко тащить воспоминанья,
и настил поскрипывает грозно.
Оттеснив промешкавших к перилам,
широко прошествовала слава,
всё в поту тщеславье пропылило.
Что попишешь?
Время — переправа.

Даўні непрыманец розных паседжанняў, балбаторыяў, Навум Кіслік з гадамі стаў яшчэ большым маўкліўцам. Маўчаць і думаць, думаць і маўчаць можа той, хто мае што сказаць, хто думаць умее самотна.

Неяк тлумачыў мне Навум, што даслоўна ў Бібліі гучыць: усё лоўля ветру й дзьмушынак (марнасць марнаты, суэта сует). Гэта з вечнай Кнігай перагукваюцца радкі паэта:

то и прочно, что неуловимо:
может сохраниться на века.

Думаецца, што тычыцца гэта ў першую чаргу паэзіі, якую бэсцяць, нішчаць, купляюць і прадаюць, а яна жыве, не купляецца, не прадаецца. Калі яна сапраўдная, калі няўлоўная. І калі слугуюць ёй, не просячы пазалаціць ручку (пяро можа быць залатое), такія зацятые вернікі, як Навум Кіслік. Бо ведае, што ён

Приговоренный к наивысшей мере —
Жить на земле и обретать потери...

Набыццё стратаў — гэта душэўны, гэта духоўны набытак. І набытак гэты не кожнага надзеліць сваёй увагай, не кожнаму даверыцца. Гэта вынік багатага жыцця, багатага на пакуты, праз якія душа скача, як праз купальскае вогнішча, каб ачысціцца, каб аддаць агню ўсё нажыўное, зямное, каб прасвятлець. І тады:

А то, что на душе лежало камнем,
внезапной птицей устремится ввысь.

Навум Кіслік, спрачаючыся з часам сваім, не прымаючы на веру свой час, жыў у ім годна, прагнучы хоць прадчуць наступнасць. І ўсім, хто смелы ўчарашнім днём, задае пытанне:

Кто же представит надежное алиби,
якобы не жил в свои времена?

Кожны з пакалення паэта й маладзейшыя мусяць адказаць на гэтае пытанне. Па-свойму адказаць...

1995

Падасць бліскавіцы

З універсітэцкіх гадоў памятаю невысокага пышначупрынага паэта, які напаўспяваў свае вершы і ў чытальнае зале, і ў аўдыторыі, і ва ўніверсітэцкім скверыку, дзе абавязковая бетонная скульптура была не з абавязковым вяслом, а з каменным мячыкам. Чытаў паэт свае вершы пераважна дзяўчатам, пры гэтым нязменна грыз дужкі сваіх акуляраў.

Акуляры, здавалася мне тады, надаюць паэту большае паважнасці.

Усіх нас, хто таксама грашыў вершыкамі, уразіла незвычайная на памяці нашае падзея — у «Новом мире» ў 1955 годзе з'явіліся вершы Давіда Сімановіча. Іх надрукаваў ці, як прынята было казаць, даў Канстанцін Сіманаў, галоўны рэдактар паважанага ўсімі часопіса. Так пачынаўся паэт Давід Сімановіч. Пасля былі зборнікі вершаў для дарослых і дзяцей. Пасля настаўнічаў у Крынках Лёзненскага раёна, дзе, дарэчы, вучыў таленавіцейшага беларускага паэта, што заўчасна адышоў з жыцця, Уладзіміра Лісіцына.

А Лёзненшчына звязана з імем Марка Шагала, з каранямі вялікага віцяблянкіна, які шмат значыў у жыцці і ў творчасці Давіда Сімановіча.

Ужо ў так званыя перабудовачныя дні паспяхова скончыў Давід Сімановіч барацьбу за вяртанне майстра, за аднаўленне добрага імя геніяльнага мастака XX стагоддзя, выдатнага паэта.

Часта, і заўсёды безвынікова, ідуць спрэчкі вакол таго, ці павінен паэт быць прафесіяналам, ці недзе працаваць, быць на службе, пры пасадзе. Сусветная і айчынная практыка паказала, што паэтам застаецца пры любых абставінах толькі той, хто ім нарадзіўся, а рэшта — імітатарамі, падзёншчыкамі, рамеснікамі. Дадаткова пры падобных спрэчках прыводзіцца і такія важкі аргумент, што прафесія дае матэрыял, тэмы, вобразы. Але менавіта тут у паэта ёсць небяспека ўваліцца ў багну праблем, якія важныя настаўніку ці журналісту, але пярэчаць паэзіі. А што канкрэтна дала паэту Давіду Сімановічу праца настаўніка, журналіста, праца на тэлебачанні? З аднаго боку — абвостраны позірк на жыццё, на жыццёвыя драбязінкі, на праблемы хлеба надзённага і духоўнага, а з другога — жаданне ўсё зарыфмаваць, абавязкова вершавана напісаць пра кожную паездку, пра кожную сустрэчу. У першым выпадку маем сапраўдныя вершы, тонкія, усхваляваныя, здзіўленыя, у другім — замалёўкі ў рыфму. Спяшаюся растлумачыць, што апошніх у Давіда Сімановіча не гэтак і шмат, што напісаў ён іх не болей і не меней, чым ягоныя аднагодкі, калегі па пярэ. Паэт — заўсёды сын свайго часу, сваёй эпохі, і рэдкая птушка паэзіі даляціць да сярэдзіны Дняпра вякоў наступных, эпох немінучых.

Адметная рыса паэзіі Давіда Сімановіча — радасць, радасць і яшчэ раз радасць. Радасць, што выжыў у чорныя часіны, радасць, што сустрэў сапраўдных сяброў, радасць, што жыве на зямлі. На злосць усяму чорнаму і агіднаму!

І няпраўда, што ў радасці затуманены позірк. Ён выяўны, ён дакладны, ён глыбокі. Радасць умее

слушать доброго дождя
необязательные речи.

Радасць бачыць:

И ударилось яблоко оземь —
и земля закачалась сильнее.
Вышла осень из теплых сеней,
шкуру яркую сбросила осень.
И нагая стоит.

Радасць уважлівая і дома, і ў гасцях. Гэта яна прыкмячае, што грузінскі дом

всегда обвитый птичьим лепетом
и виноградною лозой.

Радасць заўсёды безабаронная і чуйная да гора. Гэта яна не
можа забыцца,

как наши мастера уходят,
на нас остановив глаза.

Ды адкуль з'явіўся здзіўлены і закаханы ў жыццё паэт Давід
Сімановіч, не з іншае ж планеты? Вось як ён кажа пра сябе ўжо,
так бы мовіць, у анкетнай прозе: «На беразе Прыпяці ў Нароўлі
я нарадзіўся ў 1932 годзе. Тры мовы — руская, беларуская,
яўрэйская (ідыш) — гучалі вакол мяне і ўвайшлі ў мяне. На іх
мовілі знаёмыя і суседзі, бацькі мае, перамешваючы словы ўсіх
трох моў і не надаючы гэтаму ніякага значэння.

З тых дзён я памятаю арышт бацькі і ягонае вяртанне. Памя-
таю першы клас і першы дзень вайны...»

І невыпадкова ў 1952 годзе ў традыцыйным «Вершы пра мас-
така Левітана» паэт-пачатковец падспудна адчуваў, што трэба
абавязкова напісаць пра жахлівыя часіны сталіншчыны:

Не скоро в преданье уйдёт
Владимирка — ссыльных дорога.

У сталага паэта Давіда Сімановіча ў хрушчоўскую часовую
адлігу праб'юцца з-пад пліт маўчання і страху словы гнеўныя і
дакладныя, словы пра бацьку, пра бацькавых сяброў.

У вершы Давіда Сімановіча жыве маленства:

В пятницу у крылечка
я порхаю, как стриж.
В пятницу ставится свечка,
в пятницу славится фиш.

В пятницу бабкин клёкот,
молитвы её, как сны.
Всё это — так далёко,
всё это — до войны.

У вершах Давіда Сімановіча жыве Палессе — зямля ягонага
маленства, ды штогод робіцца

Всё меньше вокруг природы,
всё больше вокруг среды.

Як цяжка было паэту пісаць вершы, прысвечаныя «памяці палескіх вёсак, што загінулі ў чарнобыльскае катастрофе», звяртаючыся да вёсак гэтых, называць «атамныя Хатыні нашыя». Вайна з маленства, маленства з вайны.

Як рытуальнае галашэнне па нябожчыку гучаць радкі:

Вас хороним порой осенней:
хаты зарыли, с землей сровняли.
И только деревья —
чёрные тени
над братской могилой
стояли в печали.

Як цень звугалелае галінкі, праступае, гучыць неназваная традыцыйная рыфма «деревья — деревня».

Усю паэзію Давіда Сімановіча можна назваць, цытуючы яго ж самога, радасцю бліскавіцы. Бліскавіца, асляпляючы, сама не слепне, усё бачыць, вырываючы з цемры забыцця ўсё самае важнае, з чаго і складаецца жыццё — *Muter Dolorossa* паэзіі.

1991

А к у п'янку, уцягваешся ў Парыж...

Парыж, як неба. Яго хапае на ўсіх. І ў кожнага яно сваё.

Парыж, як лёс. Сустрэчы з ім чакаеш усё жыццё. І тым шчаслівейшым пачуваеш сябе, калі — нарэшце! — сустрэнешся.

Парыж, як мантач. Гэтак шчодро траціць сябе, гэтак раскрадацца паломнікамі па вечную загадкавасць можа толькі ён. Сталіца летуценнікаў — тая сонечная грубка, ля якое ў суровыя зімы самоты грэецца зажураная душа ўспамінамі.

У пасляваенным маленстве грэўся я ў зімовыя вечары ля вогненнае ўсмешкі маленькай грубки, якую з цаглін, сыраватых ад снегу і марозу, склаў ушацкі мурнік з прозвішчам Цагельнік.

Цяпер буду да схілу дзён маіх грэцца прыпамінамі ля грубкі велічынёю ў паўнеба (асабліва ў светлыя вечары), імя якой — Парыж...

У кастрычніку 1987 года ў недарагім гатэлі ў Лацінскім квартале Парыжа зазваніў тэлефон. Пачуў я голас і разгубіўся. Няўжо гэта я перамясціўся ў часе, вярнуўся ў Мінск мае маладосці? Голас той жа, крыху прыглушаны, з ледзьве ўлоўнай хрыпоткай, з мяккай картавінкай, з беларускім выгаварам, дакладней, з мінска-рускім. Гэта званіў сябра маладых гадоў, з кім было і шмат пражыта, і шмат выпіта да ўсіх потымтэйшых загадаў, з кім было лёгка пазнаваць свет, што не замінала грунтоўнасці пазнання, вандраваць, проста хадзіць, проста бачыцца. Гэта да мяне асязальна і канкрэтна зноў вяртаўся Барыс Забораў, мастак, які зрабіў цэлую рэвалюцыю ў кніжнай графіцы Беларусі ў 60-х гадах, падчас так званай хрушчоўскае адлігі, майстра, змушаны ў глухую пару брэжнеўскае палярнае начы пакінуць радзіму, бо занадта незалежны быў як асоба. Не буду пералічваць, колькі класікі беларускае, рускае, сусветнае па-новаму, часцяком нечакана «прачытаў» у графіцы і ў фарбах гэты самабытны мастак. Скажу толькі адно: узнікалі канфлікты, былыя сябры варагавалі — кожнаму літаратару хацелася-не цярпелася, каб ягоную кнігу афармляў ненавіта Барыс Забораў. Нават тыя, каго ўпотаікі карабаціла імя па бацьку — Абрамавіч. Прыклад сам напрошваецца. Быў гэтакі паэт-пафаснік, што крычаў: «Калі мяне мой вораг ненавідзіць, дык, значыць, я — сапраўдны камуніст». Гэтаму паэту, лепей бы сказаць — члену Саюза пісьменнікаў, ЦК дало дзіцячы часопіс, так бы мовіць, «вёсачку», за выжлятнасць. Барыс Забораў тады, што называецца, уваходзіў у моду. Дык пафаснік і захацеў, каб аформіў ягоны зборнік мастак з імем. Аформіў. Спадабалася. Памкнуўся было ў рэдкалегію ўвесці, але, калі даведаўся, што Барыс Забораў — Абрамавіч, тут жа змяніў свой намер. Але пра агіднае досыць прыгадваць.

Усе дыпламы, усе ўзнагароды выдавецтву за лепшыя кнігі ішлі тады, калі кніга выходзіла з рук Барыса Забовава. Стварылася ў нас нават школа пераймальнікаў, «забораўцаў». А ў шмат якіх кватэрах мінскіх сяброў і шанавальнікаў мастака і сёння вісяць карціны забораўскага пэндзля, быццам бы чакаючы вяртання дадому майстра ці хоць бы прыезду ў родны горад.

Гады маюць адну асаблівасць: яны па-свойму прыпыняюць бег часу, ствараюць уяўнасць, што нічога за доўгую ростань не змянілася. Гэтак здарылася і са мною ў тую парызскую восень.

Перада мною стаяў Барыс, той жа, з кім расстаўся я ў Мінску. І калі сябра маладых гадоў пачаў распытваць, зноў здалося, што ён ненадоўга пакідаў свой горад. Мне асабліва прыемна было пачуць пра жаданне Барыса пахадзіць па беларускіх лясах, якія сняцца яму ў Парыжы, пра хлапечае жаданне пабыць на маёй роднай Ушаччыне. Мама мая любіла частаваць Барыса па-ўшацку і чаркай, і скваркай, і гарэзлівым ушацкім слоўкам, свежым, што той гурочак з ляхі. Мастак сябраваў, хаўрусіў са знамымі людзьмі Ушаччыны — Петрусём Броўкам, які і паважаў майстра, і бараніў ад антысемітаў з ЦК і з іншых савецкіх устаноў, дапамагаў з выездамі за мяжу і ад'ездам назусім, з Васілём Быкавым. Дарэчы, калі адразу ж зайшла гаворка пра Васіля Уладзіміравіча, жонка Заборава Ірына (дачка рускага паэта Барыса Карнілава) расказала, што Віктар Някрасаў незадоўга да смерці выказаў сваё захапленне Васілём Быкавым і сваю радасць, што ўражанні ад прозы беларускага класіка і ад самой асобы сусветам прызнанага пісьменніка супалі. І зноў хочацца адхіліцца ад тэмы і нагадаць, як цэкоўскія цэрберы распіналі Васіля Быкава за тое, што ў сваім выступленні на канферэнцыі «Подзвіг народа неўміручы», арганізаванай самім першым сакратаром ЦК на пачатку 70-х гадоў, назваў у шэрагу выдатных летапісцаў вайны Віктара Някрасава ў ліку першых. А Віктар Някрасаў ужо быў за мяжой.

Мне здалося, што ў Парыжы Барыс пачаў болей і глыбей цікавіцца літаратурным жыццём Беларусі, праблемамі беларушчыны. Зноў рупіць адхіліцца. У 1984 годзе ў Нью-Ёрку ў беларускай прэсе было добра прачытаць успаміны Барыса Заборава, як ён афармляў творы Янкі Купалы. Падчас нашае парызскае сустрэчы Барыс расказваў і пра тое, што сябруе з айцом Надсанам. У Парыжы Барыс у курсе ўсіх навінак, выпісвае «Літаратуру і мастацтва», бо газета стала і вострай, і цікавай. І, як гэта ні дзіўна, пачаў лепей гаварыць па-беларуску. Гэта невынішчальная асаблівасць беларусаў і выхадцаў з Беларусі — за межамі краю, на чужыне пачынаюць любіць, паважаць, помніць усё беларускае.

Прыгадалі мы з Барысам і паездку ў Піцер у канцы 60-х. Гэта было маё знаёмства з багемай, калі можна гэтак яе назваць, горада, у нядаўнім мінулым заканадаўцы мод у мастацтве, які паступова, але запланавана няўхільна падпадаў пад жорсткую руку афіцыйнай сталіцы савецкай імперыі, якая да хваравітасці раўніва ставілася да славы Пецярбурга. Чамусьці запомніліся з тае паездкі забораўскія ірховыя чаравікі, якім ён даў добрага часу, намоклыя ў разводзе. На «пірушке холостой» у аднаго мастака на парцяляне XVII стагоддзя аднекуль са Скандынавіі ляжаў селядзец і некалькі бульбін «у панчошках». Начавалі ў інтэрнаце Акадэміі мастацтва. З Піцера паехалі ў Маскву да Ігара Бліёха, мастака, сябра Заборава, які разам з Барысам аб'ехаў амаль усю Беларусь. Асабліва помніў Ігар міцкевічаўскую Свіцязь. Гэта нас з Ігарам тады паслалі па віно на апошнія грошы, якія яшчэ знайшліся ў мастака Юзафа Пучынскага. Гэтак нам зрабілася вясёла па дарозе з сельскай крамы, што дзве бутэлькі паўнютокія кінулі мы ў славу тае возера, каб некалі нашчадкі знайшлі. Вядома, адзінадушнай ухвалы, як на партыйным сходзе, мы не атрымалі. Суровую вымову атрымалі ад сяброў, у якіх галовы гулі, як надтрэснутыя званы. З вакзала ў Маскве да Бліёха трэба было ехаць метро. У нас з Барысам засталася грошай, лепей бы сказаць па-ўшацку — пабразгачаў, на адзін уваход у падземку. Тады і напісаў я экспромт:

Он устал от женщин и соборов,
Петербург растаял в синеве.
Без гроша сидит Борис Заборов
С маленьким Шагалом в голове.

Нагадаў Барысу гэтыя радкі. Пасмяяліся, пасумавалі. Дакляраваў я Барысу, калі здарыцца яму быць у Беларусі, звязіць на Ушачыну, каб зноў пачуў ён голас нашых лясоў, якія яшчэ дзе-нідзе ацалелі ад прагрэсу, зноў убачыў азёры мае радзімы, а іх у нас — усе 250 і яшчэ адно.

Там, у роднай хаце, мама мая некалі сустракала Васіля Быкава, ён з родных Бычкоў прыехаў у Вушачу. А мы з Барысам Заборавым, з балгарскім пісьменнікам Георгіем Вылчавым і перакладчыкам балгарскай літаратуры Ванкарэмам Нікіфаровічам ехалі ў Полацк. Зноў адхілюся. Гэта Ванкарэм недзе ў 50-х гадах

завёў маленькага Бору Забораву (сам фактычна аднагодак) у Мінскі палац піянераў да педагога і мастака Віктара Каткова. Там жа займаліся і пазнейшыя сябры Барыса Анатоль Анікейчык, Май Данцыг. Гэта Анікейчык паехаў на вакзал праводзіць у эміграцыю мастака Барыса Забораву як сябар. Хоць партыйная арганізацыя падобныя дзеянні не ўхваляла.

А тады ў мамінай хаце, як французскае сухое віно, была добра вытрыманая да прыезду гасцей маміна бражка. І гэта прыгадаў Барыс, паказваючы мне Парыж, што са звечарэлага пераходзіў у начны. Як сапраўдны аўтаас кіраваў мінскі парыжанін Барыс Забораў сваёй яшчэ навіоткай «Volvo».

І цяжка было прыпаркаваць машыну на манмартраўскіх схілах. Барыс загадаў у мастака (іх тут было як грыбоў) маіх два выразаныя чорныя профілі. Нібыта з цемрыва багемнапаломніцкае начы выразаныя.

І па-велікодному ўзрушана было ў праваслаўным храме. Адсюль, з Манмартра, Парыж зіхацеў агнямі, нібыта ювелір-злотнік з далані на даланю перасыпаў халоднае полымя дыямантаў.

І ў Лацінскім квартале хадою грыбніка, што шукае неруш, ішоў Барыс прысмеркавы, як сам Парыж. Падтаквалі далёкім думкам нашым абцасікі Ірыны...

...Ішоў час. Парыж, абжыты сябрам маладых гадоў, не забываўся, як першая радасць, як першая зайздрасць, як першы смутак. У мяне выйшаў зборнік «Самота паломніцтва», дзе па-хатняму, як здавалася мне, адчувала сябе і парыжская нізка. Вядома ж, прысвяціў я верш Барысу Забораву. І калі летам 1990 года мастак Алег Сурскі ехаў у Парыж і да Забораву, і з нейкім творчым клопатам, я перадаў свой зборнік, падпісаўшы яго па даўняе традыцыі экспромтам:

Барыс, бяры ж
Парыж
Смялей
У дужыя абдоймы.
П'ючы барыш,
І сам хмялей,
А парыжанак плоймы
Няхай пльвуць у нераты,
Якія ўмееш ставіць
Ты!

І ў адказ з Парыжа атрымаў я ад Барыса шыкоўна і з густам выдадзеныя альбомы. Самы паважны з уступнымі артыкуламі вядомых мастацтвазнаўцаў, са словам самога Барыса Заборава па-англійску, па-нямецку, па-японску. Гэта азначае, што выстава майстра была і ў Японіі.

Альбом адкрываецца фотапартрэтам Барыса Заборава. У майстэрні. Перад сваёй чарговай працай. На імгненне задумаўся. Нешта ўзважае. А можа, успамінае Беларусь? І спеўны почырк мастака: «Дорогой Гриша, есть в этом альбоме (для меня, безусловно) и то, что навеяно далёкими запахами твоей Ушацкой «матчынай хаты». Дружески твой *Борис Заборов*. Париж, 20.10.90 г.».

Яшчэ ў адным альбоме Барыс зноў падкрэслівае: «...все картинки в этом альбоме «продукт» моего смутного воображения и далёкой памяти, в которых ты и твоя матчына хата имеют особое место...»

Чытаю дарагія сэрцу словы, а сам прыгадваю фотаздымак, зроблены Ванкарэмам Нікіфаровічам у Вушачы. Бацькаў вяз ужо тады паважны ўзростам, а пад ім мая мама трымае на руках маленькую ўнучку Ілонку, і з ёй усе гасці жадання — Васіль Быкаў, Барыс Забораў, Георгій Вылчаў. Барыс мне неяк казаў, што ў яго ёсць фотаздымак гэты ў Парыжы.

Цытую надпісы, прыгадваю паасобныя эпізоды не на тое, каб пагрэцца ў прамянях еўрапейскае, а фактычна сусветнае славы мастака. Хачу яшчэ і яшчэ раз падкрэсліць, што вытокі забораўскае творчасці ў першую чаргу ў Беларусі.

Вачыма ўраджэнца Беларусі бачыць мастак свет. Да беларускіх тэм і сюжэтаў зноў і зноў вяртаецца Забораў. Бо сапраўды «вялікае здалёк выяўней стане». Француза і немца, амерыканца і японца нязмушана і пашанліва прымушае мастак угледзецца ў беларускі краявід, у беларускі антураж, у душу беларускую. Ажываюць, праяўляючыся праз туман часу, абліччы, нагадваюць пра сябе, адыходзячы ў нябыт забыцця, хаціны і маэнткі, у парыжскіх салонах упэўнена пачуваюцца і сялянскія хлапчукі, і скасабочаныя ёўні, і цяжкі на азадак яўна не калгасны конь. Ідэальнае з рэалістычным, фатаграфічна дакладнае з выдумкай, уявай — усё пераблыталася, перамяжавалася на палотнах мастака, зрабілася ягонаю манерай, ягоным почыркам, стала майстэрствам Барыса Заборава.

У сапраўднага мастака неспатолены голад на маленства, як звычайна. Забораў сам пацвярджае гэта: «Мяне не паспела стаміць маленства. Яно абарвалася хутка, раптам. Мне было 6 гадоў, калі пачалася вайна».

Маленства, няхай абарванае, няхай абрабаванае, няхай забранае, вызначае ў большыне сваёй і манеру, і кола тэм, неба вобразаў мастака. Вучоба, нейкім чынам перайманне, нават светапогляд — гэта толькі ўдасканаленне ці магчымае забыццё ўражанняў маленства. У пацверджанне думкі дамо слова Барысу Забраву: «У першы ж год пасля заканчэння вайны нашая сям'я вярнулася ў Мінск. Горада практычна не існавала. Уся пространь, якую ахопліваў позірк, уяўляла сабою ірэальную карціну. Руіны, гарэлішчы і самотныя фігуры, што блукаюць па іх. У прымерках горад рабіўся трывожным і загадкавым. Мроіўся дагістарычны краявід, дзе сілуэты развалін на фоне вечаровага неба набывалі малюнак фантастычных жывёлін...»

Мастака робіць маленства. А можа, няхватка, недастача, незавершанасць маленства. Заўчаснае сталенне, ранняя даросласць.

Трывога рухае чалавекам. Трывога прыспешвае думку мастака, робіць позірк відушчым. Асабліва калі трывога гэтая ідзе з прапамяці народа, якога трывога і бараніла, і трымала, ратавала і захоўвала. Пацверджаннем дазволю сабе яшчэ цытату: «Колькі мусіла адбыцца падчас дзіўных і нечаканых, ды ўрэшце шчаслівых — жыццёвых перакрываванняў, каб выжыць. Загінуць было лягчэй. Гэта магло здарыцца ў нацысцкім канцлагеры, дзе загінула ўся сям'я маёй маці. Гэта магло здарыцца пад кулямі нямецкага «месершміта», які на брыючым палёце расстрэльваў адкрытую платформу таварнага цягніка, перапоўненую бежанцамі. Гэта здавалася непазбежным, калі ціхаходны газік, у якім былі мама з сястрой, мой малодшы брат, я і архіў якогасьці абласнога ваенкамата, сустрэўся на прасёлачнай дарозе з нямецкім танкам. І пазней — яшчэ шмат разоў, ад хвароб, голаду... Гэты час зафіксаваўся ў маёй памяці трывогай, чаканнем небяспекі і ўвесьчаснай дзейнасцю. Відаць, гэта так глыбока ўкаранілася ў свядомасці, што стала маім бесперапынным адчуваннем жыцця».

Альбомы з рэпрадукцыямі карцін мастака — гэта тыя ж пераклады вершаў. Хіба што бліжэй трымаюцца да арыгінала.

Безумоўна, арыгінал заўсёды мае болей паветра, болей пачуцця, болей непасрэднасці. У мастацтве шмат значыць сам творца. І хочацца, калі гэта магчыма, бачыць яго, чуць, разумець. З сумам думаў, што толькі альбомы будуць мне нагадваць мастака, гаварыць за яго.

Але самы геніяльны акцёр — гэта лёс. Ён хутчэй за ўсё — мім. І асабліва ўсцешна ўбачыць ягоную ўсмешку. І ўсміхнуўся мне лёс зноў у Парыжы ў канцы красавіка 1991 года.

На вуліцах па-веснавому свежа-маразына і смагавіта. Смог і смага ад хвалявання і ўзрушэння змяшаліся разам. Адкрытыя вулічныя латкі ломяцца ад самай экзатычнай і мясцовай садавіны і гародніны, быццам у спелую восень на карцінах старых мастакоў. У абавязкова доўгіх, шыкоўна-пазорыстых шаліках паджарыя французы і ветраногія, маладзічкова-каленькавыя французжанкі прагульваюць сваіх чацвераногіх пестуноў, а заадно і сябе. Халаднавата, бо ранні, цьмянавата, бо гарадскі ў нейкім сотым калене, цвіце бэз. У асабняках у самым цэнтры горада, як у вушацкім алешніку, па-французску грасіруе салавей. У вечаровых прысмерках зіхціць сваёй бальнай сукняй Манпарнаская вежа. Парыж — гэта тая залатая кропка, якую паставіў Усявышні, завяршыўшы свой клопат зямны.

Са свайго сціплага гатэля на Распай званю Барысу... І зноў пачуў голас з маладосці, і зноў не паверыў, што час бяжыць, не чакаючы нас.

Ростань і замяжа маюць нейкую невытлумачальную сілу, нейкую асаблівую асаблівасць. Нейкую абавязковую таямнічасць, таемнасць, патайнасць. Сябры, якіх ты дома ўспрымаў як звычайнасць, тут, за мяжою ростані, за мяжою незаўважна калі мінулага часу, нібыта ўспываюць з туману, са сну, з ірэальнасці. Яны як бы за вітрынай, што аддзяляе іх ад мінулага.

Прыехаў Барыс. Павёў мяне ў рэстаран «Гіпапатам». Падалі натуральнае мяса, сакавітае, як рускі мат (па словах аднаго польскага драматурга). У мясе тырчыць пластмасавая фігурка гіпапатама. Сядзім як белыя людзі. Нават на момант забыўся, адкуль я, забыўся, што на мне невыводнае кляймо: «Зроблены ў СССР — рамонт не падлягае». Барыс клапацілівы, уважлівы, але ўвесь час, гэта адчуваецца, напружана-засяроджаны, заняты і творчымі думкамі, і жыццёвымі праблемамі. Расказвае, як адзін з паборнікаў усяго беларускага ў Беларусі пасля колькіх

фраз перайшоў на рускую мову. Барыс карэктна заўважыў, што ён з маленства ведае і не забыўся мову беларускага народа. У «Гіпапатаме» Барыс, між іншым, успомніў нашыя мінскія застоллі і чамусьці, як прыйшоў я аднойчы з паўнюткай авоськай паўлітровак, вядома ж, паўнюткіх.

Ідзем у Люксембургскі сад. Цвіце гліцынія, каштаны цвітуць. Аж не верыцца, што людзі могуць спакойна адпачываць, а не душыцца ў чэргах. Бо ў нас і нарадзіцца, і ад'ехаць на могілнік займаюць чаргу. Барыс апануты не пулята, з вялікім густам, эlegantна і ў той жа час у меру неахайна. Як мастак, каго меней за ўсё хвалюе вонкавы антураж. Ён мае радасць, што можа працаваць на сябе, пісаць, што хоча. А ў нас яму давалося б толькі тое і рабіць, што змагацца з ветракамі дзяржаўна-партыйных устаноў ды рознымі акадэмікамі ад мастацтва, якія ў юбілей першасакратароў ЦК падносілі ім іхнія партрэты ў стылі «Утро нашей родины» ды выдумлялі сабе гераічна-пакутніцкія біяграфіі.

У аўтаэсэ Забораў пісаў: «У канцы 1961 года [пасля вучобы ў Санкт-Пецярбургу і Маскве.— *Р. Б.*] я вярнуўся ў свой горад Мінск і адразу атрымаў некалькі прапаноў ад выдавецтваў праілюстраваць, не памятую ўжо якую, літаратуру. Я не мог тады падазраваць, што гэта пачатак шляху, які пад канец 70-х гадоў прывядзе мяне да рашэння пакінуць сваю краіну.

Я жыў у краіне ўзорнага таталітарнага рэжыму, для якога ягоная заганная ідэалогія была ўмоваю існавання. Яна пранізвала ўсё жыццё, і мастацтва — у першую чаргу. Кніжная графіка заставалася адносна «бяспечнаю зонай», якая хавалася ў цені літаратурнага тэксту. Мая жыццёвая стратэгія была яснаю — стаць мастаком, пісаць карціны. Жывапіс даваў задавальненне, але не прыносіў грошай. Кніжная графіка карміла, ды па часе рабілася ўсё болей ненавіснай. Усе мае спробы раздвоіць сябе былі марныя. Нарастаў адчай, узлаванасць і, нарэшце, трывога беззваротна згубіць самога сябе. Усведамленне таго, што кожныя пражытыя ў гэтым стане гадзіна, дзень, год безнадзейна змяншаюць шанц свайго адраджэння, было пакутлівае. Як рассекчы гэты гордзіеў вузел? Гэтаку маі 1981 года апынуўся я на пероне Паўночнага вакзала ў Парыжы...»

А тады, калі шырока прызнаны мастак Барыс Забораў быў у зеніце славы, калі ягоны дотык даваў кнізе зялёную вуліцу да

самага прыдзірлівага кнігара, здавалася, што лепшага і жадаць яму не трэба. Неспазнаны ён, космас душы мастака.

І мастак — самотнік. Бо ён асоба. Бо ён сабою не множыць натоўп, не дапаўняе безаблічнасць масы. Чытаю аўтаэсэ, адначасна чуючы голас Барыса: «Я прыехаў з лютасным жаданнем пачаць сваё жыццё занова, з нуля. Гэты горад рамантычных мрояў фактычна быў для мяне пустэльнію. Узіраючыся ў мірыяды святланосных вокнаў вечаровага Парыжа, я перажываў пачуцці мазахісцкай уласцівасці. Ні ў водным з іх ніхто пра мяне не думаў і нават не ўяўляў пра маё існаванне. Я быў пасапраўднаму самотны. З гэтым, новым для мяне, светам не было ў мяне ніводнае ніці сувязі. Апроч тае таямнічай, якою кожны чалавек прымацоўваецца да ўсяго чалавецтва».

І таямнічая ніць, якая ў бальшыне выпадкаў не дае загінуць таленту, вывела мастака на спачуванне і падтрымку. Чытаю далей: «Сямя месяцамі пазней адбылося маё знаёмства з галерэяй Клода Бернара, якое і вызначыла маю парыжскую біяграфію. У 1983-м у гэтай галерэі адбылася мая першая персанальная выстава, і я атрымаў прыз горада Дармштата ў Германіі. Потым музей гэтага горада арганізаваў выставу практычна ўсіх маіх прац за гэтыя пяць гадоў у Парыжы...»

Цяпер мастак сам сабе пан, сам сабе гаспадар. Кантракта з Бернарам болей не існуе. Японскі галерэйшчык заключыў з Заборавым пагадненне на права першага прагляду і выбару, што ён хоча купіць. У маі 1993 г. мусяць адбыцца адразу дзве выставы побач. Прычым адна з чырвонымі паметкамі пад карцінамі, што азначае — карціны прададзеныя. Гэтага гонару ўдастойваецца не кожны даўно заўважаны славай парыжскі мастак. Гэта падымае вагу імя, прыкоўвае ўвагу. (У Маскве мастакі-прыкрамлёўнікі прыкоўвалі ўвагу да сваіх высокапафасных прасцірадлаў тым, што дабіваліся, каб іхнюю выставу асвятліў сваім наведваннем Генеральны сакратар.)

Барыс добра інфармаваны пра ўсе падзеі ў былым Саюзе і ў Беларусі, хоць і падкрэслівае, што палітыка яго не цікавіць.

Дарэчы, пра камуністаў. Барыс глядзеў фільм, дзе паказана, як рэптыліі ў чалавечым абліччы беспамылкова пазнаюць адно аднае на любой адлегласці. Гэтак і камуністы. На мой наіўны намёк, што французскія камуністы, напэўна, лепшыя за нашых, бо свой жа народ не вынішчалі, Барыс толькі сумна ўсміхнуўся.

У французскіх, удакладніў ён, адно правоў ды магчымасцяў меней. У іх у чарговы раз упаў аўтарытэт у народзе з прычыны іхняе пазіцыі падчас вайны ў Персідскім заліве.

Дома Забораў любіў рыбаць з Ігарам Шклярэўскім на Поўначы. Тут збіраецца на рыбу на Аляску з праўнукам Міхаіла Чэхава, таксама Антонам Чэхавым, які ведае толькі некалькі слоў па-руску і саромеецца гэтага. Ірына Забова давала праўнуку Чэхава ўрокі рускае мовы. Калі-небудзь і дзецям шмат якіх беларускіх пісьменнікаў таксама, можа здарыцца, будуць даваць урокі беларускае мовы. А некалі будучая жонка аднаго з кіраўнікоў рэспублікі дапасадачнага перыяду, магчыма, давала ўрокі беларускае мовы Маякоўскаму, калі яны сустрэліся ў Маскве. Ірына неяк распавядала, што на першых часінах арыентавалася ў Парыжы па вершах Маякоўскага. Па вершах нашых паэтаў у Мінску не зарыентуешся, хіба заблудзіш.

Развіталіся з умоваю яшчэ сустрэцца. І раптам у гатэль званок. Барыс не мог супакоіцца, паглядзеўшы японскі фільм пра чарнобыльскую трагедыю ў Беларусі.

...Барталамееўка. Жыта сцяною. Жанчыны пяюць жніўныя песні. А жыта нельга жаць, нельга сеяць ні ў налецце, ні праз век.

Японцы маюць неабходнасць і жаданне праўдзіва паказаць бяду беларускую, а ў уладатрымцаў у Беларусі такога жадання пакуль не прадбачыцца. Японцы і фільм пра Шагала, пра Віцебск зрабілі, а нашыя драмгурткоўскія драматургі, племянныя камсамольцы, кіруючы культурай цэкоўскімі лейцамі, толькі тое і рабілі, што нават у Беларускай энцыклапедыі падганялі творчасць вялікага майстра пад камуністычны шаблон, вылівалі цэбры памыяў на панавітую сівізну самага дзівоснага па здольнасці здзіўляцца мастака.

Мастаком трэба нарадзіцца. Нельга навучыцца на мастака, можна навучыцца на рамесніка ад мастацтва. Якраз мастаком і нарадзіўся Забораў, пра гэта і сам кажа: «Праблема выбару прафесіі мне не была знаёмая. З тых часін, як памятаю сябе, — малюю... Нішто не арыентуе мяне гэтак дакладна ў часе і адчуваннях, як пахі: пах алейнае фарбы ды льнянога палатна — гэта мой бацька. Гэты пах хвалюе і трывожыць мяне ўсё жыццё, выклікаючы выраі ўспамінаў. Бацьку абавязаны я ўсім, што маю ў сабе добрага, і тым, што стаў мастаком».

І вось я ў скініі ў дарагога маім успамінам мастака, у забораўскай майстэрні. (Тут майстэрню завуць атэлье.) У самім Парыжы маленькая, так бы мовіць, сенажатка, міні-лугавінка. Барыс корміць вераб'я. У яго іх цэлая чародка. Паехаць у Парыж, каб спакойна карміць вераб'я і стаць прызнаным майстрам, бадай што варта!

Сустракае гаспадыня. Гэта пра яе пісаў Барыс: «Па даўняе традыцыі Акадэміі мастацтваў пасля сканчэння другога года навучання студэнты праводзяць летнюю практыку ў Крыме. Лічылася, што пасля паўночнага цяжкага і нізкага неба над Васільеўскім востравам будучым мастакам карысна падсвяжыць палітру пад паўднёвым сонцам. Меней за ўсё гэтыя крымскія канікулы мелі адносіны да маёй палітры, але жыццё маё перамянілі фатальна. Адноўчы раніцай на сцяжынцы, што вяла да мора, я сустрэў дзяўчыну — прыгожую, тонкую, бронзавую. З тае пары і да сёння разам. Калі б у тыя часіны які-небудзь прарок сказаў, што я пакіну па сваёй волі Пецярбург, акадэмію — я палічыў бы яго за вар'ята. Ды адбылося якраз так. Дзяўчына вучылася ў Маскве. Восенню таго ж года стаў я студэнтам Маскоўскага мастацкага інстытута імя Сурыкава, які і скончыў у 1961 годзе».

Дык гаспадыняю сустракала дзяўчына са сцяжынкі да мора, як ужо казалася, дачка апантанага рускага паэта Барыса Карнілава. Гэта карнілаўскія радкі любілі мы, маладыя паэты, паўтараць:

Айда, голубарь,
пошевеливай, трогай,
Коняга, мой конь вороной!
Все люди
как люди,
поедут дорогой,
А мы пронесём стороной.

Малады Пятрусь Броўка добра памятаў Барыса Карнілава, разам былі ў творчае камандзіроўцы ў Гомелі. І калі Ірына звярталася да Броўкі з якім-небудзь пытаннем, ахвотна дапамагаў дачцэ паэта.

Дзесьці ў сярэдзіне 60-х гадоў купіў я паэму Карнілава «Моя Африка», партрэт паэта працяў мяне сваім падабен-

ствам з дачкой. Ірына, як, бывала, казалі ўшацкія, і падабенькі падабрала. Пад добрай чаркай прыйшоў я да Заборавых на іхнюю кааператыўную кватэру непадалёк ад кінастудыі «Беларусьфільм» і, звяраючы партрэт з жывым паўторам, яшчэ мацней п'янеў. Дасюль, калі ўспамінаю Ірыну, успамінаю малады мароз і малады хмель. І той і другі былі неслабья!

Гляджу на Ірыну, і здаецца, што мінула некалькі дзён. Яна ўсё тая ж. Ці, можа, гэта асабліваець зроку з гадамі крышачку вечарэць, каб у прымерках усё паўставала ў ранейшых фарбах і абрысах. [...]

Ірына казала, што і лёс наш, і ўсе звычкі нашыя носім мы з сабою, а таму, дзе б мы ні былі, мы гэтакія, як ёсць. Яшчэ падкрэслівала (Ірына Заборава — член рэдкалегіі «Русской мысли», яе штатны супрацоўнік), што ў Еўропе гады, узрост не маюць вялікага значэння.

Сядзелі з Барысам і ў самае прэстыжнае кавярні, куды ў начны час цяжка трапіць, як у нас ва ўсе кавярні і рэстараны, калі ты не кааператар, рэкецір ці дама начное прафесіі. Усе столікі ў памятных таблічках, якія пацвярджаюць даставернасць таго, што тут сядзелі знакамітыя людзі. Сярод іх і Ленін, што ў Парыжы думаў, як давесці да ручкі адну шасціну зямнога шара, і любімы павальна ўсімі ў 60-я гады Хемінгуэй.

Барыс казаў, што Парыж — самы бязлітасны горад, які прызнае толькі натуральны адбор, у тым ліку і талентаў.

І быў наш апошні парыжскі вечар. Барыс заехаўся па мяне з Ірынай і сынам Кірылам. Кірыл, як малады Забораў Барыс, толькі болей рослы і мацнейшы целаскладам. 21 год. Хочацца быць дарослым. Дужа. Адсюль вуглаватасць. 10 гадоў, як у Парыжы. Зусім француз. Крывіцца, калі маці не зусім правільна чытае па-французску меню ў кітайскім рэстаране.

Захапляецца джазам, хоча быць прафесійным джазістам, піша музыку. Раней маляваў, кінуў. Кірылу рупіць у Мінск да аднагодкаў. Як Ірына казала пра сына, ён характарам увесь у бацьку — быць толькі самым, толькі першым. Гэтыя рысы характару мусяць дапамагчы яму выжыць у свеце, дзе не водзяць за ручку.

Барыс неяк прызнаваўся, што пабойваецца ехаць у Беларусь: тое, што жыве ў душы, што жывіць памяць, можа імгненна памерці (эфект ускрытай муміі), яго можа ўжо не быць, не

існаваць, таго паветра, тых пахаў. А мастака праследуе пах цёплага пылу на летніх вясковых вуліцах. Між іншым, прыйшло мне на памяць, як баяўся Шагал сустрэчы з родным Віцебскам, бо ён жа пранёс свой Віцебск праз усё жыццё. Ягоны, шагалаўскі, Віцебск застаўся жыць на палотнах.

У Барыса Заборава свая Беларусь. Ён баіцца яе страціць, убачыўшы не такой, якая жыве ў ім. Можа, яшчэ прымешваецца боязь выйсці з паўсядзённага творчага рэжыму, бо на першых паравінах мастак працаваў да дваццаці гадзін у суткі.

І ў дзень нашае апошняе сустрэчы пахла маладою парыжскай вясной. Паўсюль прадавалі канваліі. Каштанавыя скроні Люксембургскага саду пабялелі ці, можа, цёпла пасняжэлі. У магазінах, як у нас бульба, толькі ў каляровых капронавых сетках, ляжаць дровы. Настолькі ашчадна акуратныя, ажно і паліць іх шкада. Адчуваю, што рука б не паднялася кідаць у агонь. Дарагая такі вячэра ў камінаў.

На тратуарах упокат ляжаць клашары ў вяльможных позах. Цягнуць проста з горла сапраўднае французскае віно. (Гэта ў нас пра гегемонаў хадзіў жарт: «Бач, Вася, за рубель дзве, а п'ецца, як за рубель сем».) На адным занадта ж дарагая па нашых мерках дублёнка. Клашары — гэта людзі, якія падчас пакінулі фамільныя замкі і вілы і абралі вольны чын жыцця. Яны пачцівыя, ненахабныя. Калі іншы раз і папросяць, дык з пачуццём уласнае годнасці, з панавітымі манерамі. Гэтак мне патлумачыў Барыс.

На рагу вуліцы катрынка. Здаецца, што і не скранулася з месца з мінулых стагоддзяў. Кот і сабака на роўных — на павадках. Катрыншчык круціць катрынку, ці ручны млынок, каб змалоць зярняты кавы на кубачак вясёлага настрою. Мім, нібы акцёр, што ажыў з нямога кіно. Катрынка пастаўлена на дзіцячую калясачку, на вазок з гумовымі коламі. У нас у раёнах бабулі і дзядулі, выгадаваўшы гарадскіх унукаў, на такіх вазках возяць на імправізаваны, звычайна каля аўтобуснае ці чыгуначнае станцыі, базар яблыкі, моркву, агуркі, вішні.

І сёння мне гучыць катрынка. Вярэдзіць сум і леціць радасць.

Барыса (часцяком казаў мастак пра гэта) разам з пахам пылу на летніх беларускіх вясковых вуліцах хвалюе і паўночны беларускі пейзаж. (Мне па-асабліваму чулася прызнанне сябра,

бо радзіма мая — якраз паўночная Беларусь.) І калі ў Англіі нешта падобнае (без сілуэтаў прамысловасці і горада) убачыць, зашчыміць сэрца. Нават рускі лясны пейзаж не дзейнічае на мастака так, як родны, беларускі.

Слухаў я Барыса Заборава і міжволі думаў, колькі паразгублялі мы талентаў, аддалі іншым народам, іншым культурам. Ці гэта чэрствасць, ці няўменне ацаніць дадзеную нам Богам набыць? Шчодрасцю гэта ніяк нельга назваць. Няўжо Беларусь толькі і будзе рабіць, што раскідваць скарбы свае і карміць выхадцаў сваіх настальгіяй?

Чытаю заключныя словы аўтаэсэ Барыса Заборава, а мне гучыць ягоны голас: «Ужо даўно Парыж перастаў быць для мяне пустэльнію. Кожны дзень набліжаў мяне да тых рамантычных карцін, якія маляваў я ў маладосці...»

Дзве сустрэчы ў Парыжы. Хай Бог дасць, каб трэцяя была ў Вушачы. Пыл на летніх вясковых вуліцах там пакуль яшчэ не радыеактыўны...

[1993]

ГАЛАСЫ НЕЎМІРУЧАГА ХОРУ

*А*ім Нахман Бялік

ЗАБЛУКАНАЯ ЗОРКА

Зорка-заблуканка, ты глядзіш звысоку,
асвяці мне, зорка, шлях сляпы ад змроку.

Не! Пакут пякельных я ўжо не баюся,
ўшчэнт жыццё стаміла, выпетрала ў скрусе.

Я — жабрак убогі, ёрмавы вучомнік,
кутнік дому бедных, вечны валачомнік.

Бацька — крык выгнання, маці — чахласць плахі,
кія не баюся, торба мне не ў страхі.

Бо жыццё жахае ў лютасці ва ўладзе,
без цяпла надзеі, без святла ў паглядзе.

Ціснуць тлен і мукі — ім не скажаш «хопіць»,
як свінец, цяжкія, лёгка ў цемру топяць.

Быццам той сабака, не ўцячэш галодны,
грам навязаны на ланцуг халодны.

Вызвалі душу мне, зорка, ад адчаю,
ад чужое працы, ад чужога краю.

Дык свяці, каб зніклі зрокавы аковы,
я ісці рашучы, я чакаць гатовы.

Знаць каму, калі ўжо ноч мая прыстане,
колькі Бог паслаў мне цемры ды блукання?

Будзе час, і з ночы гляну небу ў вочы,
каб святло пабачыць і пагляд прарочы.

І пакуль іскрыцца кропля слёз на веі,
напаі святліста цвет маёй надзеі.

Даўною іскрынку сэрца захавала, —
тое, што не згасла, загарыцца дбала.

Рэштка сілы зноўку запульсую ў сыне,
і яна дарэшты ў барацьбе загіне.

1898

МОЙ САД

Можа, маеце ахвоту
паглядзець мой дзіўны сад, —
дык глядзіце, калі ласка,
вунь стаіць на ваш пагляд!

Не сурочыць бы — адзіны,
вам кажу, ў мястэчку сад,
рад у ім, багатадрэвым,
ліст лісту, як брату брат.

Добра мыцца ў чыстых росах,
выкупацца ў прамянях.
Дрэвы ўсе стаяць з пладамі,
як з малымі на руках.

Яблыні пачырванелі,
цяжка долу гнуць сукі,
грушы — гляньце ж вы на грушы —
змоўклі вунь, — каб гук які.

Вішні з чорнымі вачыма
зыраць, быццам байструкі,
па-зладзейску... ну, а словы —
словам чырванець з рукі...

Персікі — сама пяшчота! —
пухлыя, гараць цішком,
рыхтык шчокі пятнастоўкі
з сарамяжлівым пушком.

Сад багаты, дзякуй Богу,
і крамяны, і ў красе!
Ў ім плады — каб не сурочыць —
на гатункі й густы ўсе.

Сад люблю — няхай не ўбачыць
вока дрэннае яго, —
як жыццё, кажу вам, як бы
бацьку роднага свайго.

Скажам, з'еўшы за абедам
смажаніну ды булён,
летам я глыбей заб'юся,
лягу ў засень, як у сон —

ну, напрыклад, тут, пад грушай
пад старой... як не мільён
розных птушак на галінах,
чорт не ўспомніць іх імён —

гм... ну, скажам, канарэйчын
спеў, і свіст, і перабой
сыплецца на галаву мне
разам з сонечнай мукой...

Толькі дрэва скаланецца —
разб'ягуцца хто куды
мышкі — плямы залатыя,
ўвесь я ў золаце тады...

Зыркацінкі ў вочы лезуць,
блытаюцца ў барадзе
kozyтна — спытай, навошта?
Так, лухта лухту вядзе...

Соўгаюцца, кпяць з яўрэя,
ўспых ім любви ці ўскалых?
Слізгаюць па мне, блазнуюць —
чарцяняты, цьфу, каб іх!..

Бачыш, як смуга трасецца,
кожны ліст дрыжыць прытым, —
здасца, што мяне люляе
нехта ў крэсле залатым...

Блізка так кавалкі неба,
хоць рукамі іх вазьмі...
І дрымота ціха, мякка
саладзее пад вачмі...

Так вось, мякка ды салодка...
Подум на юрлівы лад...
Скажаце — каб не сурочыць —
дзякуй Богу, гэта сад!

Угадайце пра намер мой?
Ледзь тамуз міне, хутчэй
я хачу, як Бог дазволіць,
груз у сада зняць з плячэй...

Перш з дазволу дрэваў вішні
я здыму, палову так
на гарэліцы настой,
рэшта будзе цукру ўсмак.

І настоіцца вішнёўка —
пі ды салатзі душу...
О, на персікі ля плота
не забыцца папрашу...

З тых вось персікаў, пабачце,
толькі ім паспець лацно,
з іх мая варэнне варыць —
так, шыкоўнае яно!

На такое варта глянуць,
хоць бы позіркам уцяць...
Персікі, як журавіны,
ад сіропу аж зіхцяць...

Так, шыкоўнае, сказаў я,
можаце паверыць мне;
бо мая ўжо, дзякуй Богу,
разумее, што ў цане...

І раздзел наступны — словы...
Дайце мне сказаць, аднак —
робіцца са сліў павідла,
а павідла — райскі смак!

Двое сутак прэе ў печы
у пузатым сагане
з пернасцю, і дабаўляюць...
ды не гэта важна мне...

Смакаццё, кажу вам, можна
хлеб намазаць хоць няшмат...
Ну, а зараз — пані бэра!
Проша, груша, ў марынад...

І народ у рух прыходзіць —
сківіцы трашчаць, ілбы
запацелі, — гэту працу
не адрозніш ад гульбы.

І цяплеюць нават свечкі,
грэюцца ў сваім святле,
бліскавічна палымнее
лямпа на маім сталe...

Языкi, як бритвы, рэжуць,
слова колецца смялей,
і да картаў пераходзім,
і вядзе лагода рэй.

Выйгрыш, прайгрыш, шум, ды чую
я адзін у гамане:
ціха грукаецца дрэва
ў ваканіцы да мяне:

«Гаспадар! вой, як мне цёмна!
Гаспадар! вой, горка мне!
Вечер б'е маім жа голлем,
б'е мяне і долу гне...»

Карты одумна тасую,
а душу скрабе жуда,
і ўздыхаю: «Бедны, бедны
сад мой, як цябе шкада».

У КАГО ДЫК ЖОМЧУГ...

У каго дык жомчуг
ды золата ў злітках,
а ў каго — хвароба
у кашэрных нітках.

Тры дачкі я маю,
ім гадоў хапае,
мужыкоў ім трэба.
Вось бяда якая!

Мужыкоў ім трэба.
Дзе шукаць іх, людцы?
Каб у што надзецца,
каб у што абуцца.

Сёння хоча кожны
(сумны ці забаўны),

каб, пералічыўшы,
даў пасаг наяўны.

Жаніхі, вядома,
адыходзяць з носам:
сорамна й балюча
размінацца з лёсам.

Пачастунак ходзіць —
той жа ўсё да змоўку —
да стала ад шафкі
і да шафкі зноўку.

Пачастунак — гэта
ўсе тры апельсіны,
жаніхоў знаходзіць
спосаб мой адзіны.

Ды яшчэ арэшкі
ў сподку на паспытак...
Маладосць праходзіць,
як у сне набытак.

Маладосць праходзіць...
Радасць сумам стала.
Да маёй старэйшай
сівізна прыстала.

І тры апельсіны
ўсе гніюць, хоць трэсні.
Збэшчана сурвэтка,
есць арэшкі плесня.

Лёс каму дасць жомчуг
ды золата ў злітках,
а каму — хваробу
у кашэрных нітках.

Тры дачкі я маю...

ТЫ ХОЧАШ...

Ты хочаш ружу, а ў руку
калючка хоча ўпіцца;
калі табе не шэнціць, брат,
дык лепш не нарадзіцца.

Хто б мог такое змергаваць,
што доля ляжа ўлогам,
што гэтакі благі канец
наканаваны Богам...

Няма ні грошы, ні бацькоў,
бяда ў дугу сагнула,
і я вучыўся на шаўца
ў латунніка Саула.

Бог даў яму аж дзвюх дачок,
даў Перале ды Мейту,
красуня першая, як свет,
другая — канец свету.

Як Перале пабачыў я,
аж знепрытомнеў чула.
І думаў толькі дзень і ноч
я пра дачку Саула.

І вось аднойчы ён пачаў:
«...даўно я назіраю...
...ты птах самотны... без гнязда...
...табе хачу добра я...»

Ёсць, значыць, чыстая ў мяне...
яна не без пасагу...
дзяўчына... ды навошта тут
разводзіць доўга брагу!..»

І слухаць мой не стаў адказ,
быў спех і паняверка.
Заручыны... гарэлка ды
разбітая талерка...

Памылка можа быць малой,
ды выесць селязёнкі.
Па Перале я сох, а мне
уперлі Мейту ў жонкі.

Так ашукаў мяне Саул,
аж пацукі прыціхлі.
Ну, маладзён, да скону дзён
здыхай ля гэтай здыхлі!

Калі табе не шэнціць, брат,
не трэба й нараджацца!
Альбо павесіцца зусім,
каб маладым застацца!

3 НИЗКИ НАРОДНЫХ ПЕСНЯЎ

1

Ніхто не адкажа,
адкуль узялася
ды ўсіхнія вочы
адразу забрала.

Дасталася з нейкай
далёкай краіны,
з вачамі сардэчнымі,
светлым абліччам.

Уся, як з павеву,
і рада патанчыць —
малое мястэчка
святлом заліла ўсё.

Зрабілася ўтульна
ў ляску маладзенькім,
смяюцца кусты,
дрэўцы ў скоках трасуцца.

Двух дзён не мінула,
як бедныя хлопцы
спакойна ўжо спаць
не маглі, як бывала.

Трох дзён не мінула,
як вэрхал узняўся,
ўзгарэліся спрэчкі
у жонак з мужамі.

2

І шэпчуць хусцінкі,
і вяжуць панчохі,
бароды ўздыхаюць
спалохана трошкі.

Бацькі ўжо не могуць
заснуць ні на волас:
Бог ведае толькі,
што стала з зяцямі...

Ды ў нейкае ранне
яна як растала.

І чорнаю птушкай
жалоба зляцела.

І мятлічак пырхаў
у кветках вясёла —
раптоўна ён знік,
як раптоўна з'явіўся.

Зрабілася сумна
ў ляску маладзенькім,
каб хто засмяяўся,
каб хто звесяліўся.

Дзён колькі дажджыла,
і слота настала;

і вочы згубілі
агонь свой і полыск.

3

І хлопец сядзіць
і чытае газету...
Нявестаў наноў
жаніхі пакахалі.

Сямейнікі ціхія,
як галубочки,
прымлела ля жонак
зяці пазяхаюць.

І гулкія вулкі
аціхлі, ўцямнелі,
дзе ўсе маладзелі
ў парыўным запале.

Бацькі па начах
сны знаёмья бачаць;
старыя прымоўклі —
ні вохаў, ні крэкту.

Наогул — прасвету,
адна асалода,
галёкаюць пеўні
ды мэкаюць козы.

* * *

Мора цішыні шпурляе
таямніцы, змоўкнуў свет;
за млыном не заціхае
цёмнай рэчкі мокры след.

Чарната начы гусцее,
цені йдуць, нібы з гасцей;

толькі моўчкі ў мора цемры
зоркі падаюць гусцей.

І калі ўвесь свет змаўкае,
сэрца рвецца з цішыні,
адчуваю: ў ім крыніца
б'ецца ў яснай чысціні.

Сэрца мне таемна кажа:
ссохне сноў благіх палын,
зорка ўпала з неба — гэта
не твая — павер, мой сын!

А твая яшчэ трывала
ззяе ў светлай варажбе;
вочы падымі — міргае,
суцяшэнне шле табе.

І калі ўвесь свет замоўкне,
буду я сачыць маю
зорку, свет адзіны маю
свой, што ў сэрцы я таю.

1901

НАД РАКОЮ ВЫРАСТАЕ...

Над ракою вырастае
піхта гонкая, густая.
У вадзе пытае сум свой:
як яна закончыць шум свой?

Вырасла, зірнула ў далі,
леты коцяцца, як хвалі;
сонца стыне, глухнуць спевы, —
шчабятуюшкі птушкі, дзе вы?

У святліцы неадхлынна
ўжо даўно стаіць дзяўчына
і ў люстэрка ўсё пытае:
як свой сум закончыць мае?

Вырасла, зірнула ў далі,
леты коцяцца, як хвалі.
Слёзы льюцца, як залевы.
Заляцанцы хлопцы, дзе вы?

ПАЛА КРОПЛЯЙ СЛЯЗІНА...

Пала кропляй слязіна — ўвабрала святло
ў міг адзіны,
холад сэрца напоўніў: як і не было
цёплай маёй слязіны.

І, збяднелы, пайду я, й сябе мне шкада,
забядую —
а не кляў яе й чэрствы, не ўкрала з гнязда
ў сну былінку слабую.

А з галечай куды йсці, куды, мне няўцям.
На пасцелі
яшчэ слязіну знайду я, вам палову аддам,
рэштка сэрца заселіць.

Вера мне паспрыяе ўваскрэснуць са дна,
бо жывая;
сонца ў небе адно, песня ў сэрцы адна —
іншае не бывае.

1902, Адэса

НЕДЗЕ ТАМ...

Недзе там цвіце ў спагадзе
дрэва фігавае ў садзе;
і дзяўбе, і не пытае
фігі пава залатая.

— Пава, ў край ляці зялёны:
недзе там мой нарочоны,

знойдзеш — не кажы нічога,
а звяжы й нясі жывога!

Як не маеш белі, нітак,
з ім сталкуйся ў цішыні так:
ты скажы яму, я раю,
што ад смутку паміраю.

Сад, скажы, цвіце, шалее,
а дарога ў сад травее,
яблыкаў салодкіх многа —
зласаваць няма нікога.

Жаніху яшчэ скажы ты,
што слязьмі пасцель заліта,
ўноч гарыць пярына смела
пад маім крамяным целам.

Тайну выдай, каб сурочыць, —
аж два тузіны сарочак,
шоўкам вышытыя ўзоры —
пад вянец якраз уборы.

Пух ды скубленае пер'е
у падушках — на давер.
Маці з бабкай шчыравалі,
мне адзежню зрыхтавалі.

Мой ляжыць залататканы
вэлюм і вянец чаканы,
і пасаг, і я гатова, —
што ж ён, дурань, ані слова?

*

— Веер, вэлюм, пух, — ласкава
пачала нашэптваць пава, —
нарачоны сёння ўночы
слёзы гэты ўчуць захоча.

Разам з весткай твоей усё-ткі
пакажу партрэт салодкі, —
з-пад зямлі жаніх гарачы
хоць на качарзе прыскача.

Ад дарогі неастылы
скажа: «Свет мне ўвесь нямілы,
што мне скарб, адзежня тая!
Ты адна мне дарагая.

Што мне пух, падушак тоні —
на тваім мякчэй улонні,
валасы твае шаўкамі, —
гэты скарб вякі шукалі.

Не паддайся паняверцы,
вер, што я агонь у сэрцы
для цябе адной трымаю,
да мяне прыйдзі, чакаю!»

*

Ноч зірнула чарнавока,
пава паплыла далёка,
у яе ў нябёсах мілы,
мне ж, вядома, нахлусіла.

Дзень за днём лятуць завей,
я дасюль жыву надзей;
сем нябёсаў у блакіце,
дзе каханы мой, скажыце?

АДЛЯТАЕ ПАВА ЗАЛАТАЯ

Адлятае пава залатая.
— У якую ты ляціш мясціну?
— Я лячу праз акіян вялікі...
— Жаніху ці занясеш вясціну?

— Добра, прынясу табе пісьмо я,
твой жаніх напіша, поўны ласкі:
«Тысячу цалункаў і вячанне,
калі Бог дазволіць, пасля Пасхі...»

ТЫМ НЕ ВЕР...

Тым не вер, што абяцаюць
гэтак шчодро зоркі.
Ашуканцы і манюкі,
іхны вырак горкі.

Над маёй страхою зорка
мне даўно міргала,
золатам маю надзею
з неба асыпала.

Абяцала мне сусветы,
мёду поўны келіх.
Я й сягоння жалю варты,
за душой каб шэлег.

Як табе не сорам, зорка,
кпіць з майго намеру
Гожа?.. Хіба ж гэтак плацяць
за надзею й веру?

Тым не вер, што абяцаюць
гэтак шчодро зоркі.
Ашуканцы і манюкі,
іхны вырак горкі.

АХІНІ КРЫЛОМ З ЛЮБОЎЮ...

Ахіні крылом з любоўю,
будзь сястрою і матуляй,
галаву ўлюляй — гняздоўе
маіх модлаў беспрытульных.

Шчырасці даверу грудзі,
выдам тайну ўсіх пакутаў:
маладосць ёсць, кажуць людзі,
дзе мая і кім пачута?

Патлумачу не ў сакрэце,
што душа згарэла ўранні:
кажуць, ёсць каханне ў свеце, —
што такое ёсць каханне?

Верыў зорам — ашукалі,
быў і сон — ды знік, нябога, —
і цяпер у свеце жалю
у мяне няма нікога.

Ахіні крылом з любоўю,
будзь сястрою і матуляй,
галаву ўлюляй — гняздоўе
маіх модлаў беспрытульных.

1905

ПІСАЛА ЛІСТ...

Лісток мне паслала,
а ў ім напісала:
«Усё, што душа мая так любіла,
усё, што пялеглаў мой дух,
што было для мяне крыніцай жыцця,
ідэалам і верай —
ці гэта, сябра сэрца майго,
душа маёй душы,
ці ўсё гэта сном было?»

Ты забыўся? Не, ты не можаш!
Не, не стане адвагі забыцца навек
тое, што душэўнасць дало
дыханню адзінага жыцця нашага;
што адно запаліла сонца
ў небе над нашымі галовамі,

тое, што ліла залатая мроя
на дух, які нас паяднаў.
Не, рука не адважыцца вырваць кветку,
пасаджаную Богам самім у нашыя сэрцы».

.....

І ў зьянні святла,
што ліецца праз вакно ў мой пакой,
зноў паўстаў перада мной
светлы вобраз яе;
гэта яна, ва ўсёй яе чысціні,
лунае, як лёгкая птушка,
лёгкая на крылах ветру,
карона святла і дачка зіхацення,
створаная са святла, каб свяціць.
Вось ейныя вочы, падобныя на галубоў,
маўчаньня поўныя,
са зрэнкаў якіх ціха-ціха
свеціць свету святло,
святло дабыні, душэўнае чысціні.

І ў зьянні святла
немым дакорам перада мной
вочы ейныя паўстаюць цяпер,
дакорам сваім мяне паляць,
глядзяць і моўчкі пытаюць:
«Мой любы, няўжо гэта ўсё
было адно насланнем і сном?»

Не, мая беззаганная, я кахаў
і кахаю цябе ісціва;
нават калі пакінуў цябе —
дык гэта зрабіў з-за каханьня:
не мусіш быць ты маёй сяброўкай,
занадта святая, каб побач са мною быць;
станься богам мне і анёлам.
Маліцца буду табе й слугаваць,
будзь мне святою памяццю,
зьяй мне ў раскошы сонца,
міргай мне з высокай зоркі,

кліч мяне з біцця майго сэрца,
дрыжы ў дрыгценні маёй слязы.
Не! Табе слугаваць Бог стварыў мяне!

Слёзы ночы, стогны мае,
сэрца майго біццё, дыханне маё
і апошнія са сноў маіх
будуць ахвярамі табе
да майго апошняга дня.

1900

* * *

Хацелася б ведаць, якою
Смерць будзе мая? Ці душа
Пакіне цела нямое
Са стогнам чорным употай?
Ці выплюну я душу
З разгневанай жоўцю, з гаркотай?
Магчыма, яна пральцеца
Жамчужынаю-слязою
І будзе дрыжэць, зіхцеца
Пасля мяне пакаленні
У сэрцы чужым чымсьці,
Ў кароне ў чужым найменні?
Ці суджана ёй заўчасна,
Як матыльку, трымтліва
У полымі свечкі згаснуць?
Ці будзе душа мая, быццам
Крыўдлівая свечка памалу
Згасаць, раставаць, прамяніцца
Перад вачыма бяссоння
І прападаць раптоўна
У чорным глухім прадонні,
Дзе мёртва, звуглела й нема,
Дзе вечна не будзе паветра,
Дзе ўжо й не прысніцца неба?..
Ці суджана мне знікненне

Спакойна сустрэць жывому
У папяровым саяне,
У кніжнай шафе, у цішы,
Дзе валтузню нахабна
Ўва мне ўсчыняць шэрыя мышы,
Разносячы, што па сіле,
Паўсюль мае белыя косці.
А я на сваёй магіле
Стаяць буду і сірочай
Малітвай сябе памінаць?..
А можа, з дарогі збочыць
Смерць прагна і памру я
Зусім нецікава, будзённа
У ноч зімовую злую,
Згубіўшы сябе ў завею,
Ля плота, як той сабака,
Галодны, я акалею?
Ніхто мяне не абароніць.
Апошні мой стогн і праклён
Далёка вецер пагоніць...

СХІЛЕНАЯ ГАЛІНА

Галіна да агароджы схілілася й дрэмле,
Як я — бязвінны...
Плод долу ўпаў, — і што мне да караня,
Да роднай галіны?
Плод долу ўпаў, як цвет, і толькі жывыя
Лісты з іх страхам!
Бура гняўлівая іх неўзабаве развее
Бяздомным прахам.
Адно будуць ночы ды жах, дзе ніколі
Не ведаць мне заспакаення,
Дзе льга будзе біцца мне ў змроку
Галавой аб каменне.
Панура буду гібець у шатах
Зялёнай вясной да скону —

Дубец адубелы, бясплодны й голы,
Між цвету й звону...

МАЛЕНСТВА

У новых птушак — новыя песні,
А шум у шатах не месціцца весні.
Ці гэта вайна, ці з ёй падабенства?
Пытацца не мае часу маленства.

А можа, у гэтым уся перамога?
Раз так — уставай, нас чакае дарога!
Раз так — ані сорамна нам, што старэем!
Раз так — не старэць яшчэ нашым надзеям!

Пакінь іх, няхай нагуляюцца ўдосыць.
Гульня іх прыспіць, як пеўня курасадзь.
Нам светлае бачыцца будзе і ўпрыцем,
Мы іхнюю люльку люляць яшчэ прыйдзем.

А як падурэюць — забудуць на цацкі,
Наладзяць нам баль Саламонаў, па-царску.
Пакуль мы сустрэнемся ўрэшце за чаем,
Дык разам вясёлы гарох пакачаем.

Калі ж час чаканы падкрадзецца ўпотай,
Сваю галаву мы акрыем з ахвотай,
На макаўку голую ўжо не зняцакку
Пральеца кпіністы посмех юнацтва.

1897

ВЕЧНЫ ДОМ

Хіляцца моўчкі дубы да маёй галавы:
рупся пад намі ў імгле гніць, чалавек жывы!

Сцішаны ўзгорбак зямлі, дзе надтрунне ўстае,
здыме халоднай рукой немачы ўсе твае.

Тысячакротна штодня паміраеш, а тут
толькі аднойчы памры й спачывай ад пакут!

Моўчкі падзелім цябе, паспрыяе пясок:
чэрві палову з'ядуць, рэшту возьмем на сок.

Зводу не мае жыццё, поўнае тлуматы, —
будзеш у кветцы цвісці ці станеш дрэвам ты.

Жыцьмеш ва ўсім, ды адно мусіш да нас прыйсці,
ты не пазнаеш сябе, тленны, у новым жыцці.

Гэтак маўчалі дубы мне аб глухой труне.
Нават надтрунні без слоў шкадавалі мяне.

1900

АПОШНЯЕ СЛОВА

Прароцтва

Урывак

Вам паслаў мяне Бог, ён убачыў,
што вы пачалі задыхацца;
Ён пабачыў — вы занепадаеце і гніеце;
парахнееце з кожным днём;
і апусціліся рукі,
і сіла ўцякла, —
і Бог пра вас узгадаў,
і прывёў Ён мяне да вас.

І сказаў мне Бог:
«Ярмо зацяжкое — больш не магу!
Ідзі, вырві з іхняга сэрца «Ой!»
і выбі з іхніх вачэй слёзы!
І цяжкой хай будзе сляза і горкай,
і гулкім хай будзе апошні стогн,
так — каб зямля задрыжэла
і стрэсла з сябе ўсё зло».

Я паслухаўся і пайшоў,
мой шлях быў выбіты камянямі,
і толькі ў жылах маіх гарэлі
адно пачуццё й адно жаданне;
я адчуваў: вы сярод змей,
а з вамі, побач — нікога, нікога...
Боль ваш прыспешваў, я меркаваў:
вы прагнеце маёй дапамогі.
Бог сэрцам мяне пакараў:
такое яно, што за іншых баліць,
што курчыцца ад чужой пакуты
і згарае ад пекла чужога...

Я адчуваў — вам цяжка, я думаю —
вы разумееце ўсё і пакутуеце,
і ціха давіцеся слязамі,
і шукаеце выратавання,
і моліце аб суцяшэнні, —
і таму дарагая хвіліна кожная...

Я іду, я спяшаю —
разам з вамі крывёю сцякаць,
буду лёчыць раны,
і перавяжу іх, і выліжу кроў,
калі трэба.
Я суцешу і буду маліцца,
плакаць й будзіць —
і не дам апусціцца на дно!

Я іду, я спяшаю — радасць нясу,
нясу вяціну аб суцяшэнні;
Бог духам мяне блаславіў, —
і я душу вам сваю падарую...
Я акуты мужнасцю Богам,
што горы перастаўляе і не стамляецца,
гнуцца спіне маёй не дае,
злу ў вочы глядзець дазваляе;
і Бог падарыў мне мову,
грымотную, як звон, —
калі вы з каменя — яна з жалеза,

калі вы з жалеза — яна са сталі...
Як толькі з'яўлюся я —
вы адразу паўстанеце!

І вось стаю каля вашых дзвярэй —
і мову ў мяне адняло;
нада мной ноч цяжкая навісла —
іскра мая, святло маё згаслі:
вы сустрэлі мяне кпінамі й ганьбаваннем,
вы перада мною бразнулі дзвярыма —
Боскую руку адпрэчылі
і Боскае слова высмеялі...
У мяне і словаў няма больш для вас —
вам і Боская мова чужая й мёртвая.
Я слова прамовіў — дык яго
адным подыхам вецер знёс;
я толькі аднюткае слова сказаў — а яно
ўпала іскрай на дол
і ўмомант згарэла,
і ад яго толькі попел застаўся.
Я крыкнуў з адчаю —
і крык паляцеў снарадам,
як гром пракаціўся
ў распагоджаны сонечны дзень
і пацэліў вам проста ў сэрца, —
і вырваўся ўрэшце праклён!
І хлынулі слёзы залевай!..
Ды гора мне! Плач ваш фальшывы!
Ніхто яму болей не верыць,
ані Бог, ані я, ні вы самі...

.....
І сказаў гэтак Бог мне:
«Апошні раз выгукні «Ой!»,
стогн разняволь у астатні раз,
каб задрыжэлі горы й даліны;
набярыся жоўці й скажы:
«Чуйце, глухія, чуйце:
настане дзень — я выкачу сонца
і свет святлом залію,

але вы застанецца рабамі,
і, слепакі, з дочкамі і сынамі
туды-сюды мітацца будзеце тысячы міль
і прагнуць й вымольваць промень...
Ды паўсюль вас сустрэне смех,
куды ні прыйдзеце — вы спазніліся».

Я раскрыю радовішча сілы й жыцця
і дні радасці пачну раздаваць;
вас адных будзе мучыць смага,
ды я высушу вашу крыніцу;
і, ссохлыя, з дочкамі і сынамі
грукацца будзеце ў дзверы чужыя,
ніцма прыпадаць да зямлі,
над чужымі крыніцамі гнуцца,
і прагна выцягваць вусны,
і смягнуць, прасіць крапліну.
Але замкнёныя вашы крыніцы.

Я пашлю жыццядайны дух,
што, як божая раса, асвяжае
і пазначае дарогі новыя,
да новых нябёсаў, ды вы
стахлыя будзеце, як салома,
і раса вас не наталіць.
А вы? — вы цвілець будзеце й прахнуць,
і калі ў вас з мінулых часінаў
яшчэ застануцца іскры
духу, пачуццяў і веры,
журботны ўздых, гарачая сляза, —
я іх адбяру адно за адным.
І спустошацца вашыя сэрцы:
не будзе ў іх смаку, ні паху,
ані міласці, ні мары...

І жытло вашае асірацее,
і цягацца будзеце ў стоме,
у свеце чужым чужакі,
жабракі пры багатым застоллі,
і, стоячы ля парогаў чужых,

агаляць будзеце вашыя раны
перад чужымі вачыма,
і руку ў дрыготцы цягнуць,
і лісліва выпрошваць дробязь,
пераняўшы жаргон пабірушак.
Ды, вымольваючы грошы,
будзеце жыць на грашы...»

І цяжкім зробіцца вам жыццё —
даўгою ноч, і аніводнай зоркі...
І стогн ваш вецер знясе,
і голас ваш Бог не ўчуе...
І абрынецца страшэнная нэндза,
як вялікі й жудасны грэх;
і вы прагнуць будзеце смерці,
і смуткаваць па жыцці,
ды Бог вам адмовіць у іх.
І лютымі будуць пакуты.
Нават уласнае сэрца
скаргам вашым верыць не будзе.
Захочаце падняцца нарэшце,
уздыхнуць на поўныя грудзі —
і не зможаце. Гэта — магіла,
ды закапаная вы там жывыя.
Гэта пекла вогненнае,
якое ніколі не скончыцца —
бо гэта пекла без смерці...

І сказаў мне Бог:
«Цяпер пайдзі да ганчара,
і купі гаршчок,
і бразні яго штомоцы,
і выгукні гэтак голасна,
каб усе пачулі:
«Гэтак і вы будзеце струшчаны!» —
і не кажы больш нічога,
не плач, не крычы,
адварніся і анямей.
Дзень ідзе, ён прыходзіць, прыходзіць...»

* * *

А святло здабыў я не з пустэчы,
не па спадчыне зляцела з высяў,
выбіў са скалы сваёй скупечай,
з сэрца свайго высек.

Гэту іскру, ясачку надзеі,
што ў скалы, сваячцы паднябесся,
не выпрошваў і не краў нідзе я,
бо яна ўва мне ўся.

І калі пад молатам нядолі
рухне сэрцава скала ў нясноту,
іскра пырсне ў вока мне міжволі,
з вока ў рыфму — з лёту,

з рыфмы ў вашы сэрцы, каб журбою
разгарэцца даць нарэшце вершу.
І сваёю плоццю ды крывёю
я агонь завершу.

1902

Мошэ Надзір

ЯК СТАЎ РАБІН ЭЛІМЭЛЕХ...

Як стаў рабін Элімэлах
Поўны радасці, што келіх,
Як вясёлы стаў наш Элімэлах,
Камізэльку зняў з плячэй,
Капялюш напяў глыбей,
І паслаў ён па двух скрыпачоў.

Скрыпачы скрыпелі чула,
Аж смычкі перасмыкнула,
Вой, скрыпелі скрыпачы будзь здароў!

І як рабін Элімэlex
Пасвятлеў, што новы шэлег,
Весялейшы стаў наш Элімэlex,
Ён зрабіў абрад хаўдолі
Разам з шамесам Нафтоляй
І паслаў па цымбалістаў двух.

Цымбалісты зацымбелі,
Аж цымбалы засмылелі,
Вой, цымбелі, аж з кручкоў нагнулі дуг!

А як рабін Элімэlex
Звесьялеў, што на вяселлях,
Як зусім звесьялеў Элімэlex,
Скінуў свой халат зразмашша,
Крыкнуў: «Марнасць — доля наша», —
І паслаў па двух бубначоў.

Бубначы як забубнелі
Так, што зоры забуйнелі,
Вой, бубнілы забубнілі слухачоў!

*М*іхл Гардон

ЧАРАЧКА ГАРЭЛКІ

Неяк раз да майго дзедзятка сват прыйшоў,
Каб зашлюбіць маму з татам з добрых слоў.
Вой, без толку гаманілі да святла,
Покуль чарачка гарэлкі не прыйшла.

Дзякуй чарачцы — адбыўся гэты шлюб,
Дзякуй чарачцы — стаў тата маме люб.

І гулі ўсе нашы госці, як чмялі,
І гарэлку ноч вялікую пілі.
І музыкі гралі так, што свет прыціх,
І скакала мама ў цэнтры лепш за ўсіх.

Дзякуй чарцы — быў на маме тата мой,
Нарадзіўся я, і стала свята, вой!

А калі мяне абрэзалі, калі,
Дык гарэлку цэлы дзень тады пілі,
Мазалтоў мне шчыра зычылі да слёз,
Каб на рабіна вялікага я рос.

Дзякуй чарцы — быў на маме тата мой,
Нарадзіўся я, і стала свята, вой!

Э народнага

ТУМБАЛАЛАЙКА

Хлопец-зух стаіць наўзбоч,
Хлопец думае ўсю ноч:
Як такую ў жонкі ўзяць,
Каб пасля не шкадаваць.

Тумбала, тумбала, тумбалалайка,
Тумбалалайка, тумбалалайка,
Тумбалалайка, грай, балалайка,
Грай самайграйка, граіста грай.

Што, дзяўчына, на мяжы
Без дажджу расце, скажы,

Што палае і ў мароз,
Рвецца, плачучы без слёз?

Адкажу тваёй лухце —
Камень без дажджу расце,
І ў мароз гарыць мілосць,
Бо мілосць мацней за злосць.

Сэрца рвецца і без слёз
Плача, каб не бачыў лёс.
Ды не думай і не стой.
Ты, здаецца, хлопец мой!

Тумбала, тумбала, тумбалалайка,
Тумбалалайка, тумбалалайка,
Тумбалалайка, грай, балалайка,
Грай, самайграйка, граіста грай!

Тцык Кацнельсон

ЗДАРЫЛАСЯ НАГОДА

Сумных гісторый многа.
Крыўды сплывуць, як трэскі.
Я раскажу спачатку:
Жыў-быў кароль яўрэйскі.

Люлінькі, птушанятка,
Знік маладзік між хваль.
Знікла маё каханне,
Плача мой боль, мой жаль.

У караля, вядома,
Мелася каралева,
Мела свой вінаграднік,
Мела малое дрэва.

А на галінцы ў дрэўца
Высілася гняздзечка.
Птушка жыла ў гняздзечку,
Птушка грэла яечка.

Люлінькі, птушанятка,
Знік маладзік між хваль.
Знікла маё каханне,
Плача мой боль, мой жаль.

Смерць караля забрала,
Жонку яго забрала.
Вецер зламаў галінку,
Птушкі ў гняздзечку не стала.

Дзе той мудрэц, што можа
Зоркі злічыць уночы?
Лекар дзе той, што сэрца
Вылечыць мне захоча?

Люлінькі, птушанятка,
Знік маладзік між хваль.
Знікла маё каханне,
Плача мой боль, мой жаль...

РАЗЫНКІ І МІГДАЛ

У сінагозе ў закутку
Сядзіць удава самотна,
Калыша сына-малютку,
Спявае яму пяшчотна:

«Як вырасцеш, мой яўрэйчык,
Запомні спеў, верабейчык.
Разынкі і мігдал у песні
Табе пасалодзяць лёс.
І ты свой занятак песці.

Спі, вінаград падрас...»

ЦЯЛЯТКА

Апавітае вяроўкай,
Едзе на базар цяля.
Птах ляціць высока ў небе.
Шэпча з коламі зямля.

У густым калоссі вецер
Пагубляў свае ключы,
І шуміць, шуміць, бяздомны,
Цэлы дзень аж да начы.

Божа-Божа, Божа-Божа,
Божа-Божа, Божа-Божа!

«І чаму ты стаў цяляткам? —
У цяля спытаў дзяцюк. —
Не рыкаў бы, стаўшы птушкай,
Хоць варонай, меў бы сук».

Беднаму цялятку лепей
Зразумець бы з дзецюком:
Узяціць, хто мае крылы,
Каб не быць паслугачом.

У густым калоссі вецер
Пагубляў свае ключы,
І шуміць, шуміць, бяздомны,
Цэлы дзень аж да начы.

Божа-Божа, Божа-Божа,
Божа-Божа, Божа-Божа!..

Ізі Харык

АДДАНАСЦЬ
Урыўкі з паэмы

Раздзел першы

Мы — маладая гвардыя

Яснага неба шыр і прыволле.
Смуткам асеннім поўняцца вочы.
Цягнецца, стогне фурманка паволі.
Ці дапаўзе яна? Ці дасклыгоча?

Морыць пясчанай нудой дарога.
Вёрсты — і вёрсты — і вёрсты
Скразныя.
Хочацца ўзняцца — валіць знямога,
Цела дзяўчыны знямела ные.

Хутка мінулі гады вучобы.
Вечара не забыць выпускнога.
Хопіць, мястэчка, быць вузкалобым!
Тут для размаху прастору многа!

Зараз жаданне адно ў дзяўчыны —
Працы аддацца душой і целам.
Хіба мястэчкі знікнуць павінны?
Сумна вам, гнёздам асірацелым.

Можа, мястэчкі, як козы ў прадвесне
Пасвіцца будуць, думаць не варта?
Чуеш, фурман, гэту знаеш песню:
«Мы маладая гвардыя...»?

Чарнавокая цыганка

Мястэчка пройдзеш за хвілін пятнаццаць.

Ссівелі вуліцы ад палыну.

Тут ёсць над кім уволю пасмяяцца.

— Ты на яе зірні!

— Паслухай...

— Ну?

Хацела глыбы узваліць на плечы.

Прасіла ў глуш паслаць — усім на зло.

З чаго пачаць?

І з кім пачаць, дарэчы?

Тут бур'яном усё пазарасло.

Павесіла яна аб'яву.

З ранку

Мястэчка рагатала:

— Справа швах.

Глядзі на чарнавокую цыганку, —

Задумала малых вучыць танáх...

Калі ж закрыўся у мястэчку хедар

І сам меламад беспрацоўным стаў,

Навек знікае нешта — кожны ўведаў.

А прыйдзе што?

Маўчаў, чакаў праяў...

Хлопчык вучыцца ў школе

«Мудрасць кемлівых бачыць сама,

Не са школы прыходзіць старая».

Бацька супраць: вучыцца — дарма.

Маці супраць: вучыцца — дарма.

Сын здзіўлёна на іх пазірае.

Бацька: «Не!»

Маці: «Не!»

Крыўдна стала, прасіўся ў мамы.

Ноч праплакаў малы ў кутку,
Сам у школу прыйшоў нацямку,
Як і ўсе, стаў вучыцца таксама.

Калі яна ідзе па вуліцы

Варта выйсці ёй,
Ёсць для кпін прычына
Вуліцы усёй:
— Хлопец ці дзяўчына?

— Вывучыць дзяцей, —
Здзекуецца голас, —
Розум карацей
У яе за волас.

— Нашы справы дрэнь.
Тут зусім не смешна...
Скажа: «Добры дзень», —
І пакрочыць спешна.

Раздзел другі

Маладосць, маладосць

Маладосць, маладосць,
Як світанне...
Што за радасць з табой ісці!
Ёсць запал малады ў мястэчку,
Ды не знойдзе дарогу ў жыцці.

Рукі дужыя, маладыя
Зачакаліся лепшай пары.
У местачковыя сцены глухія
Б'юцца нават бадзягі-вятры.

Сход сабрала,
Без лішняй дакукі

Гаварыла пра ўсё пакрысе.
І здалося: працягваюць рукі
Да яе, як да маці, ўсе.

Ёй хацелася, каб разабрацца
У падзеях змаглі яны.
Пра машыны казалі.
— Працы... —
Быццам хлеба,
Прасілі сыны.

У дарогу

Заспаная раніца,
Святы прайшлі.
Маўкліва збіраюцца людзі.
Аблокі паўзуць па згалелай зямлі.
Вятры свае глоткі лудзяць.

Вязе землякоў у трывожны шлях
Фурманка са скарбам цяжкая.
Збянтэжана шэпчаць,
З тугою ў вачах
Глядзяць, як дарога знікае.

Свет вабіць шырокі,
Як смачны пірог.
Усе хатулі павязалі.
Здаецца: мястэчка —
Толькі парог,
Маленькі парог
Да вакзалаў.

Добра ў Маскве

Цяпер назавём і палічым
Усіх, хто ў Маскву падаўся:
Разнік, і чатыры крамнікі,
І восем дзяўчат на вучобу.
Тры ці чатыры меладзім,
Дванаццаць здаровых хлопцаў —
На працу уладкавацца.
Паехала Дабэ-Таўстуха
Да саматужніка мужа
З усімі пяццю малымі.
І Бэйлке — да мужа (ён рускі
І ў акадэміі вучыцца).
І рабін, старэнькі рабін,
Ён едзе ў Маскву таксама.
Дадому з Масквы прыязджае
З вазамі ахвяраванняў.
А потым бесперастанку
Адно толькі ўсім і кажа:
«Як добра ў Маскве, цудоўна,
Прыемна ў Маскве між яўрэяў...»

.....

Раздзел трэці

У снягах

Снег падаў, рыпеў, снег рыдаў у адчай,
З абразай рыпеў, ныў балючай журбою.
Здалося: ніхто яе не выручае
З панурай цямніцы — з глухога пакою.

Ахоўнік пад вокнамі — трэба баяцца,
Рыпіць ён настылымі ботамі зрану.
Ён ходзіць, ахоўнік, у белым вар'яцтве,
У белым вар'яцтве сівога бурану.

Маўчыць цішыня. Не галосіць палоззе.
Завеі засыпалі ўсё наваколле.
Іх двое ў мястэчку, відаць, засталася:
Яна ды буран, што паглядамі коле.

.....

За вокнамі — ўсё так, як многа зім,
Снег мякка падае ў далоні ночы.
Стамілася настаўніца зусім.
Трывожаць думкі.
Бессань рэжа вочы.

.....

Святло здабудзе! Дзецям данясе
Яго ашчадна у далонях кволых.
Як праца рухаецца пакрысе!
Пагасла свечка.
Поўнач беліць полаг.

Бялуткія змяркаюцца лісткі,
Ды ёй, стамлёнай, засыпаць не раяць.
І зрэнак карыя маладзічкі
У цёплым золаце вачэй ныраюць.

Трэці ўрок

Каміны дымяць блакітначуба.
Быццам цукар, на зубах мароз.
Беласнежны дзень. Усё ёй любя.
Клас да парт, прыцішаны, прырос.

Ходзіць па пакоі ўсхвалявана.
Сонца жмурыцца каля акна.
Каб не голас стомлены, сарваны,
Верыла б: здаровая яна.

.....

Слабне голас. Пёрак звыклы рытм.
Беласнежны дзень. Наўкол краса.

Ціха на ілбе яе адкрытым
Выступае лёгкая раса.

Бацька застаецца бацькам

Дзеці спявалі, гулялі вясёла,
Гоман гарэзны раптам знік —
Вартаўнік пазваніў. Змоўкла ўсё навакола.
У калідоры стаіць вартаўнік.

Нехта чытае засценліва, ціха.
Чацвёрты ўрок. Дванаццаць гадзін.
Голас знаёмы.
Што гэта за ліха?..
Так,
Чытае ягоны сын...

Што вучоба?
Часу лішняга трата.
З сына вырасце ветрагон.
Толькі вось
Прачынаецца ў бацьку тата,
Падыходзіць бліжэй ён,

Слухае ён.
Дзеці-дзеці, мілыя шалапуты,
Не бярэце нічога да галавы.
Ці помніць будзеце нашы пакуты
І з якога племені вы?

Маўчыць ён і слухае,
Жмурыць вочы.
І сам бы пайшоў да іх, каб мог.
Маўчыць ён,
Слухае,
Перашкаджаць не хоча.
— Дзеткі, дай вам здароўя Бог!

Хай будзе святло!..

Мамы, добрыя мамы ва ўсіх.
Пабурчаць таты маюць ахвоту.
Хочуць што ад дзяцей сваіх?
І чаму папракаюць іх?
Не даюць адпачыць у суботу.

Не адбіліся дзеці ад рук,
Ля ўваходу гасцей сустракалі.
Прачытаў справаздачу хлапчук,
Верш дзяўчынка — худзенькі плячук.
А бацькі іх з усмешкай маўчалі,
Потым дзеці спявалі, скакалі.

І Лейба-каваль, што аброс, як мядзведзь,
Маўчаў,
Хоць не звык ён без справы сядзець,
Няўкладна камячыў сваю бараду
Ды раптам — падняў кулакі па пуду.

Б'е ў грудзі сябе, потым — гак па сталі:
— Я б чорныя літары ведаў, але
Хіба меў магчымасць вучыцца раней?
А зараз хлапчук за мяне разумней.
Збянтэжыўся, сціх, таямніча ізноў
Ва ўласную ён бараду адышоў.

Чытаюць і слухаюць, ды спакваля
Сутонне прыйшло. А няма каваля.
І Лейбу чакалі, яго не было.
Ён з лямпай вярнуўся:
— Хай будзе святло!

Народ рагатаў: «Эх, каваль, не дурэй.
Сягоння субота, ты ж, Лейба, — яўрэй...»
І Лейба стаяў ля парога, як стаў.
Усе рагаталі, і ён рагатаў.

Экскурсія закончана

«...Дзеці вясёлыя з нізкіх хатак,
Голья, з парэпанымі нагамі,
Пойдзем са мною, будзе занятак,
Як бацькі жывуць, паглядзіце самі.

Сёння мы злічым дамы з дварамі,
Крамы ўцалелыя ўбачыць паспеем.
Складаць, адымаць, множыць зможаце самі,
І дзяліць вы сумеете?» — «Ўсё сумеем!»

У краўца, у шаўца пабылі. («Што за дзіва?»)
Дзецям даўно гэта ўсё знаёма.)
Каля хаціны стаялі маўкліва,
Ля паўразваліны, крытай саломай.

Глядзець больш прапала ў яе ахвота:
«Мы на гэтым
Закончым экскурсію, дзеці!»
Навошта ім бачыць сумоту, галоту —
Хай растуць у легендах
аб светлым свеце.

Адзін на адзін з сабой

Ці багацейшага ў свеце
Можна каго знайсці?..

.....
Дзеці мае, дзеці,
Як вам ісці ў жыцці?

Гора няма ў паміне,
Адкуль жа ён — смутку цень?..
Дзеці, куды вас закіне
Заўтрашні дзень?

Мужным хай будзе сэрца,
Выкіньце з сэрца страх.

Можа, вам жыць давядзеца
Аж на Уральскіх гарах.

Можа, сустрэне Крым вас
Статкамі туманоў.
Можа, сасной акрые
Тула, нібы сыноў.

Будзеце новыя людзі,
І пра мяне
Вы праз гады забудзеце,
А мабыць, не...

Для вас усё на планеце.
Не думайце, плачу — дарма...
Дзеці мае, дзеці,
Яшчэ я дзіця сама...

Раздзел чацвёрты

Сустрэча

Калі б хто-небудзь завітаў сюды,
Жаданым быў бы і развееў смутак.
На шыбах стынуць прыцемку сляды.
Ёй хочацца ў акно глядзець чаму так?

Мароз паціснуў. Змерклася даўно
Гарыць ліхтар, пагойдваецца ў зморы.
Агонь сагрэў суседскае акно.
Яна ж глядзіць з халоднага на зоры.

.....
Ніхто не пройдзе позняю парою.
Ніхто ў акно не грукне ўсё адно.
Яна смяецца ціха над сабою
І расчыняе стылае акно.

Заснежаную сіль вартуе поўня.
Зіма маўчыць, ёй цёпла ля акна,

Блакiт i белата. Пакой, як ёўня.
А ў растрывожанай душы — вясна.

.....
— Ну пачакай, буланы-апантаны!
Так мы дамоў прыедзем без саней, —
Паволі ён страсае снег рахманы,
А шапку — на патыліцу хутчэй!

Надзейна прывязаў каня ля плота,
Мяшок з аўсом памалу развязаў.
«Мароз злюцеў. А ў вас, гляджу, ахвота
Ёсць застудзіцца. Каб далей ад спраў?
А я сюды зусім не для забавы,
Такі ўжо ў вазака нялёгка лёс, —
Ад рання сварацца ў арцелі бабы
І загадалі мне, каб вас прывёз».

Стаіць хлапец у кажуху калматым,
Вушанку ўпарта круціць у руках.
Што ж, трэба ехаць, хоць і пазнавата.
У холад кідае?
Ці нейкі страх?

Белае ззянне

Настылая поўня, нямая, цяжкая,
Паўнеба закрыла, прастору шукае.
І раптам адчула: яна засынае —
Пусцілася ў шлях наўздагон за санямі.

А вёрсты бягуць, зоры сыплюцца недзе,
І сосны ў сумётах храпуць, як мядзведзі.

Імчыцца, сані, шчаслівыя сані,
Хай белыя іскры палоззе красае.

Імчыцца, сані, ў смугу раздарожжа.
Хай гоніцца поўня, сагнацца не зможа!

Няўлоўныя сані, эх сані, эх сані!
Імчыцца прастор, вы ўсярэдзіне самі.

Зараз здарыцца ў прасторы
Казка, я вам раскажу.

Ззянне белае
І зоры.

Поўнач.
Зоры. Лес. Кажух.

Поўня больш не насядае,
ДрэMLE сонная сава.
Кроў хмялее маладая —
Кругам ходзіць галава.

Стынуць белыя харомы,
І яны для іх дваіх.
— Ай ты, хлопец, ай харошы,
Нешта ты зусім заціх...

— Ай ты, хлопец...

— Ай, дзяўчына...

— Хлопец... дзеўчына...

— Ой, дзе...

Пахне мурагом аўчына.

Конь у снезе —

Ледзь ідзе.

Хай брыдзе, куды ён хоча.

Белы свет... Яны адны...

Спёка ночы.

Вочы ў вочы.

Конь стаіць... Плывуць яны...

Дзень добры, свет!

Дарога ў маладых снягах,
Зіма плыве, як белы лебедзь.

А сонца песціцца ў палях,
Смяецца так, аж вочы слепіць.

Нябёсы ў ранішняй журбе.
Мароз прапах віном і мёдам.
«Дзень добры, свет, паклон табе!»
Кажух, акрый тугу і одум!

Хлапец маўчыць, адно ўвесь час
Насвітвае ў журлівай зморы.
Нарэшце ўжо відаць калгас —
Дамы. Дымы. Зімы прасторы.

Выслухайце нас

Камін гарэў, як калісьці.
Палац сягоння сабраў усіх.
І клалася цішыня залатая
На зморшчыны сцен старых,

На тлустыя, зблытаныя бароды,
На суровыя твары людзей.
А людзі ціснуліся, маўчалі,
Чакалі нейкіх падзей.

.....

А... а... І лопнула цішыня
Ад воплескаў у імгненне.
На змрочных, маўклівых сценах
Згінаюцца, скачуць цені...

— Цішэй! Не шуміце!
(З падлогі ўстаюць паступова.)
Не разам адразу!
Па аднаму!
Усе атрымаюць слова.

— Нас выслухайце — і нам палягчэе,
Пагутарце з намі — нам лёгка стане.

Мы не шукаем скарбаў Кашчэя
І па нябеснай не тужым манне.

Што хочам? Якая у нас турбота?
Працуем, маем і хлеб, і да хлеба.
Ды часта агорне такая самота,
Што слова жывое паслухаць трэба.

І раптам назад у мястэчка пацягне,
І сэрца ные, і сэрца смягне...
І рупіць сказаць, адагнаўшы тугу:
«Цяжка у калгасе,
Больш не магу!..»

Спрачаемся — стане лягчэй,
І адыдзе трывога, —
У спрэчках таксама свой смак.
Ды, мабыць, я гавару замнога.
Тады няхай!
Ну, прабачце!
Вось так.

.....

Стамлёныя людзі сядзелі і слухалі.
Ды хіба яна гаварыла?
Толькі думала ўслых,
Што і самой бывае нялёгка ёй,
Што калі ноч белая разляжацца
Над белаю цішынёй,
Ёй хочацца — на званіцу.
І — ў звон што ёсць сілы!
Звон! Звон! Звон!
Зараз — пачнецца...
Коцяцца медныя крыкі,
Рыдаюць у вышыні.
Зараз мястэчка замітусіцца, прачнецца,
У дым апранецца і загудзе ў агні.

І вырывацца будуць,
З дамоў — вырывацца,

Дабро ў агонь пакідаюць: «Гары!»
Ратаваць будуць душы,
Самі ратавацца,
А мястэчку збуцвеламу скажуць:
«Памры!»

З балотамі
Будзе кароткі торг —
Даволі ліхварыць торф!
І ток, абуджаючы правяды,
Як цёплая кроў,
Пацячэ сюды.

.....
Ці, можа, таму,
Што моцна яна гаварыла,
Ці, можа, таму,
Што ноч распасцёрла крылы,
Ускочыла зала раптам,
Загула, як вулей малады.
Да яе цягнуліся людзі.
Яна ж закашлялася, схапілася за грудзі
І, бледная, папрасіла: «Вяды...»

Зваротны шлях

Шлях зваротны. Малады прастор.
Поўня — як замёрзлае азерца.
Чутна ў цішы —
Ад саней да зор —
Звон сняжынак: стукаюцца ў сэрцы.

Дык трымай мацней, рука, руку!
У снягах губляйся, шлях далёкі!
І па вецярку,
На сівярку,
З губ спльвайце, лёгкія аблокі!..

— Гані! —
Не слухае ані,

Адно трымае лейцы.
— Хутчэй! —
І не падняў вачэй.
Маўчыць і не злуецца.

— Маўчаць так будзеш і глядзець?
Не май мяне у легцы!
Ану! — Сама не ўпала ледзь
І выхапіла лейцы.

І зямля памчалася, бяжыць,
На ўсю моц стараецца сваю.
Сцалецца — хістаецца — дрыжыць,
Сцалецца — хістаецца — і —
Ўю!

У мястэчку кажуць...

Вось як пра дзяўчыну казалі пасля,
Як чуткі плылі пра яе спакваля:
...Яны удваіх. Захліпнуўся агонь,
Ноч. Ціша. Ля вокан запрэжаны конь.
— Паедзем, — ён кажа, — да ціхіх
дымоў,

Цябе прывязу гаспадыняй дамоў,
Цяпер мне с табою дарога адна...

Ды толькі вясёла рагоча яна.
— Цябе падабаецца, хлопец, любіць,
Ды вольнай, як вецер,
Мне хочацца быць.
Табе галаву закружыла, ну хоць
Штовечар ка мне асцярожна прыходзь.

— Ну? —
Дзёрзка пытае (смяецца ўвесь час).
— Ну? — хлопец збянтэжана у адказ.
— Дай тыдзень, мой свет,
Каб абдумаць як след.

— Дам тыдзень, мой свет,
Каб абдумаць як след.

А потым не раз у світанкавы час
Спяшаліся сані з мястэчка ў калгас...

.....
Вось як дзяўчына сябе ачарніла.
Потым мястэчка так гаварыла,
Так менавіта пасля гаварыла.

Раздзел шосты

Самотная прагулка па горадзе

.....
Запоўнен горад. Народу шмат.
Раку не стрымаць людскую.
Шуміць, віруе шырокі Арбат,
Адсюль ідуць на Цвярскую.

Трамваяў, аўто, саней касякі
(І толькі адкуль бяруцца)
То сыдуцца разам на міг які,
То зноў убакі разбягуцца.

Не чуюць вясёлай людской гаманы,
Не чуюць вітанняў трамваяў.
Шчаслівыя, поплич ідуць яны,
Ідуць і на ўсё забываюць.

Снег ружавее, апаў, аціх.
Дамам не абтрэсці плечы...
І ціха кажа адзін з іх:
— А што ты робіш, дарэчы?

Ты вучыш дзяцей у нейкай глушы?
Скажы, ці варта старацца?
Паразлятуцца твае малышы,
І пойдзе, як кажуць, праца...

Спыняецца і гаворыць тады:
— Бадай што довады неблагія!
Ды трэба, каб светлымі, як гарады,
Мястэчкі сталі глухія!

.....

Вядома, так.
Сэрца ж нешта шкрабе:
Мястэчку трэба адкрыць вочы.
Прыходзяць белыя ночы ў сябе,
І шэпчаць з мальбою ночы:
«Лепш уцякай,
Глухамань не хвалі —
Прыспіць цябе тут завірухамі скруха».
І хочацца да марознай зямлі
Прыкласці цёплае вуха.

Грымяць недзе светлыя гарады,
Там ззяе кожны каменьчык.
Звяртацца з просьбай,
З жальбой куды?
Ну хто яе смутак зменшыць?
Яна тут глухне ад нематы.
Каб хто прыехаў.
Тут праца злая.
«Тут цяжка адной,
Гарадскія браты,
Да справы такой
Не дарасла я».

Час зменіцца.
Знішчыцца карчаўё.
Ёй толькі б здароўе паправіць.

«О дарагое мястэчка маё
У серабрыстай аправе...»

Відовішча

...Закончыўся мітынг.
Чакання атака:
— Даволі! Хопіць!
Даеш спектакль!
Заслона.
Агні запалалі імгненна.
Выводзяць дзеці легенду на сцэну:
Апрануты ў сіняе, поступ гулкі,
Ідуць з ламамі хлопцы, іх многа.
Гэй, вузкія, цесныя вулкі, завулкі,
Зламаем вас, трэба святлу дарога!

Ламаюць! — ад хатак хмурына густая,
Крывыя вулкі ўцякаюць ад страху.
І фабрыка светлая вырастае,
І нізка пад небам каменнаму гмаху.

.....
— Мы фабрыкі ўзводзім, хаваем былое,
З ахвотаю мы памагаем машынам!
Таму загрубелі так нашы далоні.
Та-на-нім, та-на-нім, ці-нам!

.....
Зачараваныя людзі любуюцца,
Баяцца з легендай расстацца.
Сагнуўшыся, у суфлёрскай будцы
Вядзе спектакль настаўніца.

Пісьмо ад яе

«Што цяжка мне, не адмаўляю я.
Пагарду сеюць на даверу гоні.
Але здаецца часта: глуш мая
Бярэ ў баях таксама ўдзел сягоння.

І мне лягчэй, забытай у снягах.
Ды з кім тут радасцю я падзялюся?..

Ды іншы раз агорне сэрца страх:
Яшчэ маўчаць мястэчкі ў ціхай скрусе.

Ты першай ластаўкаю па вясне
З мястэчка вылецела на світанні,
Знайшла свой шлях.
Ды ўсё ж здаецца мне:
Мястэчка хутка ля машыны стане.

А я? Змагаюся, і добра мне!
Пляткараць языкатыя багата...
Не вер. Вось кашаль б'е. Кагал кляне.
А ўсё чакаю — заўтра будзе свята.

Ёсць радыё — глухому сну назло.
Ёсць клуб у нас, жыві, і гора мала.
Калі б мне зараз крыкнула: “Ал-л-ло!” —
Табе б адсюль “Ал-л-ло!” я адказала».

Раздзел сёмы

Калі яна ідзе па вуліцы

Па вуліцы ідзе —
Ўсе пальцамі паказваюць,
Калі яна ідзе —
Ўслед песенька з абразаю:

«У рэб Хацкеле дочкі, —
Лах-цы-ды-рай.
А ў дочак жываточкі, —
Лах-цы-ды-рай.
У адной вось так, —
Лах-цы-ды-рай.
У другой вось так, —
Лах-цы-ды-рай».

Чужы рот — не гарод,
Не паставіш варот.

Што зробіш з імі ўсімі.
На помач кліч не кліч...
— Дзяўчына — самы цымус.
— Ты ложка ёй пазыч.
— Пялёнак у вас ці хопіць?
— Адстаньце — застудзіце рты.
— Знайшоўся ж увішны хлопец.
— Хто ж бацька?
— Не я і не ты...
— Ва ўсім, брат, трэба старанне...
— А бацька гол як сакол.
— Наладзіць абрад абразання
Наш рэб камсамол...

Што ж далей?

Тры дні працавала
канферэнцыя краявая,
Яна прабыла восем дзён.
Прывязлі яе сані ад гулу,
Ад звону трамвая,
Калі мястэчка бачыла першы сон.
Пад кажухамі здоўжыліся гадзіны.
Выйшла сама з саней.
Паднялася на ганак,
усміхнулася дзіўна
І не змагла адчыніць дзвярэй.
Селянін лейцы выпусціў —
добрага мала,
Падхапіць паспеў яе ледзь.
А яна на плячах у яго абвяла
І так засталася вісець.

Хвіліны

.....
У 10 гадзін 20 хвілін
Пайшла ў яе горлам кроў.

.....
У іскрах... У іскрах...
У полымі... сцены.
Ці гэта хлопцы
Проста са сцэны?
У простых куртках
З дужымі рукамі.
— Ляжыце чаму тут?
— Пойдзем з намі!

І зноў агонь... забыццё...
— Вы нас не пазнаяце?
— Гэта мы вярнуліся з працы.
— У нас зараз фабрыкі, як палацы.
Агонь рэжа вочы!
Хістаюцца сцены.
Хістаюцца сцены лена.
Падняцца хоча,
Рукі не падняць ані,
Балюча глядзець на агні.

.....
13 гадзін 40 хвілін.
Мястэчка ў белым рыданні.
Шукае прычын
Для апраўдання.
З трывогай няма як расстацца.
Кепска табе, настаўніца,
Табе будзе лепш, адпачні,
Паляжы ў цішыні.
Ноч пройдзе — адступіцца ліха.
Зноў ціха.

Канец

Прывезлі доктара. Позна, аднак, —
Злаваўся і не прапісаў нічога.
Маўчалі таварышы каля парога
І моўчкі ўсю ноч прасядзелі так.

Яна не ўздрыгвала, у вачах
Святло згасала памалу.
А потым — белая ўся ляжала.
І свечкі не плакалі ў галавах.

Хаўтуры

Хаўтуры. Хаваюць. Ну і што з таго?
Быў чалавек — і няма яго.
Так павялося ўжо з веку ў век:
Жыў чалавек — памёр чалавек.

Жыла, шумела — і на табе.
Залішне пяцца не варта.
Трынаццаць камсамольцаў змоўклі
ў журбе.
Сорак піянераў — маўклівая варта.

Прычынены дзверы, на вуліцу ўсе
За дамавінай ідуць пакрысе.
Нехта вымавіў слова.
І зноў цішыня замаўчала сурова.

.....
А Лейба-каваль, што зарос, як мядзведзь,
На зямлю апусціў дамавіну ледзь
Ды так і стаяў з сагнутай спіной
І па-дзіцячаму плакаў над ёй.

.....
А пакуль хлопец коней у сані запрог,
Дамавіну ўжо вынеслі за парог.

А калі ён, як чутка, імчаў наўпрасткі,
Ужо вочы закрылі ёй пятакі.

І калі на мястэчка ён глянуў крадком,
Засыпалі дзяўчыну ўжо свежым пяском.

Раздзел восьмы

Мы — маладая гвардыя

Яснага неба шыр і прыволле.
Смуткам асеннім поўняцца вочы.
Цягнецца, стогне фурманка паволі.
Ці дапаўзе яна? Ці дасклыгоча?

Морыць пясчанай нудой дарога.
Вёрсты — і вёрсты — і вёрсты
Скразныя.
Хочацца ўзняцца — валіць знямога,
Цела дзяўчыны знямела ные.

Стогне фурманка, цягнецца кляча.
Шляху няма ні канца ні краю.
— Гэй, ці дагоніш, фурман?! — І скача.
На рамяньку ў яе сонейка йграе.

Помніце, што здароўе...

Ніхто не выйшаў прывітацца з ёю,
Ні з крыўдай, ні з абдымкамі не лез.
Сачыла ў смутку з ціхага пакоя,
Як сонца жнівеньскае йдзе за лес.
Аднекуль саматужнікі узніклі,
І палюднела ад такой гурмы.
— Вось так, таварыш...
— Можа, вам нязвыкла?
— Не бойцеся, ўсё уладкуем мы.
І помніце, здароўе, як багацце,

Яго бацян з гнязда не прынясе... —
Пасля агонь зацеплілі у хаце,
З усмешкамі расселіся усе.

Калі яна ідзе па вуліцы

Па вуліцы ідзе —
Ні кпіны наўздагон.
Насмешнікаў — нідзе
З нядаўніх сумных дзён.
— Дай бог здароўя ёй,
Хоць гэтай вось, другой!

— Дзень добры! — Добры дзень! —
Дабрэе белы свет.
— Дзень добры! — Добры дзень!..
Ёй кланяюцца ўслед.

1927

Рыва Рэйзін

ФАНЬКА

I

Ты ўзнялася першая на дах,
І наўкол ад здзіву і ад страху
Толькі ўсе казалі:
— Вой-вой! Ах!
Як гэта дзяўчына
І на даху?

Потым стала больш
І больш дзяўчат
І на дахах, і на рыштаваннях.
У спяцоўках цешылі пагляд,
Непаўторныя ў сваіх стараннях.

Слухаюцца спрытных, маладых
Пэндзлі барадатыя і кельмы.
На будоўлі ўдарнай
Кожны міг
Дарагі і працавіты вельмі.

II

Як Фанька з прафтэхшколы ўпершыню
Прышла ў малярны цэх,
Усе наўкола
Замоўклі,
Ды парушыў цішыню
Хлапачы бліск вачэй
І смех вясёлы.

Як Фанька пэндзаль захацела ўзяць,
Усіх ад рогату аж захістала...
Было самую можна фарбаваць —
Калонай знерухомелай стаяла.

І да яе ў мурзатым хвартуху,
З запэцканай у фарбу барадою
Сам майстра падышоў
І стаў крыху
Далей,
Бо сукня ззяла чысцінёю.

— Вы сапраўды
Зрабіцца маляром
Надумалі, таварыш дарагая?
Вас не палохае ні град, ні гром?
А хлопцы толькі зыркалі й міргалі.

Спыталася:
— Не бачылі людзей? —
І падняла пакрыўджаныя бровы.
Зняла апратку верхнюю хутчэй.
Сказала:
— Рукі працаваць гатовы.

Нібыта нехта падмяніў хлапцоў,
Збянтэжыліся ўсе й пачырванелі,
І адракліся ўраз ад грубых слоў.
Спяцоўкі перад сукняй анямелі.

III

Хто гэта смяяўся?
Хто спяваў?
З малярамі смелая дзяўчына
Дах фарбуе,
Ёй хапае спраў,
Абагнаць хлапцоў
Яна павінна.

Толькі ружавее далягляд,
Фанька па драбінах хісткіх вёртка
Узлятае ўгору,
Акурат
Па сасне замроенай вавёрка.

Падымаецца наўслед за ёй
У нябёсы сонца залатое.
Быццам хочуць дружнай талакой
Цэлы дзень папрацаваць абое.

Маладыя, ясныя яны,
Сонейка і Фанька.
І абоім
З вышыні ўсе далечы відны.
І абое дружаць з неспакоем.

Вочы — іскры чорныя,
Ад іх
Сэрца ў хлопца полымна ўзгарыцца.
Фанька між напарнікаў сваіх
У сукенцы лёгкай, як царыца.

Жмурыцца прыціхлы краявід.
Ахалоду толькі сніць спякота.
Падахвочвае мужчынскі спрыт
Светлая дзявочая пяшчота...

Сара Каган

СЯБЕ МАЛАДЗЕЙ АДЧУВАЮ...

Як мне не спяваць з агнём,
Не радавацца без краю,
Калі з кожным новым днём
Сябе маладзей адчуваю.

Дачка старэйшая ужо
Іграць мяне вучыць
На скрыпцы,
Сын вучыць трымаць ружжо,
Ад шчасця ажно іскрыцца.

Дачка другая са мной
Жартуе
І кружыць у танцы.
Дом поўніцца гаманой,
Не хоча
Са смехам расстацца.

Сыноч малодшанькі мой,
Як ветрык той, налятае.

І гальштук агністы свой
На шыю мне прымярае.

У светлым палоне ў жыцця
Не ведаю часам,
Дзе я,
Ці маці я, ці дзіця?
Адно ведаю: маладзёю!

СУСТРЭЧА

Хто ў вакно мне
Грукае так рана?
Хто там грукае
Спаважна так?
Прачынаюся расхвальявана:
«Я ўжо йду.
Ну што там за дзівак?»

Сонную фіранку адхінаю
І ў вакно ўзіраюся хутчэй.
Радасць заіскрылася жывая —
Бачу двойцу маладых вачэй.

— Мама!
— Вой! Дачушка дарагая,
Ты не напісала мне чаму?
Я б сустрэла,
Бо даўно чакаю.
Рада слову кожнаму твайму.

— Мама,
Дакараць мяне не трэба.
Быццам на валах вязуць лісты.
Да цябе я прыляцела з неба,
І мяне зямную бачыш ты.

У небе расцвітаюць парашуты,
І хмурынкі песцяцца ўваччу.

Я скакала долу без пакуты
І цябе расцалаваць хачу.

Расчыняю вокны ўсе і дзверы.
Як галубка, заляцела ў дом.
Сонечным зрабіўся ранак шэры,
Дзень будзённы
Стаў святочным днём.

— Будзь здарова, мама залатая!
На хвілінку заляцела я
І цяпер у неба адлятаю.
— Будзь шчаслівая, дачка мая!

Тэнадзь Шведзік

ПА КЕТУ

Восень. Ды пахне ўжо снегам, зімой.
Уцякае ў нару сваю цёплую
Маленькі лясны бурундук.
Востры восеньскі холад
Да рыбакоў няпрошаным госцем прыйшоў
У баракі шырокія да маладых,
Да хлопцаў плячыстых.
Холад моцны,
Ды моцныя ў рыбакоў
Целы,
Як цвёрды брызент настылы.
Хораша спаць, нырнуўшы стомлена
Ў цёплую рэчку сну.
Які тут здаровы сон!
Як смачна храпуць рыбакі.
Нібыта коміны ў завіруху,
Свішчуць насы.

Ноч восеньская на Тунгусцы.
Стары Макар
Задуменна, ціха
Сядзіць ля прыціхлай ракі.
У вадзе адбіваецца
Сіняя строгасць
Манчжурскіх сопак.
За сопкамі да Кітая —
Рукой падаць.
Цурчыць вада:
«Кулі вы любыя, кепска вам,
Кепска вам, вай!»
Раптам рака рабаціннем пакрылася:
«Робя, заламывай».
Эх, як хораша спаць
У абдымках у цеплыні.
Эх...
Сон салодкі начны
Праганяй!
І выходзь да ракі
Ў здубелых брызентавых балахонах,
Што прапахлі луской і цінай,
Дзе, Тунгуска, твая цішыня?!
Толькі крык,
Толькі свіст,
Толькі ўдары тугога вясла.
Толькі ўчуеш:
— Трымай карму!
На буйках закідваюць невад.
Канаты закідваюць на берагах.
Невад з кетой цяжкі.
Б'ецца ў адчаі рыба
На берагах Тунгускі.
Брухатыя бочкі глытаюць кету.
Чырвоная кета,
Чырвоная кета, як сонца,
Што зараз закідвае невад у рэчку.
Стары Макар не нацешыцца
З маладых рыбакоў.

— Эх, камунар мой, бацька Макар, —
Чуецца голас вясёлы.

.....
Зябка пацягваецца Тунгуска —
Світанне яе халадком разбудзіла.

1932

ФАРБЫ

Вясна прыходзіла —
Кветкі цвілі.
Я іх асцярожна гладзіў.
Чырвоных,
Блакітных —
Усіх не злічыць!
Радасць у кожным паглядзе.
— Тата,
А што гэта там расце?
— Кветкі, мой сын,
Ты ж бачыш...
І гэтую справу, бывала, мне
Ён падрабязна тлумачыў.
— Ёсць колер чорны,
Ёсць белы.
Вось табе — два.
Кветак жа чорных
Не знойдзеш ніколі.
Чорны вугаль,
Чорная мая барада.
А кветкі —
Белыя толькі.
Іных ён фарбаў не прызнаваў.
А назвы кветак —
Скуль ведаць іх тату?
Была, праўда, назва адна —
Сірэн, —
Так называўся бэз,
Што грукаў у шыбіну веткай.

Сірэн —
На канцы гэта «н» было
Цвёрда падкрэслена невыпадкова.
І так не вязалася з бэзам яно,
З пяшчотным,
Што хмельна кружыў галовы.
А дрэвы?
З «насамі» дрэвы былі
(так называў ён клёны)...
А птушкі?
Адно было імя для іх —
Убогае імя — вароны...
Маленства,
Ты бедным на фарбы было,
На ўсмешку,
На позірк ветлы.
Мне крыўдна!
Я, прагны да фарбаў,
Хаджу —
Патрэбна мне кожную кветку
Ведаць!
І шчодро
Я назвы ім сам даю.
Бывае часам
Надзвычай цікава...
Зусім нядаўна
Я кветку адну
Назваў нечакана:
Хава.
І гэтая назва не проста так —
Кветка была
Сарамлівай дзяўчынай:
Лісцем акрыла
Цела сваё,
Пачырванела, глядзіць нявінна.
Маленства маё,
Ты без фарбаў было,
Як шэрая ноч без прасвету.
Я, прагны да фарбаў,

Хаджу і хаджу...
Мне давеку не вычарпаць
Фарбаў гэтых!

1940

* * *

Ці бачыў ты жыты густыя,
Як лёгка ліпеньская ноч
Галовы гладзіць каласам,
Калі за лесам сонца сядзе?
Глядзіш ты на жыты густыя —
Задумліва-ўрачыста ўсё!
Ды тут прахопіцца вятрэц,
І каласы зашэпчаць шумна...

Ці бачыў ты жыты густыя,
Ці бачыў ты жытнёвы шквал?
Жыты хвалююцца, бягуць, —
Куды ні кінеш прагны позірк.
Адно ў жыты густыя кінься,
Цябе падхопіць, як дзіця,
І чуеш, як цябе нясе
Да сініх-сініх даляглядаў...

1938

МОРА

Колькі адценняў мае яно,
Ну хто так адкажа скоры?
Колькі настраюў мае яно, —
Само толькі ведае мора.
Настраюў і фарбаў —
хоць адбаўляй.
Мора — паэт найвялікшы самы.
Вось паэтычную б школу стварыць,
І я ўзяў бы гэты напрамак.

Які ж у яго непаўторны стыль,
Пра гэткі паэты трызняць вякамі.
Тады, калі мора шалёна шуміць,
Тады, калі мора зацята маўчыць,
У ім і святла, і жыцця —
з берагамі.

Вечна няўрымсны, новы паэт,
Вечна непераймальны, натхнёны.
Ну як жа магу я
яго не ўслаўляць,
Не быць пад упывам ягоным?!
Мне хочацца быць, як яно,
круглы год
Лагодным,
бадзёрым,
заўзятым.
Падобным на пакаленне маё
У бурным стагоддзі дваццатым.

1940

МОРА І ЗЯМЛЯ

Я чуў, што мора не любіць зямлі,
І з гэтым згадзіцца варта, —
Пабачыў, як тупа, цяжка яно
Шпурляе каменне ў твар ёй.

Пабачыў, як з пенаю на губах
Зямлі яно шле праклёны,
Ды крыўды не мае зямля, нібы
Не бачыць злосці ягонай.

Усё гэта так. Ды калі ўжо зямля
З морам ваюе да зморы,
Чаму ж тады, як сабака, цішком
Да берага лашчыцца мора?

З маленства просіць прабачыць яму,
Нібы вінаваты школьнік.
Мора ў адчаі: не можа яно
Зямлю угнявіць ніколі.

Мора ў адчаі: маўчыць зямля,
Усё ёй, нібы забава, —
Ці мора хоча каменне шпурнуць,
Ці лашчыцца, як сабака.

1939

МОРА І ПТУШКА

Пашчасіла бачыць мне дзіўную дружбу
Чорнага мора
З маленькай птушкай.
З мокрай далоні карміла мора
Сяброўку —
І цешылася пястушкаю.

А мора такое вялізнае — ўміг
Захоча — і сонца патушыць,
Пушынка — маленькая птушка,
Ды дружба мілая, чыстая ў іх.

Напэўна, мору страшэнна самотна,
Што месца сабе не знаходзіць, смелае,
Таму яно ноччу наўзрыд галасіла,
І выйсці яму з берагоў хацелася.

А зараз сіняе, як птушаня.
Сябрамі любуецца цішыня.

Калі я самотны буду ў жыцці
І сэрца ў гаркоце затужыцца,
Хай гэтая дружба прыпомніцца мне
Чорнага мора
І птушачкі.

1939

МАЁ РАЗВІТАННЕ З МОРАМ

Развітацца клікала да сябе
Мора ўладнаю позвай.
Прыйшоў — і толькі спытала яно,
Чаму я так сёння позна.

Дзіўна паспакайнела пасля,
Гайдала мяне ў калысцы вясёлай.
Мора за мною і пада мной,
Як глянуць — мора наўкола.

Пачаставала сваім віном,
Вытрыманым, салёным, —
Так што мяне прасаліла ўсяго —
Не возьме ні сум, ні стамлёнасць!

Я разумею сябра свайго,
У нас з ім — паўнейшая згода.
Заведзена так — дарагому гасцю
Падносяць хлеб-соль заўсёды.

Праўда, хлеба няма ў яго,
Затое ж удосыць солі.
Падзякаваў сябру, ні кроплі я
Піць не магу ўжо болей.

Такое слова маё было,
Калі я выйшаў з Чорнага мора:
— Дружа, ты ў сэрцы маім навек,
Са мной ты і ў шчасці, і ў горы.

Дзе б толькі па роднай адмалку зямлі
Нага мая ні ступіла,
Мне будзе ўсмешкі тваёй не хапаць,
Шэпту, што стаў мне мілы.

А потым я доўга яшчэ стаяў.
Позірк у мора сур'ёзны.
Бачу, што зразумела яно,
Чаму я прыйшоў так позна.

1939

Аёў Талалай

ТЭЎЕ-МАЛОЧНІК

Ён едзе марудна, парыпваюць колы.
Навошта спяшацца? І сонца высока.
І ўсмешка на вуснах яго. І наўкола
Ўсміхаецца ўсё задуменна й далёка.

Дзе позірк ні кінеш — раздолле без краю,
Палеткі ў зіхценні, лясы ў перагудзе,
Што ж, Тэўе, рабі так, як сэрца жадае.
Хай будуць шчаслівыя добрыя людзі.

У Бродскага множацца самі мільёны,
А ў Тэўе ўсё дочки, хоць торбы навешай.
Каб наадварот стала ўсё, дык ягоны
Быў клопат лягчэйшы б і лёс ласкавейшы.

Ён едзе марудна, пагруквае посуд.
Ён бачыць сябе ў перапаленай блясе.
Спыніўся, бо лопнула раптам атоса.
Цяпер рамантуй, злазь у грязь, завіхайся.

І хіліцца ўніз галава ў неспакоі.
І ўсмешка ад Тэўе далей уцякае.
Якое ўжо заўтра насунецца злое,
Бяда да яго зноў прыліпне якая?

Пазнішчылі ўсё, што нажыў сваім потам.
І выгналі старцам з ягонай сядзібы.
І дзе гэта заўтра? І дзе гэта потым?
І друзам аселі пабітыя шыбы.

...Стаіць гаспадарліва восень сытая,
За плугам яўрэй прыпыніўся на момант,
Вачыма зажураны вырай вітае,
Ну выліты Тэўе, да болю знаёмы.

У хвалях раллі маладзеюць загоны,
Цяжкая зямля на лямах наліпае.
І гэта пачатак любові ягонай,
Што з даўніх часін яшчэ ў сэрцы жывая.

Калоссе казыча брыво небакраю.
І жмурыцца сонца ратаю-яўрэю.
І кожны ў ім роднае штосьці пазнае,
А ён ад усмешкі сваёй маладзее.

Дзе позірк ні кінеш — раздолле без краю,
Палеткі ў зіхценні, лясы ў перагудзе.
Што ж, Тэўе, рабі так, як сэрца жадае.
Хай будуць шчаслівыя добрыя людзі.

РАЗВІТАННЕ

Цяжэй, чым з усімі,
Развітвацца мне
З чырваналобым цяляткам.
Тужліва глядзіць
З мокрай мордачкай ён,
Нібыта мяне лічыць таткам.

Цяжэй, чым з усімі,
Развітвацца мне
З жарэбчыкам маладзенькім.
Ледзь ціха гукну —
Наўздагон да мяне
Ляціць
Са сваім ценом ценькім.

Цяжэй, чым з усімі,
Развітвацца мне
З маім сябруком.
Гэта Янкель.
Залезе на дрэва,
Каб зорку дастаць,

Ён быстры, задзірысты,
Цямкі.

А вочы — агрэст,
Нос — гароху стручок.
Вясёлы любою парою,
З усімі на «ты» ён,
З усімі як свой:
Са мной, з жарабяткам,
З каровай.

Цяжэй, чым з усімі,
Развітвацца мне
З Ханэлэ —
Любай дзяўчынай.
— Давай пацалуемся, —
Ёй кажу, —
Ад'езд мой
Таму прычынай.

Я еду ў краіну,
Якую завуць
Арміяй,
І, як у цудзе,
Збудзецца ўсё,
І жарэбчык канём
У кавалерыі будзе.

Хана здарослее,
З'явіцца той,
З кім паляціць
Без мяне ўжо,
Бо трапяткую душу
Заўсягды
Вабіць таемна бязмежжа.

Ах, блізка цягнік,
І цалуюся я
З бацькам калючабародым,
З мамай —

Прыцьмелыя вочы ў яе,
З Ханэлэ, —
Вусны, як мёдам,
Падсаладзіла
Ростань сама.
Ды не пыхкай
Так, паравоз!
Не забуду я ўсіх
Блізкіх
На станцыі ціхай.

НА МАРШЫ

Тры дні і тры начы
Полк рухаецца жвава.
Налева глянеш — лес,
Зірнеш — лясы направа.

Зялёная зіма —
Хваіны ды яліны.
Калісьці як-ніяк
Лес скончыцца павінны.

Прысталі людзі ўсе.
Ступаюць коні вяла,
Стамілася звінець
І песня запявалы.

Ды адступіўся лес.
Стаяць за хатай хата.
Прыбрана вёска ўся,
Як на якое свята.

Вясёлы брэх сабак,
Нязлосны шып гусіны.
У гоных маладзіц
Ажно гараць хусціны.

Каб стому нам прагнаць,
Рачулка з лесу выйшла.
Дзяўчаты пачалі
Бялізну мыць увішна.

Якія ў кожнай з іх
Задзірыстыя рухі,
Як вабіць кожны стан,
Як вабяць гэты рукі!

І вечар звесялеў,
І неба пасінула,
І песня над шыхтом
Узвысілася смела.

Зрабілі тут прывал.
І на вясёлым мосце
У скокі ўсе пайшлі —
Гаспадары і госці.

Палкоўнік — шэры вус,
І вочы — смех сінечы,
Як самы першы зух,
Расправіў горда плечы.

На мосце дошкі ўсе
Трывалыя, бо з клёну.
Сасновыя ніяк
Не вытрымалі б звону.

На беразе ляжу,
Папера на прыкладзе.
І пішацца ў мяне
З усімі ў добрым ладзе...

Захар Барсук

КАЛІ ПАДУМАЕШ...

I

Калі падумаеш, што ўжо ніколі
Дадому не прыеду я,
Тады
Душа адчуе ўвесь цяжар няволі,
І не ўцячы нікуды ад жуды.

Але тады,
Калі ў распале бою
Ўцякае вораг,
Не хапае слоў
Для радасці,
І ўжо хвілінай тою,
Здаецца, нараджаюся наноў.

II

Калі ў разведку выйдзеш
Пацямночы,
Няўтульна
Аднаму ў сваёй журбе.
Снарад
Патрапіць у цябе не хоча,
Цаляе куля
Абмінуць цябе.

З параненым табою
Смерць жартуе,
І дазваляе смерць
Табе пажыць.

Цябе здзіўленне лютае
Бінтуе,
І страшна
Скура на табе дрыжыць.

Калі з разведкі
Праз агонь і хмары
Вяртаешся,
Нібыта з небыцця,
Ты над сваім жыццём
Дрыжыш, як скнара,
Ад шчасця весялішся,
Як дзіця.

Я РАЗВІТАЎСЯ З ЖЫЦЦЁМ...

Я развітаўся са сваім жыццём,
І мусіў я
На снег калючы ўпасці.
А мне насустрач
Раптам выйшла шчасце,
І выжыў я ў завеі пад крылом.

Пакуль застаўся я
Адзін з траіх...
Сябры мае
Халодным сном заснулі.
Гарачыя застылі ў сэрцах кулі,
Сябры недалічылі дзён сваіх.

Сябры заснулі непрабудным сном —
Акрыла цёмнай коўдраю завея.
Лютае распач, і мароз шалее,
І вецер б'е каляным бізуном.

Ад жаху ледзянее ў жылах кроў,
І неба нада мной
Чарнее ў скрусе.
І я змагацца з ворагам

Клянуся
І за сябе,
І за сваіх сяброў.

Марк Шагал

КРАІНА НАРАДЖЭННЯ

Мая прыходзіць да мяне
у госці поўня з той краіны,
мне сцяг з чырвонай палатніны
на нашай вулцы б'ецца ў сне.

Там свет абноўлены,
імкне
адтуль вятрэц на крылах лёгкіх,
там сем'яў блізкіх і далёкіх
згулі вяселлі без мяне.

Я чую радасць галасоў,
з якой жыццё займаюць людзі,
што імі ж вызвалена ў гудзе
агнём вінтовак і прамоў.

О хмара, злітуйся ў бядзе
і забяры мяне ў вышыні!
Я чую, доле голас стыне
званоў,
і дым з дамоў ідзе.

Мой рот сказацьме слова ім.
Мой край,
засыпаны снягамі,
пакуль мяне нясе дыханне,

мая душа
з табой ва ўсім.

Я ў фарбах апяваў цябе,
ці ўпадабаў ты песню тую?
Мой голас сам сябе ратуе,
як я,
стаміўшыся ў журбе.

Я маляваў да стомы воч
тваіх людзей,
лясы,
паляны,
твой твар
твару́, як апантаны,
багаслаўляю дзень і ноч...

БАЦЬКА

Здаецца мне, бачу бацьку свайго,
ляжыць далёка ў зямлі пясчанай;
маліўся ўсю ноч ён
і збавіўся ад усяго,
і сцяў яго меч няшчадны...

Ты ў сінагозе дзівосаў чакаў,
сляза злятала на бараду суро́ва.
Аўраму, Ісаку, Іакаву не без падстаў
сваё ты шчыра выплакаў слова.

Ты ў поце ўсё жыццё працаваў,
і плакалі рукі твае дасвеццем,
маўклівы, бледны, нам есці даваў —
у сценах бедных гаротным дзэцям.

Ты спадчыну мне пакінуў —
яшчэ
твой пах не выветрыўся,
цёмнажыла

у рысах маіх твая ўсмішка цячэ,
твая мне перадалася сіла.

МАЦІ

Лунае ў паветры маці мая
і, мёртвая, ледзьве дыхае ў плачы:
— Дзе сын мой, якога люляла я?
На шлях яго насылаю ўдачы.

Я ў болях насіла яго,
сысуном
смактаў сыноч маю свежую сілу.
Вучыла малітву шаптаць перад сном,
вяла за руку да людзей, прасіла.

Мой сын, дзе цяпер ты, ў якой старане?..
Ты ўсё ў маёй памяці, што не астыла.
Глыбока зорная ноч ува мне
начуе, і вочы мне зачыніла.

Ляжыш ты самотна сярод камянёў,
няма тваёй былой прыгажосці,
мяне тут пакінула прывідам сноў,
адно ад цябе засталіся косці.

І я б цалаваў твой пясок і траву,
і плакаў бы сам, як усохлы твой камень,
каранаваў бы тваю галаву
каронаю светлай дзвюма рукамі.

СЁСТРЫ

Смяцца ці плакаць сёстрам усё адно,
ці спяваць, пастаўшы ў дзвярах,
ці траскатаць па-сарочы,
адчыніўшы вакно,

глядзець, хто йдзе,
ці шчасце, ці страх.

БРАТ

Мне цябе не хапае, Давід.
Чаму
ты не затрымаўся ў жыцці?
Быў бы рады, як роднаму,
ценю твайму.
І ад каменя
ценю мне не знайсці...

САД

Вечар. Сад,
асветлены поўняй. І ты,
незабыўная. Дотык пяшчотны
рэзеды.

Ты пацалуеш мяне,
абдымеш мяне ці,
магчыма, мне загадаеш
адсюль пайсці?

Пяшчотны дотык прадоння.
Закаханы, заходжу вечарам сёння,
напоўнены пахам саду і, як тады,
рэзеды.

МАЯ ЖОНКА

Насустрач ідзеш з валасамі даўгімі,
з міласцю, дрыготкая ад асалоды,
і дорыш мне пару вачэй, як гімны,
і хочацца мне запытаць заўсёды:

— Дзе кветкі белыя, ці пажоўклі
пасля вяселля ў дарогах жалю?
Упершыню да цябе прыйшоў я,
і цэлюю ноч у цябе ляжаў я.

Мы пагасілі поўні дыханне
і запалілі белыя свечкі,
маё цякло да цябе каханне,
адкрыўшы твар да апошняй павечкі.

Салодкая, як міндаль, як трунак,
ты стала жонкай, мая пашана,
жывот мне падарыў дарунак —
дачку прыгожую, як Рош-Гашана*.

Мой дзякуй табе, добры бог алтара,
за дзень той, які ты паслаў для дабра!

* * *

Хаціна старая, ані акна.
І ўночы цёмна ў любым кутку.
Я перш выйшаў з цямночча на
прастору
і працягнуў руку.

ПЕРШЫ НАСТАЎНІК

Памяці Іегуды Пэна

А мне насустрач старога рэбэ
ляціць галава з краіны тугі:
«Аддаў табе ўмельства сваё як трэба,
тваёй больш не будзе ў мяне нагі».

Няма ні пэндзля яго, ні бародкі,
за шэлег забіў яго злодзей злы,

* Рош-Гашана — свята.

яго пацягнуў на той свет праз вароты
конь чорны, чарнейшы ад чорнай імглы.

Пагасла лямпа, і ў дом зазірае
хмурына — кудлатая галава.
Насупраць, нібыта ўдава старая,
стаіць зачыненая царква.

Тваю карціну, яшчэ жывую,
свіння павыпацкала хвостом,
Я ўжо, настаўнік, даўно шкадую,
што я пакінуў цябе й твой дом.

КАРАБЕЛЬ

Усе дзве тысячы гадоў
рассейвалі мяне,
але на ўзрост мая краіна маладая.
Юнак — мой сын Давід.
Я кленчу даўніне
і зоры на шчыце Давідавым шукаю.

Прарокі паўз мяне
бяшумна праплылі.
Давід світае —
чую подых і праменне.
Дзве тысячы гадоў на небе,
на зямлі
слязьмі цябе чакаў,
краіна захаплення.

Як Якаў, спаў глыбока
і сасніў я сон:
анёл па лесвіцы
мяне ўздымае ўгору,
і душы згаслыя наўкол,
знябыўшы скон,
узносяць спеў
у нечуваную прастору.

Спеў пра Ізраіль новы
і пра тья ўсе
дзе тысячы гадоў
рассейвання без жалю
і пра Давіда —
сына ў сонечнай расе.

Чым Бах і Моцарт,
саладзей яны спявалі.

У ЛІСАБОНЕ ПЕРАД АД'ЕЗДАМ

Расце паміж намі сцяна.
Услана гара магіламі і травой.
Нас падзяліла рука, яна
тварыла карцін і кніг супакой.

Вы бачылі вырасы твару майго,
твару, ў якога плоці няма?
Няма чалавека, што бачыў яго.
Мой покліч тоне ў бяздонні дарма.

Я зорку сваю шукаў сярод вас.
Шукаў я вашага свету край.
Стаць з вамі дужэйшым хацеў якраз,
а вы паўцякалі ад страху ў адчай.

Як сказаць вам апошнія слова, калі
вы сябе паразгублялі ў жыцці?
Не маю месца на гэтай зямлі,
куды мне ехаць, куды ісці?

Хай высахнуць слёзы, як слёзы травы,
хай сатрэцца імя на маім камяні,
я стану ценем такім, як вы,
як дым, растану ўдалечыні.

НА КАРАБЛІ

Свой лёс прынёс даверыць караблю,
мне развітацца з вамі хопіць сілы,
вы сілай занялі маю зямлю,
забралі ля ракі вякоў магілы.
Ты смутак сцёр мой, засушыў раллю,
Ты глуха зачыніў мой дом пахілы.
Не даў надзею заглушыць быллю —
адкрыў краіны новай небасхілы.
Дык не пакінь пасярод мора Ты
мяне, дзе жорсткаю юрмой браты
згадалі мне пра ствол мой і галіны.
Хай шлях мяне вядзе на твой парог.
Як мне Цябе багаславіць, мой Бог,
скажы, ў які я дзень пасціць павінны?

* * *

Ці Бога маліць мне,
што вёў у агонь мой народ,
ці мне маляваць Яго
польмя пэндзлем суровым,
ці з месца мне ўзняцца
яўрэем прасветлена-новым
і рушыць змагацца,
каб род не пайшоў мой на звод?

Ці воліць, каб вочы
без просыху слёзы лілі,
каб распачна слёзы
зліліся з ракою адчаю?
Жалобу сваю браць з сабою намеру не маю,
калі даплыву, ўбачу вырас жаданай зямлі.

А толькі нагою прысталай адчую пясок,
на бераг нявесту сваю за руку павяду я,
каб вы на яе паглядзелі —
ў нябёсах святую,

сніць будзе яе ў сне апошнім
мой стушаны зрок.

* * *

Я маляваў плафон і сцены.
На сцэне скрыпачы, танцоры,
Зялёны вол, шалёны певень.
Ён небакрылы,
Ён нятленны —
Стваральны дух,
Дух непакоры.
Я клікаў вас туды, дзе зоры,
Мае бязмоўныя браты,
Ноч стоміцца ад віднаты.
Сустрэчу з вечнасцю прызначыць
Плямёнам паднябесным час
Усё, што чуе,
Усё, што бачыць,
Учуе і пабачыць вас.

ЛЕСВІЦА ЯКАВА

Я ў свеце, быццам у лесе, блукаю.
Хаджу на нагах і руках.
З дрэў злятае лістота цяжкая —
будзіць мяне і мой страх.
Я малюю мой свет, як сон саснёны:
і калі лес замятаецца снегам зім,
выглядае, як з таго свету,
мой сон утрапёны,
толькі я адзін стаю на сваім.
Я стаю і чакаю, каб ты мяне ахапіла,
каб страх прагнала і сэрца сагрэла,
я чакаю з усіх бакоў цябе, Сіла.
Болей стаяць не буду, але ўзлячу смела,

мне з табой падымацца неабыякава
па лесвіцы Якава.

* * *

Мой горад, мяне не забыў ты яшчэ?
Рака твая ў цэле маім цячэ.
На лаўках тваіх я праседжваў да рання,
і ўпарта чакаў я, наіўны, прызнання.

Дзе хаты стаяць, занурыўшыся, дзе
на могільнік проста дарога вядзе,
дзе рэчка вясной не шкадуе абшараў,
я ўсе свае дні летуценна прамарыў.

Маланкаваю белізною ўначы
ўсе дахі анёл заліваў, летучы.
Анёл мне паказвае шлях мой далёкі,
імя маё ўзносіць вышэй за аблогі.

ДА ВЫСОКАЙ БРАМЫ

Толькі тая краіна мая,
што жыць у душы маёй не перастае,
як свой, без віз адпаведных,
я ўваходжу ў яе.

Яна бачыць мяне ў бядзе,
у адчаі, ў галечы,
яна мяне спаць кладзе
і духмяным каменем
мае акрывае плечы.

Ува мне зялёныя цвітуць сады.
Кветкі выдуманья, ўбачанья ў сне.
Ува мне
мае вуліцы,
цягнучыся, крывуляцца,

толькі дамоў не ўбачыш на іх,
яны руінамі сталі
гадоў малечых маіх.

Жыхары ў паветры блукаюць,
як прыбышы,
яны жытла шукаюць,
яны жывуць у маёй душы.
Вось чаму, калі сонца ледзь усміхнецца,
зрэчас усмешкай мае засвецяцца вочы,
альбо я заплачу,
як лёгка дожджык уночы.

Я помню час,
калі меў я дзве галавы...
Гэта было якраз,
калі абедзве галовы
ахіналіся ў вэлюм каханьня,
і зніклі галовы, як хмель вясновы,
як водар ружы, дазвання.

Цяпер мне здаецца,
калі я назад скірую хаду,
я ўсё роўна ўперад пайду,
у напрамку высокай брамы,
пад якой за разбуранымі сценамі храмы,
дзе начуюць адны
зламаныя бліскавіцы
і адгрымелыя перуны.

ГОРАД ДАЛЁКІ

Ён ува мне звініць,
далёкі горад,
дзе перагукваюцца, як суседкі, веры:
цэркаўкі белыя,
цэрквы далёкія
і сінагогі. Дзверы
расчынены. Неба цвіце,

жыццё ляціць,
упэўненае ў сваёй праваце.

Ён ува мне,
іхні смутак, ные,
нудзяцца вулкі крывыя,
надмогіллі шэрыя — на гары
ляжаць глыбока яўрэі набожныя,
сум з імі іхні, як свет стары.

У фарбах і ў мазках,
у святле і ценю
стаіць карціна мая ўдалечыні,
ёй сэрца сваё заслانیць летуценню.

Іду я, разліты ўвесь і распалены,
зіхцяць гады, краса былая ўся.
Мой свет у сне
прыходзіць да мяне,
а я — а я губляюся.

Не шукайце сёння мяне,
не шукайце і ў заўтрашні час,
я ўцёк ад самога сябе нечакана.
Я магілу выкапаю ў запас
і ад вялікага плачу растану.

ВІЛЕНСКАЯ СІНАГОГА

Старая вуліца, старая сінагога.
Я летась размалёўваў сцены. Іх
не стала, ўзвіўся з прыскам
дым да Бога,
святой засланы знік спалоханы ўскалых.

Дзе кнігі мудрасці — павадыры памкненняў?
Дзе сямісвечнікі, дзе вечны кон і скон?
Дзе дух, надыханы праз безліч пакаленняў? —
з паветрам вырваўся ён, як адэкалон.

Рукою ўздрыглівай я клаў набожна фарбы,
злёнай смела орн-койдэш маладзіў,
схіляўся, са слязьмі глядзеў на скарбы —
апошні сведка і апошні ўздых і здзіў.

ПАМЯЦІ МАСТАКОЎ — АХВЯРАЎ ХАЛАКОСТУ

Ці ведаў іх усіх я? Ці наведаў
майстэрні іхнія? Ці бачыў я
мастацтва іхняе здалёк ці зблізку?
Цяпер выходжу з год сваіх, з сябе,
іду да іх магілы невядомай.
І клічуць, і з сабою ў яму цягнуць
нявіннага віноўніка, мяне.
Яны ў мяне пытаюць:

— Дзе ты быў?

— Я ўцёк...

Іх пацягнулі ў лазні смерці,
дзе паспыталі ўласны пот на смак.
Тады яны пабачылі святло
іх недавершаных карцін. Яны
лічылі недажытыя гады,
якія ашчаджалі і чакалі,
каб здзейсніцца магілі іх летуценні,
што недаспалі ці праспалі, зрэшты.

Яны вышуквалі ў сваіх галовах
куток маленства, дзе ў палоне зор
прарочыла ім поўня светлы лёс.
Каханне юнае ў пакоі цёмным,
у горах, доле, на траве, чароўны,
заліты малаком, у кветках плод,
рай абяцаны.

Рукі, вочы маці
праводзілі ў шляхі далёкай славы.

Іх бачу: босыя ў рыззі брыдуць
дарогамі знямелымі Пісара, Суцін

і Мадыльяні, нашыя браты,
і на вяроўках іх вядуць нашчадкі
Хольбейна й Дзюрэра — на смерць
у печы. Як жа мне заплакаць?
Соль з'ела слёзы ўсе ў маіх вачах.
Здзек іх павысушыў, каб я
сваю апошнюю надзею страціў.
Як плакаць мне,
калі чуваць штодня,
як з даху рвуць апошнюю дашчыну
ў мяне, калі знямог я ад вайны
за лапінку зямлі, дзе я стаю,
зямлі, ў якую спаць я потым лягу?

А бачу я агонь, і дым, і газ,
што падымаюцца ў блакіт і чорным
яго раптоўна робяць.
Бачу я
павыдзертыя валасы і зубы.
Яны ў мой каларыт лютосць уносяць.
Стаю ў пустэльні ля гары абутку,
апраткі, прыску, смецця,
мармычу малітву за ўпакой нявінных душ.
Стаю — і да мяне сыходзіць
з маіх карцін Давід. Трымае лютню.
Ён хоча памагчы заплакаць мне,
псалмы найграўшы.
А за ім ідзе
Майсей, нікога не баяцца кажа.
Ён вам загадвае ляжаць спакойна,
пакуль яшчэ раз не накрэсліць ён
скрыжалі новыя для навасцеця.
Апошняя іскрынка гасне, цела
апошняе знікае, толькі вусціш
трывае, як перад патопам новым.
І я ўстаю, развітваюся з вамі,
і ў новы Храм свае кірую крокі,
і свечку стаўлю там
за кожную душу.

МОЙ НАРОД

Мой народ,
і плакаць няма табе чым, бедаку,
перад намі ўжо больш не ідзе
ані зорка, ані аблачына,
і памёр наш Майсей,
і даўно ён ляжыць у пяску,
ён прывёў і прагнаў цябе зноў з той зямлі,
што цвіла благачынна.

І апошнія нашы прарокі
захлынуліся ў немаце,
бо ўсю глотку яны пракрычалі
з аглухлымі вамі.
Песні песняў не ўчуеш,
дрэва дрэваў тваіх не цвіце,
а ліліся ж мелодыі з вуснаў, як рэкі,
каб зліцца з вякамі.

Хочуць Бога твайго растаптаць,
знішчыць ісціны небасхіл,
рупіць кожнаму сцерці ў тваім сэрцы
святых скрыжалі,
свет віноўны стараецца чэрпаць
з тваіх падарваных сіл,
а табе толькі месца ў зямлі
пакідае з вялікага жалю.

Ты сваімі рукамі
на шматкі неба чорнае разарві,
кінь выгнанне сваё,
апавіўшы маланкамі гromу.
Хай гарыць гніль старая,
папяляе здранцвенне ў крыві,
каб ты змог сваю выдзерці праўду,
паказаць яе свету старому.

МАЙМУ РОДНАМУ ВІЦЕБСКУ

Даўно ўжо, любы мой горад, цябе я не бачыў, не чуў, не мовіў з табою, з народам тваім, даўно не ўпіраўся ў твае агароджы.

Як падарожнік самотны, я толькі нёс праз гады ўсе твой вобраз на палотнах маіх, і гэтак мовіў з табой, і, як у люстэрку, бачыў цябе.

Мой дарагі — ты не спытаўся з бодем: чаму я, любячы цябе, пайшоў ад цябе на ўсе гады даўгія?

Хлопец, думаў ты, шукае штосьці, ён шукае такія зырккія, асаблівыя фарбы, што сыплюцца, як зоркі, з неба і валяцца, як снег, на стрэхі нашыя. Дзе ён возьме іх? Чаму не можа знайсці поблізу, у горадзе, у якім нарадзіўся?

Магчыма, хлопец гэты і зусім вар'ят, але з глузду з'ехаў ён з-за мастацтва. І яшчэ думаў ты: хлопцу гэтаму, бачу, я ў сэрца запаў, але ён усё лётае, зрываецца з месца, бо ў галаве яго вецер.

Пакінуў я на зямлі тваёй, мая радзіма, магілы продкаў і рассыпаныя камяні.

Чаму ж я ад цябе гэтак даўно пайшоў, калі сэрцам з табой заўсягды, з тваім новым светам, які стаў светлым прыкладам у гісторыі?

Я не жыву з табой, але не было ніводнай маёй карціны, у якой бы не адбіліся твая радасць, твой смутак.

Я агорнуты смуткам, калі чую, як, не разумеючы любові маёй да цябе, людзі кажучь пра тое, што я на цябе забыўся. І я не магу адказаць на гэта — што казаць у адказ? Мала мне маіх пакут у мастацтве, яшчэ мушу я перажываць і выстаць як чалавек...

У маладым веку я пайшоў ад цябе вучыць мову мастацтва. Я не магу сказаць сам, чаму навучыўся ў Парыжы. Ці зрабілася багацейшай мая палітра, ці дадалося нечага добрага да маіх наіўных малюнкаў?

Бо казалі і пісалі, што нечага я дамогся ў мастацтве.

І ўсё гэтае я прынёс і аддаю табе.

Праз усе гады маёй трывогай было адно: ці мяне разумееш ты, мой горад, ці мяне разумеюць твае грамадзяне?

І сёння, як заўсягды, мовіць хачу пра цябе.

Чаго ты толькі не перацярпеў, не вынес, мой горад! Холад, голад, рэзрух, як тысячы іншых братоў-гарадоў маёй радзімы.

Я ганаруся табой, тваёй нясхібнасцю і гераізмам, якія ты паказаў ворагу, найстрашнейшаму на свеце.

Ты адзіны ў мяне на свеце.

Але яшчэ шчаслівейшы быў бы я, калі б мог блукаць па тваіх ускраінах, збіраць камяні на руінах, дапамагаць, падстаўляючы мае ўжо старыя плечы, адбудоўваць твае дамы, твае вуліцы.

Лепшае, што я магу пажадаць сабе, — гэта пачуць, як ты скажаш, што быў я і застаўся верны табе павек. Іначай бы не быў я мастаком.

Бо ты мне не скажаш, што я фантазёр і летуценнік. Ты сам у глыбіні душы такі ж самы.

Чыстыя сны твае я толькі перадаю і цалую цябе фарбамі і лініямі. Дый хіба скажаш цяпер, што ты не пазнаеш сябе?

Я ведаю: не адшукаю болей камянёў магільных маіх бацькоў, але мой горад, ты зноўку станеш вялікім і жыццярэдасным, і ўсе новыя камяніцы вызвоньваць будуць самыя чароўныя мелодыі, яны будуць клікаць да новых здзяйсненняў, да жыццёпрацягу.

Калі я пачуў, што бяда стаіць каля тваіх варотаў, я нібыта сам успольмніўся і ўявіў сабе гэтакую карціну жахлівую: вораг лезе ў мой дом, у мой двор на Пакроўскай вуліцы, і па вокнах маіх б'е жалезам напаленым.

Але ты сам нясеш яму смерць, якую ён заслужыў, толькі смерць і пагібель, каб свет мог цераз гады ўзняць да сонца сваё людское аблічча.

Калі раней, здаралася, цэлая краіна гаіла раны аднаго чалавека, дык сёння ўсё чалавецтва мусіць дапамагчы загаіць, мой горад, цябе разам з братамі старэйшымі: Сталінградам, Ленінградам, Масквой, Харкавам, Кіевам і іншымі, усімі, каго можна назваць святымі.

Мы, людзі, не можам ціха і спакойна сядзець і чакаць, пакуль будзе знішчана і ператворана ў попел планета.

Я гляджу, мой горад, на цябе здалёк, як маці мая на мяне глядзела з дзвярэй, калі я ў дарогу выходзіў.

Вораг цяпер у цябе. Яму мала было горада на палотнах маіх, якія ён спаласаваў як мог, — ён прыйшоў паліць мой дом і мой горад.

Я кідаю яму ў твар тое, што ён некалі даў мне ў сваёй краіне.

Ягонья «дактары ад філасофіі», якія пра мяне пісалі «глыбокія» словы, цяпер прыйшлі да цябе, мой горад, скінуць маіх братоў з высокага моста ў Дзвіну, закапаць іх жывымі,

страляць, паліць і ўсё гэтае назіраць з халоднымі крывымі ўсмешкамі ў свае маноклі.

Мне болей не трэба вочы мае, каб глядзець на гэтае, калі ты нават уратуеш мяне.

У сэрцы тваім б'ецца і абліваецца слязьмі крывавымі маё сэрца.

І я шчаслівы быў бы прынесці табе вясціну свабоды, як сам ты калісьці прынёс яе свету.

15 лютага 1944 года, Нью-Ёрк

Пераклад Давіда Сімановіча

* * *

Маўчыш ты, ці хочаш, мая краіна,
Каб сэрца маё разламілася, мабыць?
Каб ува мне варыўся няспынна
Агонь,
А табе засталася набыць?

Кроў замроеную табе я
Пашлю, дыханне маё слязою
Сцячэ, паветра блакітна ўднее.
Ляжаць буду ціха вязнем спакою.
Ты крыўду маеш, мая краіна?
Што ў бутлі вада, я перад табою
Адкрыты,
Даўно ўжо ты кінула сына
У чуж-чужыну,
Надзяліўшы тугою.

Спаць вечна прыб'юся да роднага схілу,
І попелам ты мне пасыплеш магілу.

МАЕ СЛЁЗЫ

Мае слязіны падаюць, як камяні,
растаюць і ў раку ўцякаюць,
яны плывуць кветкамі па вадзе, —

гэтак я пражываю дзень,
Божа мой, Божа мой, навошта?

Я жыву, і я дыхаю,
і шукаю Цябе, і шукаю,
Ты і са мной,
і далёка Ты ад мяне,
Божа мой, Божа мой, навошта?

Я слова не чую наўкол сябе,
Перасякаюцца лясы і дарогі,
з усмешкай я пачынаю свой дзень
і Цябе ўсё чакаю,
Божа мой, Божа мой, навошта?

Я нясу кожны дзень свой крыж,
штурхаюць мяне і вядуць за руку,
а наўкола мяне ўсё начэе змрок,
Ты пакінуў мяне,
Божа мой, Божа мой,
навошта мяне Ты пакінуў?

БЭЛА

Да чацвёртай гадавіны смерці

Плыве збялела сукня над табою,
спяць кветкі ў некранутае красе,
мне ўсмешка цепліцца твая журбою,
як попел, я шарэю пакрысе.

Пытаюся, не маючы спакою,
ці ўслед за мной цябе твой след нясе?
Мой агарнуўся крык глухой слязою.
Што кажаш? Чуць хачу я словы ўсе.

...«Як нас у хупе паяднала згода,
так і любоў да нашага народа,
ідзі і марай іх будзі, хто ў сне.
Палі, як зэдэны ў мяне на целе,

мне ўночы ззяюць зоры, што даспелі.
Ты вернешся аднойчы да мяне».

* * *

Калі настанеш, гадзіна мая,
ў якой я растану, як свечка?
Калі да цябе, далёкая, я
прыйду на спачын свой вечны?

Не ведаю, ці растаю ў хадзе,
не ведаю, хто я, з якой стараны.
Не ведаю, ці я стаю і дзе,
мая галава і душа — дзе яны?

Мая мёртвая мама, зірні
на сына, што заходзіць, як вока,
любімая крона, зірні ў цішыні,
як сонца ў мяне заходзіць глыбока.

ГЭТУЛЬКІ ГОД

Час ад часу карціць каго-небудзь паклікаць.
Гэта цяга вялікая з сэрца ўстае
і прыносіць малітву на вусны мае:
каб над кветкамі іншымі расцвілі
ружы нябачанай дзіўнаты,
калі
да мяне прыйдзеш ты.
Я паклікаць хачу каго-небудзь з дасвецця,
каб а гадзіне трэцяе бяссонне,
якое ў сабе нясу,
ператварылася ў начную красу.
І я, галаву згубіўшы, паўраздзеты,
пайду шукаць цябе.
Але дзе ты?

Толькі што я ачнуўся ад сну,
які цягнуўся гэтулькі год.
Ты помніш: учора адно
цалаваў твой усмешлівы рот.
Ты, як лёгкі дым, мяне абвіла.
Мы с табой лёталі
ад ствала да ствала.
Я хацеў адшукаць
хоць твае прыкметы.
Але дзе ты?

Зіма і восень,
вясна і лета
мае прыспешваюць гады.
Але куды?

Дагэтуль свежы ў тваіх руках,
букет юнацтва майго не зачах,
ён уздрыгвае і чакае расчулена
ноч вяселля мінулага.
Анічога ў маіх руках,
толькі год маіх пыл і прах.
Я шукаў цябе неадумна,
без мэты.
Але дзе ты?

Кожны дзень з днём маім
спяшаецца адысці і хоча
мяне падагнаць да начы,
падагнаць уперад сілай жуды.
Але куды?

Я згодзен з усім
і не згодзен зусім.
Вось я гатовы, знікаюць сілы,
мае апускаюцца крылы,
а вось іх зноў падымае лёс,
каб мог падняць я цябе
па дарозе маёй да нябёс.
І ўвесь час, палётам

я шукаю цябе.
Але дзе ты?

Рукі цягнуцца ўслед
намаляваць твой укароцаны свет.
Я веру, што вусны мае
і сэрца ў бажбе
малітвы мае данясуць да цябе.
Мой сон няспынна цячэ
ў маіх карцінах
і спадае да ног тваіх
у заветы.
Але дзе ты?

* * *

Мой міг, мой дзень, мой апошні год,
сляза гарачая салодка мяне казыча.
Не растае ў сэрцы маім маўчання лёд,
сонца бачу, што цячэ з гары
на свет стары —
чырвонымі промнямі ахінае маё аблічча.
Сонца мяне суцяшае у журбе,
каб болей не праліваў слёз,
каб з зоркай сваёй ішоў па лёс,
каб надзею глыбока хаваў у сабе,
каб слухаў душой
толькі покліч далёкі Твой.

ВЕЧАРОВЫЯ МОДЛЫ

Ці калі давядзецца яшчэ
да ракі далёкай сысці?
Льецца ў мяне супакой,
цячэ
над прадоннем у гэтым жыцці.

КАРЦІНА

Калі б маё сонца свяціла ўночы!
Сплю, вымаклы ў фарбах, адзін,
у мулкай пасцелі з карцін,
рука твая на горле маім,
душыць і катуе кожны мой міг.

Я прачынаюся з болем ад новага дня,
з надзеямі, як са скарбамі,
яшчэ не намалёванымі,
не выпацканымі фарбамі.

Я ўзбягаю высока-высока
да пэндзляў маіх засохлых,
як ўкрыжаваны Хрыстос, узнікаю,
да мальберта прыбіты цвікамі.

Са мною скончана?
Мне болей не жыць?
Мая карціна завершана?
Усё зіхаціць, ліецца, бяжыць.

Спыніся, яшчэ мазок,
там — чорны,
а тут — чырвоны, блакітны
колеры
перамяшаліся
і мяне супакоілі...

Пачуй мяне ў мёртвай пасцелі,
засланай скрухай,
трава маіх ссохлых слоў,
мілосць зніклая
і ўзніклая зноў,
мяне паслухай.

Я іду па жыццё тваё,
па душу тваю,
я рэшту гадоў тваіх п'ю.
Я праглынуў поўню твайго настрою,

тваёй цнатлівасці мрою,
каб стаць анёлам тваёй начы,
каб, як раней, цябе берагчы.

ТВОЙ ПОКЛІЧ

Ці жыў, ці жыву, не ўцямлю як след.
Я на неба гляджу,
я не пазнаю свет.

Маё цела, як сонца, заходзіць у халады.
Карціны, кветкі, мілосць,
яны мяне клічуць туды і сюды.

Без свечкі маю не пакінь руку,
калі ахінецца цемрай маё жытло.
Як я ўбачу здалёку Тваё святло?

Як жа покліч пачую Твой,
калі застануся ў ложку сваім
і зробіцца цела маё і халодным
і ціхім такім?

* * *

Я, Твой сын,
па зямлі народжаны поўзаць.
Ты ў рукі даў мне фарбы і пэндзаль, —
я не ведаю, як выяўляць Цябе,
ці маляваць мне землі, неба, сэрца сваё?
Гарады, якія гараць, братоў, якія бягуць?
Вочы мае ў слязах,
куды мне бегчы, ляцець, да каго?

Нехта ёсць, хто дае нам жыццё,
нехта ёсць, хто дае нам смерць.
Ён можа мне дапамагчы,
каб карціна мая свяцілася радасцю.

ЦЯПЕР

Усе мае дні я шмат маліцца не змог.
Дзе Ён?
Дзе Ён, мой Бог?
Ты чуеш, бачыш мяне?
Я хацеў цябе клікаць,
налямантавацца ўсмак,
ды я проста жабрак.

Цяпер я стары, час мяне змог.
Ты падымеш мяне да сябе,
мой Бог.

ПРА ГЭТУЮ ЯСНАСЦЬ

Бог мой, за гэтую яснасць,
якой Ты душу маю насяліў,
дзякуй.

Бог мой, за гэты спакой,
якім Ты душу маю насяліў,
дзякуй.

Бог мой, ноч настае,
да світаньня зводзіць павекі мае,
і я намалюю нанова
карціны Табе
пра зямлю і нябёсы.

Ісак Платнер

З НІЗКІ «ГЭТАГА НЕЛЬГА ЗАБЫЦЬ»

* * *

Змакрэлаю і золкаю травой
У туфлях палатняных я ступаю.
Са счэзлай і схудалай чарадой
З смаленскага сюды патрапіў краю.

Паўстанак,
Поле голае вакол,
А я ў курортных туфлях недарэчных.
Чуваць, як забівае палі ў дол
Сярдзіты гром,
Падкрэктае старэчы.

Гручыць трывога ў грудзі малатком.
А хмары дажджавыя невысока.
І матчына густое малако
На пысках у цялятак не абсохла.

Павыгнаў з дому ўсіх вайны агонь.
Кранаюць сэрца болем успаміны.
Я сам, напэўна, пападу ў вагон.
Каровак бедных тут адных пакіну...

1959

АСЕННІЯ ВЕЧАРЫ

На ўскраіне люблю
Спаткаць асенні вечар,
Прыходзіць светлы сум,
Кладзе руку на плечы.

А горад даль забраў,
Наўсцяж смугой укрыўся.
Змяняюцца яго
Знаёмыя абрысы.

Хмурынак не вярнуць,
Як юных дзён, ніколі, —
Плывуць.
А з новым днём
Жаданняў новых болей.

Ты сам сябе пазнаў
Часінай звечарэлай.
У тонях воч тваіх
Змярканне дагарэла.

Ступае ноч, вядзе
З сабою тыя ночы,
Што зоркаю адной
Табе глядзелі ў вочы.

Успомніш кожны кут,
Як ты блукаў па свеце
І ўсё-ткі час цябе
Прывёў у вечар гэты.

Стараўся лістапад —
Салодка восень дрэмле.
Сканаць павінен ліст,
Астацца дрэвам дрэва.

Хапае вецер ліст
І цішыню ім цешыць,
Жыццё, што любіш ты,
Становіцца мілейшым.

1957

ПЕСНЯ ПРА МЕСЯЦ

Даўно ў маіх вершах не ведае сноў
Дапытлівы месяц у небе вясновым,
Цяпер закахацца павінен я зноў,
Яго апяваць я павінен нанова.

Без зоркі світальнай, адзінай сваёй,
Без поўні і жыць немагчыма паэту.
Калі ты не можаш імчацца стралой,
Хай песня твая паляціць, як ракета.

Ракета ў Сусвет нашы мары нясе,
І Месяц асветлены сцягам чырвоным,
Ахоплены новаю радасцю ўсе,
І захапленне ў вачах міліёнаў.

Злачынства цяпер — да світаньня драмаць,
Як месяц глядзіцца ў прыціхлыя воды.
Ды той таямнічасці болей няма,
Якую з дзяцінства насіў я заўсёды.

Стаў месяц бліжэй, ён блішчыць, нібы сук
У гэтым пакоі на столі сасновой.
На палку я сесці гатоў, як хлапчук,
І свет за хвіліну аб'ехаць нанова.

Здаецца, што стаў я крыху маладзей,
Хаця галаву маю выбеліў іней,
Пісаць вершы цяжка, ды сёння лягчэй —
І я закахацца яшчэ раз павінен.

1960

МОЙ АДКАЗ

Паэт Анатоль Вялюгін запытаўся ў мяне
аднойчы, чаму я так імкнуся, каб часта
друкавалі мае творы, я ж ужо стары
пісьменнік...

Спазніўся я, калі дзяліў багацце бог,
Тады з усімі разам я прыйсці не змог,
Дзяцінства сытае ў чужыя йшло двары, —
І я, засмяглы і галодны з той пары,
Калыску ўласную люляю праз гады.
І чую голас свой — як я крычаў тады!
Сумёты пад акном — багацце ўсё маё.
І царства птушак — двое шэрых вераб'ёў.
І флора ўся мая — са слёзкамі вазон.
Квадрацік неба праз аконца мне відзён.
Лінеіў шыбіны асенні золкі дождж,
Я кроплі-літары чытаў ушыр і ўдоўж,
Я па замёрзлых, стылых шыбінах пісаў,
Лічыць па мігатлівых зорах спрабаваў.
І гэта школа першая мая была,
Было ў вачах замала сонца і святла.
Не мне вясна вясёлкі слала на зямлю,
Я юнаком не чуў пяшчотнага «люблю!».
І — крыўдна! — песень мала я пісаў якраз.
Які ж перад суровым часам дам адказ?
Які ж адказ на суд жыццю я панясу,
Калі пад сэрцам зноўку варухнецца сум?
Калі гады зноў прыйдуць і напамняць мне...
Бывае й так (хай кожнага яно міне!),
Камусьці хочацца душу сваю адкрыць,
А ўсе навокала маўчаць, нібы муры.
А абыякавасць — нібы туман густы.
Самотнік і паэт, каму патрэбен ты?
А я павінен з некім радасць падзяліць
І гора гараваць, надарыцца калі.
Ў маім радку жывуць боль, радасць, смех і сум
У слове — сілу, крозы ў песні я нясу.
Зазьяе слова, дык падняць гатоў я крык,

Нібыта зараз зорку новую адкрыў.
Нашуся па сваёй планеце маладой,
Таварышаў-паэтаў клічу за сабой.
Любові мала мне, яе забраў не ўсю,
Хаджу, збіраю ўсмешкі з вуснаў я паўсюль.
Мне дораг кожны позірк — берагу яго,
Нібыта першабытны чалавек агонь.
Паэт!
Ты бачыў, мора ў скалы хваляй б'е,
Зіхцяць маланкі ў пырсках трапяткіх яе,
І калі ты на кроплі хвалю разаб'еш,
То захаве сонца кожная ў сабе.
І цень і сонца у сябе я увабраў,
Ды мала мне, бо гэтак многа спраў.
Ісці хачу я з маладымі у нагу,
І колькі б ні стварыў — мне мала.
Больш магу!

1960

Выгор Рэлес

ТАКАЯ ДОЛЯ

Даўно ўжо дом пакінуў свой падмурак.
Даўно ніхто наўкола не жыве.
А дрэвы ў засені аблокаў хмурых
Стаяць здзічэла па сукі ў траве.

Пячэ спякота іх, сячэ залева,
Даймаюць беспрытульных халады.
Адно ўбаку стаіць самотна дрэва,
Ды да яго вядуць усе сляды.

Яму сукі выкручваюць, як рукі.
У ход ідуць і камяні, й кіі.

А дрэва помніць маладыя гукі,
Калі былі малыя салаўі.

Чаму ў яго такая злая доля,
Чаму за ўсіх пакуты церпіць так,
Чаму ўцячы адсюль не можа ў поле?
У яблыкаў ягоных райскі смак...

У ДЗЯЦІНСТВЕ

Штаны я надзяваў даўгія
І тоўсты лапсердак стары
Ды з дзедавым яловым кіем
Хадзіў паважна па двары.

Мне рэзалі у нос і вуха
Два драцяныя абадкі.
І звякалі ў кішэнях глуха
Не медзякі, а чарапкі.

Я пераймаў дарослых смела,
І мне здавалася:

здаўна

Я знаю ўсё і разумею,
Але — агледзеўся аднак.

Нашто спяшацца так?
Не кепска
Быць непаседным хлапчуком,
Імчацца ў бесказырай кепцы
Навыперадкі з раўчуком.

Кій, акуляры і асколкі
Пад плот я выкінуў,
Тады
Здзівіўся і заўважыў толькі —
Дарослым стаў я сапраўды.

1937

ДОМ

Не моўкне бусліны клёкат.
Мой дом не мяняюць гады.
Хоць шлях да яго недалёкі,
Ніхто не заедзе туды.

Заўсёды блішчаць аканіцы,
У печы смыляць смалякі,
Ступае прамень па масніцах,
І фікус рагаціць сукі.

А дзверы не скрыгнуць паволі,
Замок прабояў не гне.
Мой дом не прытуліць ніколі
Нікога — і нават мяне.

Той дом, дзе тугую яліну
Клаў бацька для ўсіх на вякі,
Застаўся стаяць ва ўспамінах, —
Мне пахнуць смалою сукі.

САЛЮТ

Што гэта?
Светла стала мне ў вачах.
Я не магу ад радасці ўтрымацца:
Смяцца хочацца і плакаць.
У дзвярах —
Гляджу: стаіць мая старая маці.

Яна ўваскрэсла,
Зноўку тут са мной,
Туга ў яе паглядзе гасне.
Яна стаіць, маўчыць.
Я сам не свой.
І ад яе усмешкі гэтакі шчасны.

Не, гэта ўсё не сон!
Я чую гром.

Сто дваццацю гарматамі віншуе
Мяне Масква.
Дзень добры, Беларусь —
мой родны дом!
Гасцінец родны,
што вядзе у восень залатую.

Чужынцы рвалі яблыкі з галлём,
І на суках віселі нашы дзеці.
— Не плач, матуля!
Зараз заживём,
Мінула ўжо страшное ліхалецце!

Не плач, матуля родная!
Павер —
Зноў жыту красаваць на родных гонях,
І ад антонаў, і ад слуцкіх бэр
Зноў верасень аскоміну нагоніць.

1944

НЯМА АДРАСАТА

Галубом-шызаром
ліст вярнуўся ізноў,
Анямелым клянецца мне плачам.
Ён імчаўся, як мог,
наабгонкі з вясной, —
Толькі выпушчан позна, ныйначай.

Каля сцен абгарэлых
старая адна
Журботна глядзела на адрас,
І слязінай наклеіла
марку яна —
Не сваю апусціла радасць.

Перачытваю,
лашчацца словы ка мне —
Ссірацелае радасці дзеці.

І, як прорва марская,
нянавісьць і гнеў
Закіпаюць глыбока дзесьці.

Гэта мора ўрываецца
ў мары і ў сны,
Патрабуючы лютай адплаты.
І чарнеюць над прорвай,
як два груганы,
Словы злыя:
«Няма адрасата!»

1944

БЫЦЦАМ ПТУШКІ

Яны ляцяць за мною,
Успаміны,
З усіх маіх дарог,
З бароў, з яроў.
Каб толькі мог
Прагнаць я ў міг адзіны
Іх з памяці,
Як з плота снегіроў!

Вось з лесу голага
Да хат пагрэцца
Мароз іскрынкі
Зябкія занёс.
Што выглядаюць,
Быццам пагарэльцы,
З-за ледзяшоў, —
Ці свой птушыны лёс?

Тут для галодных птушак
Зерня ўволю,
Не страшныя ў зацішку
Халады.
А вы, мае ўспаміны,
Даўні боль мой,

Што жывіць вас?
Што вабіць вас сюды?

ЗАПОЗНЕНАЯ ВЯСНА

Каштан пупышкі ў кулакі сціскае,
Не хоча выпускаць на холад лісце.
Лістам зусім няўцям, пара якая, —
Ірвуцца: «Мы на волю хочам выйці!»

У люты час усё жывое вяне.
Сок з каранёў прэ з сілаю сляпою.
Нялёгка гэта — вытрымаць змаганне
На смерць ці на жыццё з самім сабою.

З астатніх сіл пупышкі заціскае
Каштан, каб на мароз не выйшла лісце.
І як на ліха, сівер не сціхае.
Лістам няма ратунку, просяць выйця.

САЛАДЗЕЙ АД МЁДУ

Мікіту Падрэзу

Пісаў парою сябар,
Пісаў парою брат —
З майго мястэчка Чашнікі
Ішло мне пісем шмат.

Заўжды дакладна ведаў,
Што ў роднай старане.
Было жаданым госцем
Пісьмо любое мне.

О, вестуны крылатыя,
Чакаў я гэтак вас —
Ажно на паштальёна
Злаваўся я не раз.

Абнялі край пажары,
Чакаў, а ўсё няма
З майго мястэчка Чашнікі
Жаданага пісьма.

Пад мірным, ясным небам
Сінее ў полі лён.
І грукаецца зноўку
У дзверы паштальён.

Мне падрабязна піша
Пра ўсё стары сусед,
Што сёлета ў мястэчку
Сады цвілі як след.

Мікітаў дробны почырк
Адразу я пазнаў.
Яны, бывала, з бацькам
Сядзелі дапазна.

«Здароў, Рыгорка!» — піша.
Яшчэ з дзіцячых год
Я помню твая словы
Пяшчотныя яго.

А далей — папракае —
Мне беднаму бяда!
«Нядобра адракацца
Ад роднага гнязда.

Зусім ад рук адбіўся,
Дарогу мо забыў?
А ўспомні, як, бывала,
Ты салаўёў любіў.

Прыехаў бы, паслухаў,
Аж гай звініць цяпер.
Уладзілі б у школу
Настаўнікам цябе.

Ты быў бы ў кожнай хаце
Такі жаданы госць.
Цяпер у нас электрыка
І тэлевізар ёсць.

А клуб прасторны, новы,
Як гарадскі зусім.
І для твайго вяселля
Хапіла б месца ў ім.

Калі ж ты там абжыўся, —
Шчаслівы будзь,
Ды нас
Не забывай
І ў госці
Хоць заязджай падчас.

Я ад цябе сакрэтаў
Ніколі не таю —
Сасваталі нядаўна
Малодшую маю.

Калі вяселле будзе, —
Я напішу пасля.
Вітанне ад Агаты,
Ад Бэркі-каваля.

Прыедзеш — дужа рады
Ўсе будзем земляку.
Спяшай, брат, пакаштуем
Салодкага мядку.

Цябе заўжды чакаем
І ўлетку, і зімой».
Мне салатзей ад мёду
Ад землякоў пісьмо.

1957

САД

Не зайсці ў гэты сад —
быццам бацькаву хату мінуць.
Тут маленькім знаёма
мне кожнае дрэва.
Помню, у сцюжу з саломы,
як з пялёнак, глядзелі яны.
А цяпер на галінах
яблыкі дрэмлюць.
Бацька дрэўцы ў мароз
спавіваў клапатлівай рукой.
Год ад году
сукоў станавілася болей.
Як румяных сынкаў,
зараз гушкае яблыкі сад.
Толькі саду не ўбачыць
мой бацька ніколі.
Чуеш, бацька,
як грукае яблык цяжкі?
Чуеш, родны? —
не згінула праца дарэмна!
Не зайсці ў гэты сад —
быццам бацькаву хату мінуць.
Тут, як сябру,
махае мне кожнае дрэва.

1960

* * *

Маланка, што ў глыбокай ночы
Згубіла іскру наўздагад,
Твае напамінае вочы,
Апошні, дзёрзкі твой пагляд.

Твой вокліч ростані з пяшчоты,
Хоць ты знікала неўзнаку,

Напамінаюць мне грымоты
У маладым безразняку.

Мне верыцца, што не паспела
Далёка ад мяне пайсці.
Чароды год ляцелі смела,
Не затрымаліся ў трысці.

МАЛАДЫ БУСЕЛ

Ля хмары роднае гняздо,
Не слухаюцца крылы.
І боязна зірнуць на дол —
Яго смуга закрыла.

Цыбаты думае,
але
Кідаецца ў прадонне,
І — паляцеў
далей,
далей!
Вятрыска шустры гоніць.

Якое шчасце —
першы ўздым!
Хмурынкі — лёгкім дымам.
Вышэй,
Мой бусел малады,
Усё табе магчыма!

1936

АТОЖЫЛАК

У шумных прысадах гасцінца
Свяціў сваёй лысінай пень,
Любіў ля яго прыпыніцца
Пад вечар
знясілены цень.

Стаяў, быццам камень замшэлы,
Як памяць аб дрэве старым.
Атожылак раптам нясмела
Прабіўся на свет з-пад кары.

Ранейшую сілу адчулі
Старыя карэнні ў зямлі.
І ўнука маленькага чула
Яны пад апеку ўзялі.
Нароўні з бярозамі дзяцел
Яго аглядае.
Зарой
Туманы ў затоку глядзяцца —
Атожылак мыюць расой.

1947

* * *

Калі вятрыска дрэмле
На йгліцы маладой,
Наведаецца ў госці
Тады да ўсіх спакой.

Званцы ў палях застынуць,
Мячэўнік на вадзе.
Чуваць:

хадою ціхай
Спакой ідзе-брыдзе.

І ў гэтай цішы раптам
Раздасца слабы шум —
Вярба да слёз жадае
Раскрыць сваю душу.

— Калі б я дубам стала,
Не слала б голле ніц,
А горда б сустракала
Атакі навальніц.

Шумела б над усімі
У сонца на вачах
І вецер бы трымала
У жылістых суках.

Калі б была бярозай,
Зялёнай, маладой,
Ураз зачаравала б
Ваколле ўсё сабой...

Спакой па травах ходзіць,
Спакой маўчыць, глядзіць.
І толькі клён нарэшце
Не вытрымаў адзін:

— Скажы, навошта плакаць,
Навошта слёзы ліць,
Ні дубам, ні бярозай
Павек табе не быць!..

Прачнуўся тут вятрыска —
Прытулак кінуў свой.
Але ж куды падзеўся,
Куды пайшоў спакой?..

1952

ДЗЕ ЗНАЙСЦІ?..

Як у мяне ўсё кепска,
Хоць крычы, —
Прыходзіць добрым вестуном спагады.
Стараецца хоць чым дапамагчы,
Няўпэўненай маёй удачы рады.

Калі ж усё наладзіцца ў мяне,
І мне Фартуна хмурая ўсміхнецца,
Яго зайздросць шалёна захлыне,
Ад прагнай злосці як не разарвецца.

«І што за чалавек ён?» —
Іншы раз
Пытаюцца ў мяне,
А я ў адчаі,
Не ведаючы, дзе знайсці адказ,
Разводжу рукі, ціскаю плячамі...

З КІРМАША

Шуміць у галаве ад шуму,
Трывогай поўніцца душа,
Хай сёння ўсе мяне віншуюць —
Іду дадому з кірмаша!

Бы ўчора выйшаў я ў дарогу.
Няўзнак за годам год мінуў.
Я нёс ці многа, ці нямнога —
Цяжар прыгнуў маю спіну.

Іду я крокам нетаропкім,
Не так, бы ў першую вясну.
Яшчэ і рана ставіць кропку,
Ды шмат чаго ўжо не вярнуць.

Мяне не памінаюць ліхам —
Вяршыў з усімі разам стог.
І чэсным мазалём,
і рыфмай
Дапамагаў — наколькі мог.

Мы ўсе ішлі не бітай сцежкай —
Уцэла крочылі ў жыцці.
Не многім выпала, канешне,
Да кірмаша хаця б дайсці.

Сігналяць іншыя, каб збочыў, —
Ім стала вузкаю шаша.
З машын пазнаць мяне не хочуць.

Няхай!
Мы разам з кірмаша...

Ківаю кветкам,
дрэвам,
травам.

Іду я, можна не спяшаць.
Я сам сабе не веру нават —
Іду дадому з кірмаша!

1960

ПА ПРЫСТУПКАХ

Урыўкі з паэмы

Калі замоўклі грозныя гарматы,
І дым растаў, і адплыла жуда,
Узбуджаны, здарожаны, падцяты,
Вярнуўся я да роднага гнязда.

Старэла галасценная хаціна,
Маё жытло пусціў агонь на тло...
Маіх чаканых, дарагіх, адзіных
Ужо на гэтым свеце не было.

Ды спадзяванняў добрыя суседзі
З душы маёй хацелі выгнаць страх:
А раптам ды застаўся нехта недзе, —
І нікаў я па вёсках, хутарах.

Глядзець на маладзенькую таполю
Не мог у непрытомным забыцці.
Я па начах не мог заснуць ад болю,
І месца ў хаце я не мог знайсці.

У галавах яны ў мяне стаялі,
Здаецца, чуў я крык іх і адчай.
І нават чарка не глушыла жалю.
Я свой кароткі сон лічыў за рай.

Ды трэба ўсё ж было знайсці занятак,
Да нейкай прыстані прыстаць, а тут
Яшчэ і муза да ўсяго ў дадатак
Будзіла, зазірала ў кожны кут.

І занатоўваў я радкі, дарэчы,
Усплывалі, быццам хвалі, з даўніны,
А потым кідаў іх у пашчу печы —
Гарэлі сінім полымем яны.

Задуманы, разгублены, штоночы
Будзіў, самотны, я ўцалелы брук.
І дужа рады быў, калі аднойчы
Знайшоўся ў Мінску даўні мой сябрук.

Паэт таго гарачага пачыну
І закліку магутнага таго...
Пакінуў я мястэчка і хаціну
І тут жа ў Мінск падаўся да яго.

Агульнае было ўсё ў нашым лёсе:
Ён страціў сына й жонку ў калатні,
Кватэры і ў яго не засталася,
І вершы спапяліліся ў агні.

Хоць быў са мною па няшчасці цэзка,
Яму характар іншы выдаў кон,
Як сам парыў, тварыў, імкнуўся дзёрзка,
Напорыста ішоў да мэты ён.

І па прыступках дзёрся да Парнасу
З запалам большым, чым раней, таму
Пісаў паэмы, вершы ў гонар часу,
І слава не давала спаць яму.

Няхай стараецца мой сябар ўпарты,
Мая сцяжына іншая зусім.
Напіўся гора я з глыбокай кварты,
Хутчэй хацеў забыцца аб усім.

Каму патрэбны крык душы, адчаю
І строфы пра пакуты і пра кроў!
Бо кожнаму і так бяды хапае,
Навошта развярэджваць раны зноў?!

Ужо напісана пра ўсё нямала,
Што я магу яшчэ дадаць пра жах?..
Маё пяро паперу не кранала,
Каб гора разлівалася ў радках.

Я прызнаваў адно шляхі такія,
Дзе кожны жыць прывык сваім жыццём,
Дзе кожны быў, як вольная стыхія,
Ніхто нікога не штурхаў лакцём.

І без мяне стае, хто лётаць меціць
Над прорвай недасяжнай вышыні.
Але, калі смяецца ў небе месяц,
Душа святлее ў ціхай дабрыні.

Аформіўся настаўнікам у школе,
У працу акунуўся з галавой...
А муза што? І без мяне даволі
Такіх, хто хоча ўпадабацца ёй.

Хоць і не лічыць кавалерам сталым,
Ды чую, муза ўсё ж не адстае.
Я вучням Пушкіна з такім запалам
Чытаў, як вершы родныя свае.

І ўсё ў такім душэўным хваляванні,
Нібыта сам я гэта ўсё стварыў.
Радкі, і вобразы, і разважанні
Адзін лірычны захлынаў наплыў.

Шчаслівыя былі хвіліны тыя,
Калі я адчуваў, бы ў багастве,
Як з сэрца майго ў сэрцы маладыя
Свяшчэннае цяпло святлом плыве.

.....

Цягнулася душа на лугавіны,
Да бацяноў, да ціхашумных ніў,
Да смелай сакавітай зеляніны...
Я дні лічыў і адпачынак сніў.

Здаралася, з паважнасцю паўліна
І сябра мой тут выплываў зрэдчас,
Трымаўся гэтак годна і карцінна,
Бы з п'едэстала ён сышоў да мас.

Ішоў, нібы пазіраваў, вяльможны,
Здавалася, ён з вечнасцю на «ты»,
І пэўніўся — яго пазнае кожны,
І ўсе глядзяць, разінуўшы раты.

.....

Я зразумеў: ён цацка ў самалюбства,
Якое сустракаецца ў жыцці,
Яно падчас рабіць дазволіць глупства
І нават з музай подручкі ісці.

Як сябра мой ужо ўвайшоў у ролю
І сесці на Парнасе захацеў,
Яго бязлітасна падсекла доля.
У смутнай песні сумны быў прыпеў.

Бог ведае, за што прыняў пакуты,
За што яго змяніўся гэтак лёс?
Мяне адгадкі катавалі люта,
І мой адчай адгадак не прынёс.

.....

* * *

Цень і святло, святло і цень не самі
Мы ўпарта чаргавалі на зямлі.
І вось прыйшлі са сталымі гадамі,
І вось мы ў форму новую ўвайшлі.

Іду ля пастарэлага мужчыны,
Дык гэта ж сябра мой, пазнаў ледзь-ледзь.
Дзе хвалі чорныя густой чупрыны?
Няма іх, свеціць лысіна, як медзь.

Мы на сабе адчулі гора подых,
Адна дарога, іншае няма,
Па-рознаму ішлі, ды для абодвух
Гады прайшлі па-свойму недарма.

Не згас мой сябра ў ранішнім запале,
У працы засталася тая ж люць,
Яго друкуюць і ў арыгінале,
І ў перакладах густа выдаюць.

Абмежаваўшы свой парыў лірычны,
Я ад Парнаса адышоў, аднак,
Я вучняў прывучаў, да працы звычайны,
У слове адчуваць душу і смак.

.....

Два не зусім вядомыя паэты,
Ідзем за ценом адвячорка ўслед,
Я — сумны, ціхай ласкаю сагрэты,
Ён — дзёрзкі і няўрымслівы паэт.

Ён крыўдзіцца, што выдаецца мала,
Што мала ўвагі, гонару яму.
Жыццё, здаецца, добра паламала,
Ды ўрокі прыдаюцца як каму.

На ўзлёце зноў, не хоча скласці крылы,
Ён піша творы новыя свае.
Нібыта ў ім зачараванай сілы
Зашмат і сіле выйсця не стае.

Ён родным словам непапраўна хворы.
А можа, муза хоча, каб на свет
Прабіліся ў пакутах вечных творы,
Каб у душы пакінулі свой след.

А можа, самалюбства ў ім бунтуе
Ці што нахшталт завеі ці дажджу.
І я яму дарую слабасць тую —
Я ўжо на гэта ўсё інакш гляджу.

А сябра пойдзе аж да небакраю,
Раз у такіх гадах такі імпэт!
А што яшчэ ў жыцці яго чакае?
Як ні круці, ён сапраўды паэт!

Хаім Мальцінскі

ЯДЗЕРЦА

Арэшак даспелы, што выпетраў суха,
Любіў я ў маленстве патрэсці ля вуха.
Пачуць для мяне кожны раз было нова,
Як б'ецца жывая, тугая аснова.
У ёй было столькі агню, столькі сілы!
З часін тых мне ядзерца дорага, міла.
Жыццё! Я сцвярджаць табе не перастану:
З ядром, як арэшак, будзь пругкім, крамянём!

* * *

Віцьба ціха плюскоча,
Віцьба ціха мялее.
Небу ў сінія вочы
Пазірае алея.
Ціша поўніца шумам —
Лісце шэпчацца лена.
Крочу ўпоручкі з сумам —
Мо цябе тут сустрэну?..
Цень ад плоту драбіны

Да кляноў прыстаўляе.
Спелая арабіна
На мяне пазірае.
Ад крывава-пунсовых
Ягад стала балюча.
Мне не вымавіць слова,
Горыч — болем пякучым.
Помню, тут арабінка
На марозе залела.
Арабінка-дзяўчынка,
Ты даўно пасталела.
Біла ліўнем свінцовым,
Уцалела ты дзівам.
Як крывава-пунсовых
Ягад шмат урадзіла...

КАНВЕЕР

Усё канвеер цягне
паслухмяны:
процівагазы, гальштукі,
бананы,
капелюшы,
дзіцячыя панамкі,
калыскі й бомбы,
трактары і танкі.

Нібы той конь сляпы
па зыбкай багне,
жыццё і смерць
канвеер моўчкі цягне.

* * *

Старая, што з базару ціха йдзе
І ў кошыку нясе антоны, моркву,
На шыі — залаты вянок цыбулі,

Не ведае, што у завулку змоўклым,
Услед ёй гледзячы, шапчу я кожны дзень:
«І заўтра ты здаровай будзь, бабуля,
З базарам разам, з горадам ты будзь
Здаровай,
Бо ноччу не магу заснуць, —
Мне сніцца злое полымя сурова».

* * *

Шліфуюць каменьчыкі хвалі да поту,
Абточаць, адкінуць — і зноў за работу.
Каменьчыкаў многа, ды марны занятак
Шукаць сярод іх двух падобных блізнятак.
Каменьчык расінкай паблісквае зыркай,
А гэты — забытай ляжыць бесказыркай.
Каменьчык нагадвае возера Рыца,
На момант застыла на тым бліскавіца.
Каменьчык — скамейка, старая камода.
І дрогнула сэрца — пад'едзе аднойчы
Такі катафалк, што чарнейшы ад ночы,
Каменьчык, як заяц, як дзядзька з бязменам,
Як бохан з патухлымі зоркамі кмену,
А той працаўніцы нястомныя — хвалі
Тугім паяском абвілі вакол таліі,
Нібы маладую бярозку-дзяўчыну.
Цюленіха сонцу падставіла спіну.
Адчай, захапленне, усмешкі, маршчыны,
Адбітак вялізнай далоні мужчыны.
Шліфуюць каменьчыкі хвалі да поту,
Абточаць, адкінуць — і зноў за работу...

* * *

Сідару Конанаву

У полі ў студзеньскую імжу
стаю,
не налюбуюся з пярыны чыстай...
І радасць не таю сваю,
што пачарнелым лістам
пад ёю не ляжу,
а ўсё яшчэ я мітушуся,
нібы той верабейка шустры.
Салдатам чэсным у баі
быў я,
не гнуўся да зямлі,
калі
куль смертаносныя раі
над галавой маёй гулі,
Дык асалоды кропельку
магу сабе дазволіць:
стаяць у белым-белым полі,
на міг не думаючы пра недаўгавечнасць
касцей трывалых чалавечых.

* * *

Аблачынка

белымі пальцамі водзіць нібыта.
І я ўспамінаю раптоўна жудасныя харомы...
Там пальцы мне выпроствалі, каб атрымаць адбітак.
Хоць зараз глядзець на неба
мне трэба прасцей, вядома,
Далёкія параўнанні ў памяць прыходзяць самі.
На грэшнай зямлі нікуды ад іх не ўцячом мы з вамі.

* * *

Прывёз з Сібіры прыказку
І ўраз
Задумаў перакласці —
Ў добры час!
Ды не —
Лягчэй сягаць на пікі стром!
А словы грозяць —
Не бярыся — спляжым:
«Живы будем — не умрём,
А умрём — попляшем...»

* * *

Праз трыццаць год перада мной зноў узнік
З усмешкай хітраватаю Ліпэ Разнік*.
Мне губы поўныя тады казалі так:
«Амбон — спакуса, стрымлівай сябе, юнак.

Радзей паказваць трэба слова дыямент,
Каб ён, як бліскавіца, азараў Сусвет».
Ягоных слоў тады не зразумеў ані —
І да амбону рваўся тры разы на дні.

* * *

Мой душэўны сусед, нездарма-такі
Шчыра твой сцерагу спакой:
Ты — адзіная мне граматыка,
Ты, дзядуля, і слоўнік мой.
Сумнявацца пачну я ў выразе
(Хай свавольства радок міне!) —
Слова матчына,
Слова шчырае
Ты адразу знаходзіш мне.

* Ліпэ Разнік — вядомы яўрэйскі паэт, памёр у 1940 г.

У радзімках, у мілых крапінках...
Нібы вішня пасля дажджу,
Слова свежае з боязю кратаю,
Размаўляю з радком, хаджу.
Льецца родная мова вершамі,
Зноў удачы са мной дружыць!
Сэрца б'ецца з трывогай першаю,
І пяро у руцэ дрыжыць.
Мой душэўны сусед, нездарма-такі
Шчыра твой сцерагу спакой:
Ты — адзіная мне граматыка,
Ты, дзядуля, і слоўнік мой.

СЭРЦА КРЫНІЦЫ

Як добра не знацца
Са смагаю злою, —
Я студню маю
З крынічнай вадою!
Над цемрадзю студні
Люблю нахіліцца
І слухаць, як б'ецца
Сэрца крыніцы...

* * *

Я ўспамінаю вір круты
І ціхую раку,
Калі мяне вітаеш ты
І падаеш руку.

Сем вуліц абысці ў журбе
Гатоў крадком,
Каб толькі не сустрэць цябе,
На твой каб не наткнуцца дом...

* * *

Колькі вёсен і зім ні міне,
Будзе весніцца мара адна:
Каб узняў добры вецер мяне,
Як пылінку,
Хоць на хвілінку,
Да разнасцежанага акна,
Запаветны
Твой сёмы паверх —
Маё сёмае неба,
Павер!

* * *

Пад нагою маёй храбусцяць камянькі —
Так авёс па начах дома хрумсталі коні.
Ад мяне, нібы сарна ў гарах ад пагоні,
Ты ўцякаеш, бяжыш наўпрасткі, нацянькі.
Я крычу. Мора хвалі сядзітыя мкне,
Заадно з табой сённяя і мора і вецер —
Заглушаюць мой крык. А пакутлівы Вертэр
Быў, відаць, разы ў тры маладзей за мяне.
Дык з табою ў нас і узросты розныя,
Толькі ж сэрца ніколі не слухае розуму.

СТОЛЬКІ ПЕСЕНЬ У МЯНЕ

Столькі песень у мяне
Для цябе,
Мой сын,
Колькі мае майскі дождж
Сонечных дажджын.
Пералічыш
Кроплі ўсе,
Мой маленькі птах,
Пакладу табе тады

Сонца ў галавах.
Зайкі рана прыбягуць,
Толькі стане днець,
Каб на сонца
Праз свае
Шкельцы паглядзець.
А калі цябе,
Мой сын,
Зай будзіць пачне,
Не спалохай ты яго —
Слухайся мяне.
Зайчык сонечны скакаць
Будзе па сцяне.
Вось і ўся табе,
Мой сын,
Песенька ў мяне!

* * *

У мора сонца йдзе на даляглядзе.
І смужыцца зялёная гара.
І хочацца, як свойскага зубра,
Яе спіну рахманую пагладзіць.
І цягнецца рука мая.
Да дня
Так цягнецца вясной тапаляня.
.....
Зялёная, нібыта глыбіня,
Пад вечар ласкавее вышыня.

* * *

Дыхае у духаце
Цяжка мора блізкае.
Светлячкі, як аганькі,
Летняй ноччу бліскаюць.
Іскры іскрацца чаму,

Ты ці знаеш, зорачка? —
Светлячкі цалуюцца
Да світання горача.

МОРА АДПАЧЫВАЕ

Апоўначы прачнуўся, як дзівак:
Хто гэта дыхае трывожна так?
Цямноты аніхто не зварухне,
Чуваць трывожнае дыханне мне.
Дык гэта ж мора!
Расчыніў балкон.
Я здагадаўся —
Мора морыць сон.
Нібы пасля напружанага дня,
Сталёная, ўздыхае глыбіня...

У ТРАМВАІ

Імчаўся перапоўнены трамвай.
Я да рукі даткнуўся загарэлай, —
Дыхнула поўднем, сонцам пераспелым
І морам, дзе раздолле з краю ў край.

Мне трэба прабачэння папрасіць,
Ды мой язык знямеў, маўчу, прыціхлы,
І ад рукі асмуглай, як на ліха,
Адвесці пальцы не хапае сіл!

Жанчына зразумела дзівака
І мне сказала ўсмешкаю гарэзнай.
Мой гэты грэх даруе, раз прынесла
Так многа радасці яе рука.

Імчаўся перапоўнены трамвай.
Я да рукі даткнуўся загарэлай, —
Дыхнула поўднем, сонцам пераспелым
І морам, дзе раздолле з краю ў край.

БЕЛАРУСКАМУ ПАЭТУ

Здаецца, стала неспакою меней.
Я ведаў, што мяне ты зразумееш.
І я не памыліўся, любы брат.
Ты ж сёння ў лесе чуў, як па-яўрэйску
Я з дрэвамі пагаварыць быў рад.
Крамянае, ляцела рэха гулка,
Будзіла лес асенні, залаты.
Цябе краналі
Мовы маёй гукі,
І зразумеў усё да кроплі ты.

ЯК СЕМ СОНЦАЎ

Радкі кідаеш з хлудам,
Як бёрны злы парадчык, —
Ля іх з шархеблем, склюдам
Паходзіць перакладчык!

Не! адшліфуй да бляску
На мове маці слова,
Каб абагрэла ласкай,
Паходняй ззяла новай.

Хай свеціць над зямлёю
Ў сем сонцаў днём і ночкай,
Хай будзе, як старое
Віно ў дубовых бочках!

* * *

У цэнтры сталіцы — дзе-небудзь з краю
Дзвюх добрых бабулек-знаёмак я маю.

І Зелда, і Голда — дзве родныя сёстры.
Да іх, як дадому, заходжу я проста.

Парог пераступіш — і ўмомант з пакоя
Павее лагодай і ціхім спакоем.

Частуюць бабулькі варэннем і чаем,
А я, зразумела, ім вершы чытаю.

Пагодзяцца вочы ад ласкі і згоды
У крытыкаў строгіх — у Зелды і Голды.

* * *

Рыгору Бярозкіну

Калі за стол саджуся ў вечаровай цішыні,
На чысты ліст кладзецца цень майго п'яра,
Глынае недзе рыба рыбу ў глыбіні,
І небяспека шэпча:

«Мне ў паход пара...»

У гурбе цвету грэе вішанька плячо.
Гарыць ля любага, як зоранька, дзяўчо.
Акраец свежы сніць знясілены малыш,
Кішыць жыццём і смерцю зманлівая ціш,
Калі гляджу на ліст, што як бяроз кара.
Стаіць, не калыхнецца цень майго п'яра.

* * *

Буду ляжаць я,
спакойны, рахманы,
І не змагу я ўсміхнуцца нават.
Я, той, што ад смеху хістаўся, як п'яны,
З кім бор-тугадум рагатаў картава.

І ў шлях апошні праводзяць людзі,
Губы сціснуць вясёлыя душы.
Ніхто ні на кога глядзець не будзе,
Бо смехам раптам усіх іх здушыць.

Успомняць, як я рагатаў калісьці,
За бокі ўзяўшыся, аж да зморы.
І толькі губы шчыльней падціснуць:
Навокал вочы, і неяк сорам

Ісці за нябожчыкам так бадзёра.
Хочаш не хочаш — будуць павінны
Галовы ніжэй нахіляць ад гора,
Каб не расмяяцца над дамавінай.

Адзін утрымацца не зможа болей —
І смех, як мячык, ад бруку адскочыць,
І ўсе засмяюцца ўслед на волі,
І вуліца ўся загрыміць, зарагоча.

А я, што ад смеху хістаўся, як п'яны,
З кім бор-тугадум рагатаў картава,
Ляжаць, пэўна, буду,
спакойны, рахманы,
І не змагу я ўсміхнуцца нават...

* * *

Здзівіць мяне хочацца
пяцігадоваму хлапчуку,
каменьчыкі ён шпурляе ў раку —
адзін, другі,
каб далёка-далёка разыходзіліся кругі
і хвалькі.
Чакае малы,
калі яго дзядзька пахваліць...

Я старэйшы за яго на паўвека,
словы шпурляю ў сшытак свой,
недарэка,
і хачу,
каб свету стала цёмна ўваччу
ад дзіва,

ды ў адказ — цішыня.
Падвойная гульня...

* * *

З усіх маіх дзён і гадоў,
Якія прасеялі
Навальніцы і замечі,
У залатых ліповачках памяці
Асталася радасці жменька —
Калі не меней, —
Дый тая з горам напалову,
А рэшта
(Ды што тлумачыць урэшце!) —
Палова
і высеўкі —
Паўнюткае рэшата.

* * *

З ног абмятаю снег,
Нібы бяду-нуду.
Дом — ціхі мой начлег.
Я да сябе іду.
Ступае следам страх:
І сумна, і шкада,
Што не бясконцы шлях
Да люблага гнязда...

*Палечнікам
на духу, сябрам
на жыцці*

Незабытае, векавечнае

ВЯСНОВАЯ ЗАМАЛЁЎКА
НА БЕРАЗЕ ВАЎЧЭНСКАГА ВОЗЕРА

Возера стаіць, не зварухнецца,
Бо агеньчыкам надкручнай хаты
Аж да дна, нібы цвіком, прыбіта, —
Каб не ссунулася анікуды.

Быццам купінка з сухой ігліцы,
Недаверлівы спяшае вожык,
Чмыхае лычком сваім кірпатым,
Нюхае — ці не прайшла палёўка?..

Драч на непадмазаных калёсах
Туманы сушыць вязе на тоні,
Кнігаўка (за дзень недакрычала!),
Як з хвастом ушчэмленым, галосіць.

Пахнуць туманы аернай рыбай.
Точыцца з зямлі адталай мята...

От і ты зайшоўся ў шчырым спеве.
Добры вечар, салавей знаёмы!

Ты ці помніш пра старога Іцку?
Ён жа ў вёску вёз у бочцы дзёгаць,
Чорт падскочыў, з бочкі шпунт адторкнуў, —
І закапаў на дарогу дзёгаць.

Гэта ж ты яму крычаў з бярозы,
Папярэджваў дзегцяра старога:
— Іцак, Іцак!
Дзёгаць выцек —
Кап, кап,
Цюрр-руру!..

Выбеглі ў сяле суседзі нашы
З вёдрамі — Максіміха, Казліха,
Ну а ў Іцкі — ані каплі дзёгцю.
Як жа мне шкада было старога.

Дзякуй за ўспамін табе, залётны!..

1963

* * *

Апошнія паэты яўрэйскія.
Каму чытаць ім вершы свае на ідыш?
Ці ветру ў полі,
Ці дрэву, якому журба дагінае голле?
Верш кожны на ідыш,
Як той падкідыш, —
Прылашчыць няма каму.
Старыя сваё адсмяяліся, адбедавалі, адплакалі,
Пайшлі да продкаў.
А тыя, што вымудраюцца
Надтачыць век свой кароткі, —
Аглухлі, адвыклі, адвучаныя
Чуць словы балючыя.
І, як чужая, моладзь ані зважае.

На ідыш не адгукаюцца ў мястэчках сабакі.
Па-яўрэйску не чырыкаюць вераб'і-гулякі.
Забыліся й вераб'і з гадамі,
Што іх беларусы называлі «жыдамі».
Ні школаў, ні вучняў.
Толькі сякія-такія словы
Па дарозе на перавозе
Упалі ў далоні цёплыя беларускай мовы.
Мне цьмяна прыгадваецца, наплыўна бачыцца,
Як, не разбудзіўшы грук,
Ляцелі з вокан на перадваенны брук
Кніжкі з незразумелымі літарамі.
Здавалася, гэта не літары хітрыя,
А на снезе ля нашае хаты
Птушыных лапак прайшлося багата.
Зачыняліся школы ў мэтах адзінамоўя
Ці нібыта ўзаемапаразуме́ння —
Перад лютай зімою для анямення.
Хоць дагэтуль вякамі
Янка й Янкель, Зося й Зэлда
Кожны па-свойму мовілі, гаварылі, гукалі
І адно аднаго разумелі.
...Кнігаўкамі сумнакрылымі
Кніжкі яўрэйскія на брук забыцца ляцелі
Перад чарговай вайною.
...Гляджу на кнігавак беларускіх
І тых сумнакрылых выгнанак
Успамінаю з бездапаможнай віною.
Успамінаю й баюся.
...Вольна жывецца скрусе
На Беларусі...

2000

НАД ЯМАЙ

Галовы схілім
Над жахлівай Ямай.
Яна нямая,
Бо не мае дна.
Ахвяраў наглыталася яна.
Суцішымся над Ямай
Прагнай самай.

Палеглі тут
Прапраўнукі Майсея,
Вясёлыя і сумныя ў жыцці,
Каб травамі журботнымі ўзысці,
Пакуль зямля лысее ды лясее.

Аблокі думак
Счэзлі ў змоўклай Яме,
І шлях з Егіпту
Абарваўся тут.
Іскрынкі веры на адчаю трут
Красаліся ў апошняе праяве.

А неўміручасць крэсіва трымала,
І неба жалю
Хмурыла чало,
Каб ветах Запавету
Ліў святло
У сямісвечнік
Смутна і трывала.

...Ці прамянём сягай,
Ці ледзьве кламай —
Адно ў краіну ценяў
Прыйдзеш ты,
Па радасці і па бядзе браты,
Мы ўсе стаім
Над апраметнай ямай...

1992

* * *

Шалом, Ерусалім,
Чалом, святое месца.
Святлом сваім амый і ацалі.
Нібы ў дзяжы, ў душы
Тут падыходзіць цеста,
Каб веры хлеб
Не звёўся на зямлі.

І нашых мрояў
Ластаўкі зямныя
У вырай сподзеву
Лятуць сюды.
Шкляныя зоры,
Ліўні ільняныя
Напіцца думаюць жывой вады.

Тут, як вачніца,
Зеўрае пячора.
Тут самаўкрыжаваўся небасхон.
Тут наша заўтра
Звечарэла ўчора.
Тут блізка Бог.
І ўсё пачуе Ён...

1997

3 ЦЫКЛА «СТАНЕ ВІФЛЕЕМАМ СЭРЦА...»

* * *

Каля Гасподняй Дамавіны –
Укленчыць
І апасці ніц,
Як ліст,
Што адляцець павінны
Пад блаславенне бліскавіц.

Пліта халодная, як розум,
Паразумеецца з душой.
Спакой
Абдасць такім марозам,
Што ў гэтым свеце
Ўспомніш той.

Чый Бог
Адзін за ўсіх хварэе,
Смяецца з нашых звадаў лёс.
Бо ў старасці мы ўсе –
Яўрэі,
Як малады Ісус Хрыстос.

* * *

Ён ступаў
Па маладой зямлі,
Выратоўца, босаю нагою.
Дома доўга тлеюць вугалі,
Домам пахне родны дым ізгою.

Ён пакінуў
Босыя сляды
На спякотных камянях і ў чыстых
Душах.
І дагэтуль цень худы
К вечару расце
І пыл не выстыг.

Каб людскому не згарэць галлю,
З ласкі Боскай
Мусіць свет да скону
Найсвятую ўсёй зямлі
Зямлю
Уздымаць над прахам,
Як ікону!

СЦЯНА ПЛАЧУ

Сцяна не адгароджвае.
Яна
Названа прышласцю
Сцяною Плачу.
Як покуць,
Свету цэламу відна.
Тут кожны думае:
Свой сум растрачу —
І зробіцца нявіннаю віна.

А за Сцяною
Ці чуваць Яму
І наш самотны плач,
І наша гора?
Трымаюць сцены хату
І турму.
Адзін Гасподзь —
Надзейная апора
Ўсяму, што Ім задумана,
Ўсяму.

Паразбуралі нашы храмы ўсе.
І, мабыць, гэта
Перад развітаннем
Слёз ціхіх хмары
Ветрам прынясе,
І мы жывой Сцяною Плачу
Станем,
Каб затупіцца даць ад нас
Касе.

Стах страх.
Маўчыць таемнасць,
як сцяна.

У небасхілу
Зацякла спіна...

ЕРУСАЛІМ

Міхаілу А. Фарфелю

Млечны Шлях, як радасны кілім,
Любяць развінуць нябёсы поўначы,
Каб душа, йдучы ў Ерусалім,
Не блудзіла ў цемры,
Бога помнячы.

Колеры світаньня й палыну,
Колеры няспыннасці й нязменнасці
Апранаюць міг у даўніну,
Важаць час
Празрыстымі бязменамі.

Як на мулкіх зорах,
Горад лёг
На пагорках, дзе начуе раніца.
Блізка лог,
Дзе ўсіх збірацьме Бог
Судным днём,
Што ўсім апошнім станецца.

А вядуць не ўсе дарогі ў Рым,
У Ерусалім
Ідуць нястомнікі.
На магільніку,
як дым, сівым,
Скалянелі камяні-паломнікі.

Тут да Бога блізка, як нідзе,
Аж чуваць,
Як Немінучасць дыхае.
З Вока яснага сляза ўпадзе –
Стане Віфлеемам сэрца ціхае.

* * *

Страх свой не абтрасеш, як прах.
Цяжка смерці зазірнуць у вочы.
На Галгофу далёкі шлях,
Не чаканы,
Як сон сірочы.

У самім жа сабе згарыш,
Сам наблізіш сваю катастрофу,
Сам жа мусіш свой несці крыж,
Узысці на сваю Галгофу.

І праступяць у людзях,
У тлях
Цудадзейнасць, вар'яцтва,
Калецтва.

Да Галгофы кароткі шлях –
Даўжынёй на ўсё чалавецтва...

СВЯТАРНАЕ СВЯТЛО

Трыпутнік

Ш

Раскрыжаванья рукі,
Нібы
Разнятыя для палёту крылы.
І голас архангельскае трубы
З крыніцы смагі
Нап'ецца сілы...

І ўбачыш такое ў сабе самім,
Што пабаішся пасвіць вачыма...

Аднойчы ўвайшоўшы ў Ерусалім,
Не зможаш
Выйсці з Ерусаліма...

* * *

Чым Бог бліжэйшы да зямлі,
Тым Ён нябеснейшы...
І тут, відаць,
Прывычна дзіва здзейсніўшы,
Уборы, што з блакіту,
Лёгка скіне – і,
Нябачны, ўбачыцца
Сляпым і жабракам.
Як выдых, выйдзе
З ветрасценнай скініі,
За Сынаў боль
Даруючы цвікам...

1993

Марку Шагалу

СУСТРЭЧА

У Нью-Ёрку, у Вашынгтоне
сустракаўся я з Віцебскам
маладосці мамы маёй,
з вулачкамі-кывулачкамі,
з анёламі
 сумнымі і вясёлымі,
са скрыпкамі —
 паветранымі скрыпкамі,
з аптэкамі з цудадзейнымі лекамі,
з казой-дзеразой,
што бегла цераз масток
і ўхапіла кляновы лісток.

І тут, у Цэнтры Пампіду
(а дзедаўшчына Пампіду, дарэчы,

у Заслаўі, у гасподзе Рагнеды),
сустракаюся зноў з Віцебскам,
бо Шагал родны свой горад,
у прадчуванні наступных навал,
спяшаўся захаваць на палотнах,
хоць і палотны таксама,
як гарады, гараць.

Шагал — сам бежанец з зямлі
на нябёсы —
Віцебск насіў у сабе,
каб ніхто не выкраў,
Віцебск, з усёй яго люднасцю,
жыўнасцю.
Так у свой час Суцін
з хлёўчука ў Смілавічах
у парызкі салон загнаў
ружовую свінню.

Кожны мастак багаты
сваёй радзімай.
Я сустракаўся з шагалаўскім Віцебскам
у Еўропе і за акіянам,
але ні разу не сустракаўся
з Маркам Шагалам у нашым Віцебску.
Чакаю...
Dum spiro, spero.

1988

МАРК ШАГАЛ

Жыццё працякала —
І не стараўся
Залапіць гарбаты дах.
Губляў галаву
І не спяшаўся
Яе адшукаць.
Ягоны сусед Макар

Пасвіў цялят
Недзе ў Маркаўшчыне
Ці на Пескаваціку,
А ён пераганяў коз
З Елісейскіх палёў
На Млечны Выган.
Козы былі з Віцебска,
Дзе дагэтуль
На глухаватай вуліцы
Чакае яго мураванка
І на падваконні
Гараць бальзамінкі
Зоркамі малалецтва
У цёплым космасе
Незабытай бацькаўшчыны.

1988

ВЯРТАННЕ СНОЎ

Шалом табе, хата Марка Шагала, —
Пад небам віцебскім сірата.
Ты ў хмарах знявагі
Шукала прагалу,
Каб пацяплела да дому вярста.

Чалом табе, мураванка-буслянка,
Адкуль адляталі ў выгнанне сны,
Шагалавы сны, ды жыла калыханка.
І сны вяртаюцца з даўніны.

Датуль чалавек
Доўжыць шлях свой зямны,
Пакуль жывуць
Ягонья сны.

1992

ДА ПАРТРЭТА МАРКА ШАГАЛА

І засланняецца ён вачыма,
Яшчэ блакітнымі,
Каб нікому
Убачыць было немагчыма
Маркоту ягоную й стому.

Сканчаецца справа зямная...
Не дбае мастак пра надзелы...
Самога сябе ўспамінае,
Самотны,
Як космас ссівелы...

1995

ЦВІКІ

У падстрэшы
сцішыліся скразнякі.
Пераступае з нагі на нагу
Сон вусаты.
Прымроілася:
Марк Шагал пытаецца пра цвікі
У вокнах ягонаі віцебскай хаты...

2003

Рыгору Рэлесу

НА ДЗЕВЯЦЬ ДЗЕСЯТКАЎ

*

Верш на ідыш —
Не бедны падкідыш,
Ён крывіцкаму не чужы.
Рыфмаў поўнагалосныя дзіды
Перагукваюцца ў імжы.

У імжы стагоддзяў суровых
Да габрэяў і да крывічоў
Толькі вечнасць тоіць у сховах
Панацэю для нашых моў...

*

Ад куфра мудрасці годна
Рэлес трымае ключы.
Як і мудрасць,
Надзея ані старэе,
Што да стодваццацігоддзя ягонага
Нарастуць чытачы —
Успомняць нарэшце
Мову сваю яўрэі.

2003

Паіру Азгуру

НАТУРШЧЫКІ

Натуршчыкі —

падзёншчыкі мастацтва,
Супернікі натурыстых майстроў,
Вам лёс дазволіў сведкамі застацца,
Каб перажыць уладу ўладароў.
Вы захавалі мудрае дзівацтва,
Здзівіўшыся,
здзіўляць усіх наноў,
Ад тлену ратаваць і ратавацца,
За жабракоў адказваць, за паноў.
Прыўшоўшы з Лонданаў,
з Бычкоў, з Парыжаў,
Цярпелі ўсё,
а дух і нораў выжыў.
Вы за натуру мелі медзякі,
А потым вас шаноўна неслі ў храмы,
Не шкадавалі пазалот на рамы,
Каб за сваіх прызналі вас вякі!

1984, 1986

Пагору Бярозкіну

* * *

З пасмаю дыму ад папяроскі,
Заламанай па-кавалерску за вухам,
Дыміўся кратэрам

Рыгор Бярозкін —
Кволы здароўем, дужы духам.

Турмы, лагеры, фронт, уцёкі
Прайшоў з усмешкай нялёгкай
Смела.

Ён чуў здалёку Паэзіі крокі,
Якая яшчэ і хадзіць не ўмела.

Сябры яго звалі вясёла
Рэбэ.

Настаўнік быў сам

Да навукі ахвочы.

Дасюль глядзяць мне ў душу,

Як неба,

Ягонья вечныя, біблейскія вочы.

1991

Навуму Кісліку

ХВАЛА ПАПЕРЫ

А дрэва ведаў

Цяжка карылася,

За вайну ўкарэла кара.

А энцыклапедыя

Не курылася,

Сварылася іскрамі з ёй махра.

Не думалі пра тыл і пра фронт

Бракгаўз і Эфрон.

Мары курцоў

(Гэта ўжо дэталі)

У тыле збыліся

У шпіталі,

У вінадарным Тбілісі.

У пяціпавярховым корпусе
Педінстытута
Крычалі, стагналі горка,
Курчыліся ад пакуты.
Бібліятэка не запылілася,
Каб кніга дзе завалілася.
А кніга любая выдатная
Прыдатная
Пад курыва.
Смаліла махру братва салдатная
З-пад Смаленска,
Іркуцка, Турава.
А ўчарнела-чарнявы
Салдацік з асколкам у галаве
За дзівака слыве,
Нібыта да ўсіх не мае справы.
Да дзірак зачытвае энцыклапедыю —
Непаважаную кнігу курцамі.
З томам снедае,
З томам абедае,
Вядома,
Дні свае скарачае.
Сем месяцаў лютаснага чытання
Пад усмешкі дзядзькоў несуровыя
Усё ўмесцяць,
Раўнавага настане,
Але і сёння ўспамін скіроўвае
Ягоны верш,
Паэму,
Баладу
У тую палату
У вінадарным Тбілісі,
Дзе першыя рыфмы ўзвяліся.
Хвала паперы,
Што не курылася,
Хвала таямніцы,
Якая адкрылася!

1986

* * *

Ён не зважаў на літграмы,
Пісаў, перакладаў тамы,
Не паважаў на славу хворых.
Яшчэ з вайны ў франтавіка
Радок вастрэйшы ад штыка
І думкі спрасаваны порах.

1985

* * *

Галавы сваёй кавун
Пакладу на шалі
Лёсу
За цябе, Навум,
І яшчэ дэталі,
Зрыфмаваўшы, пакладу,
Каб праз сорак
Дужа
Павітаць:
— Хаў ду ю ду!
Дзякуй, мудры Дружа!

1985

* * *

Перакладаў не што папала,
А Куляшова ды Купалу.
Радку гранёнаму Навум —
Вясёлы сват і пільны кум.

Надпіс на кнізе

«Абразы без абразы», 1985

* * *

Мінае бум на гвалт, на тлум,
Кішыць жыццёвая арэна,
Ды толькі розум твой, Навум,
Ды толькі талент твой, Навум,
Належаць вечнасці нязменна.

Надпіс на кнізе
«Маўчанне перуна», 1986

* * *

Талмачу, барадачу,
Любаму Навуму,
Ціха дзякаваць хачу,
Не ўсчынаўшы шуму.
Без лішніх выкрунтасікаў
Па даручэнню класікаў.

Надпіс на кнізе
«Кахаць — гэта значыць...», 1986

* * *

Наум, ты — ум эпохі,
Чесць партыі нужна, она
В замену счасця нам дана,
А с нею шуткі плохі.

Надпіс на кнізе
«Самота паломніцтва», 1991

* * *

Сем дзясяткаў.
Каб сорок яшчэ!
Вой, былі б вясёлыя скокі,
Пан Навуме!

Рэчка часу цячэ.
І лысеюць і горы, й прарокі.
Дзякуй, дружа Навуме,
За ўсё!
След паэзіі толькі босы
Ямбамі адчуваюць пракосы.
Хай не гнецца сціла кассё!

Я суцешыць цябе магу,
Непаўторнага ветраслова, —
І бязважкае мае вагу,
Бо цяжэй ад золата
Слова.
Маладога хмелю глячок
Асушыў ты.
Пайшла атава.
Я табе хоць маладзічок
Папрашу ў поўні веку
Ласкава.

Надпіс на кнізе
«Евангелле ад Мамы», 1995

* * *

Навум!
Ты ненавідзіш тлум,
Ты — жрэц развагі і спакою.
Дазволь тады спытаць:
Warum
Жыццё бязглуздае такое?

Надпіс на кнізе
«Артаі, які пасвіць аблокі», 1996

Абраму Рабкіну

НА ВЫСТАВЕ

Няхай жыве ў вяках Абрам,
Што ўзвёў руплівым пэндзлем
Храм
Крывіцкае зямлі святое.
Шалом, чалом яму за тое,
Што з намі паяднаў свой лёс.
P. S.
Хай будзе менш дамоў на знос.

2000

Аляксандру Дракахрусту

* * *

Слава Аляксандру Дракахрусту
Не старалася адкроіць лусту,
Шчодрая была адна вайна —
Усяго адмерыла спаўна.
І Берлін, і Порт-Артур павінны
Помніць колісь чорную чупрыну!

1969

ПАМЯЦІ АЛЯКСАНДРА ДРАКАХРУСТА

Ціха,
Як некалі на заданне,
Адыходзяць апошнія франтавікі,
Сустракаць іх
Маўкліва выходзяць вякі.
Адлятаюць
Зямных непамыснасцяў здані.
Што ім прывідны дым
Падружоўленай славы.
Радасць не заслانیў
Морак парававы.
Не спыніць толькі
Наступ зялёнай травы.
Не стамляецца жыць
Промень сонца рухавы.

Ды не можа ніяк
Памаўчаць вайна,
Хоць і ведае,
Што вінавата яна.

2008

*В*анкарэму Нікіфаровічу

МІКРАРАЁН

Па ордэру выдадзены мікрарай,
які называецца — мікрараён.
Будаўніцтва жыллёвага —
пярэдні край,
напоўнены грукатам да краёў.
Яшчэ тут у спёку будучы сквер
трымае пах палыновы густы,

млее на сонцы кмен.
А ў суседзі да комінаў лезуць
пад самы верх
і прарастаюць на дахах
кусты
тэлеантэн...
Зімою нанач
прыносяць з двара прасціны.
Яны, злубянелыя,
пахнуць марозам.
Лезуць пішчом
вятры-валацугі праз сцены.
Завіруха зблудзілася ў полі,
галосіць, нібы малое.
На мікрараён,
як гусакі,
сыкаюць асабнякі.
На спланаваны, правешаны,
забудаваны
і незавершаны
мікрараён нашай планеты
з макрараёна Сусвету
вачыма сінімі
пазірае Вега.
Мне зразумелы мікрараён —
неспакойны сын
неспакойнага веку...

1963

* * *

Хай звады пойдучь ўсе калом,
Хай зайздрасць шчэрыцца дарэмна,
Хай будзе за маім сталом
Нікіфаровічна ды Рэмна!

1977

ІНТЭЛЕКТ ЗЯМЛІ

Небу ўсе гімны, легенды,
Долу —
Бугроў мазалі.
Космас інтэлігентны,
Ды ёсць
Інтэлект зямлі.

Ён самы грунтоўны —
У грунце
Глыбока яго карані.
Як людзі,
Не б'е сябе ў грудзі
Зямля
Між касмічнай радні.

Памяць вякоў глухая,
Чуйная памяць зямлі.
Зямлю апрамецці жахалі,
Але запыніць не змаглі.

Асколкі заселі ў паушар'ях,
Запала надброўе пячор.
Клёк гартаваўся ў пажарах,
У прысаку згаслых зор.

Лёсам людскім і росам
У сонцы гарэць і ў крыві.
Зямлі аратайны розум
Ніколі душой не крывіў.

Праносяцца — не марудзяць! —
Вякоў залатыя чмялі.
Сузор'ям усім неўміручасць
Дае інтэлект зямлі.

1980

* * *

Пакуль са мною мудры Рэм,
Паўсюль all right — няма праблем.
З тынянкі ўшацкай слоў бярэма
У дзве рукі бяру для Рэма.
Ані пахісная пашана
Мая
Да сына Валяр'яна.

1985

* * *

Тут на прызнанні месца мала,
Ды я цябе, шчырэўшы Рэм,
Люблю пашанліва і стала,
Бо без цябе і глух, і нем.

1985

* * *

Рэм, мой прадаўні друг,
Табе жадаю дужа:
Няхай бягуць памалу
Дзён непрыемных коні,
Хай хопіць сілы ралу
На маладым загоне.

Надпіс на кнізе

«Кахаць — гэта значыць...», 1986

* * *

Мне Рем, как Рим,
Всегда любим.
Рем, как и Рим,
Неповторим.

1988

* * *

Ванкарэму,
Без якога
Пуста ў Менску,
Як у свеце.
Дружа,
Веру я прыкмеце,
Што вяртаецца дарога!

*Надпіс на кнізе
«Трэба дома бываць часцей...», 1994*

РАДЗІМА СНОЎ

Дзе пупок адрэзаны,
Дзе слупок абрэзаны,
Куток дарагі.
Плач зрэзанай бярэзіны
Стукне ў берагі
Соннай рэчкі памяці
Ды ў скроні араллі,
Дзе стане сум снапамі ці
Ветрам у быллі.
Стрычны Край Айчымавіч
На зерне зірне,
З якога ўжо магчыма і
Узыдзе рунь і не
Закаласіцца распаччу,
А ўсцешнасцю...
І зноў
Сустрэнецца на ростанях
Душа з радзімай сноў...

2001

ПЯЦІЗОРКАВЫ СМУТАК

А сябра сапраўдны,
Як і каньяк,
Чым больш гадоў,
 тым шчырэйшы,
Таму так
Вярэдзіць душу пяцізоркавы смутак
І поўніцца смагай узгадкавы гляк.

Праз ростані, праз акіян,
Праз тугу,
У свет бласлаўлёная цёплай Радзімай,
Спяшае сцяжынка сустрэчы магчымай,
Заняўшы за ціхай самотай чаргу.

Чарга йдзе марудна ў дагоду гадам,
Не кожнаму выпадзе тут дачакацца,
Усе мы па-свойму самаашуканцы —
Сябе суцяшаем:
Сустрэнемся там...

2004

Я каву і Міры Серперам

* * *

Каб лішняга ніхто не вякаў,
Бясспрэчнае скажу адно:
Харошы ўшацкі малец Якаў,
А ўсе астатнія даўно
Не гэткія, як быць павінны.
P. S.
Яшчэ не кепскі — сын Куліны...

1978

* * *

Продкі ані мае, ні твае
Сваёй зямлі не мянялі.
І зараз ім гэтай зямлі стае
У хвойніку пад крыжамі,
У бярэзніку пад камянямі.

Кавалі твае лемяшы, вухналі,
Мае дзірваны ўздзіралі.
І мелі круглыя, як нулі,
На путах вузлоў каралі.

Спрадвеку зямля мела дзве рукі —
Гарбелі каваль і араты.
І пераводзіць маглі землякі
Хіба мазалі на караты.

Твой ножны сталіў,
Моў авечку стрыг.
І тых інтрыг,
Што малых местачкоўкі
Вучылі цвяліць крамароў старых:
— Ці прадаюцца свіныя падкоўкі?

І толькі канфлікту таго было
У бытавым пытанні.
Не дужа давілася салам кубло.
Падбрыкваў азадак баранні.

Дзве мовы чулі бары і палі.
Раслося флянцам і парасткам.
І зелле вяселля продкі пілі:
Мой — квартай,
А твой — напарсткам.

І мы не адзін асушылі гляк,
І мы не ў даўгу перад крамаю.
Тваё здароўе,
Мой друг і зямляк,
Шаноўны Якаў Абрамавіч!

1978

* * *

Міры Серпер-Салавей на 50-годдзе

Ушацкая — а значыць гэта,
Што прыгажэй цябе няма.
Ступаеш — свеціцца планета,
Рухавая, як ты сама.
Хоць не было пра тое ў друку
Паведамленняў,
Не заціх
Да нашых дзён на ўшацкім бруку
Грук ад абцасікаў тваіх.

З усіх крутых вяршынь Паміра
І з параснікаў жаніхі
Выглядвалі, дзе ходзіць Міра, —
Ва ўшачу ўсе вялі шляхі.
І кожны безнадзейна плакаў,
Што не абраннік Мірын ён.
Крычаў яшчэ ў калысцы Якаў:
«Гіб, Міра, лапачкі!» — праз сон.

Ты чарацінку паўтарыла з азёр.
Не толькі землякоў —
Прыйшла, пабачыла, скарыла
Цельпукаватых мінчукоў.

Туга Амерыкі, ОВІРа
Расце,
І ўсе ў тузе не спяць,
Бяры ў палон красою, Міра,
Табе заўсёды дваццаць пяць!

Я да цябе ў прызнаннях шчыры.
Жадаю Яшу па начах
У Міры выбіцца ў куміры,
Кахаць да зорак у вачах!

1989

* * *

*Памяці
Якава Абрамавіча Серпера*

Як з небасхілу маладзік,
З крывіцкіх местаў і мястэчкаў,
Не распачаўшы з лёсам спрэчкаў,
Калі яўрэйскі профіль знік?

Мне не хапае дружбака,
Суседа, лекара, дарадцы.
Бяседа стала папярхацца,
Як п'яніца ад першака.

Без коміна
Няўтульна хатцы,
А небу — без маладзіка...

1994

Барысу Забораву

* * *

У нас мастацкая сям'я:
І тата мой мастак, і я.
Мастацтвазнаўцам стаў мой брат —
Праславіць нас ён будзе рад!

1969

САЛЮТ ПАРЫЖУ

Гуляка і філосаф закаханы,
Транжыр і мот, гультай і працаўнік,

На экспарт звык збываць свае заганы,
Ажно запыхкаўся вякоў цягнік.

Глядзіць з нябёс анёл закалыханы
На той, напханы Сенаю сяннік.
Грудзей красунь спякотныя барханы
Турбуеш, каб нашчадны пал не знік.

Чырвона-жоўты шалік —
фара ў фуру —
На Елісейскіх выпасах да твару
Табе,
пастух вачэй і душ,
Парыж.

Прыняць хацеў бы, як заслугу, кару.
Тваю насмешку ўбачыць марна мару
Я — ўшацкай араллі азяблы глыж.

1987–1988

У МАЙСТЭРНІ Ў БАРЫСА ЗАБОРАВА

Слівіна з выбалелымі сукамі
Адцвіла. Зацвітае каштан.
Пранырлівы, як сам шайтан,
Верабей у мураве зялёнае
Нешта шукае.

Маэстра з чорнай яшчэ барадою
Вераб'я па-гаспадарску пасе,
Як пад Мінскам бычка-трацячка па расе
Разам з бадліваю чарадою.

Пыл вясковых дарог
Успамінае мінчук карэнны.
Ірына ў гарачую бульбу
Кладзе па-ўшацку кроп.
Мастака з Амерык, з Азій, з Еўроп
У Беларусь скіроўваюць гены.

Забыўся мой гатэль на Распаі.
Як некалі ў мамы маёй, гасцюем, сябры,
Дыміцца бульба ў парыжскім двары.
Быкава адно не хапае.

Барыс у марах не ў барах —
У барах зялёных,
Якія забрала чарнобыльская чума.
Карцін у майстэрні амаль няма —
Яны ў дарозе, яны ў салонах.

Забораўскі конь не чуе сутрыму...
Дзядзінцы крывіцкія
Праступаюць з імжы...
Мастак у Парыжы,
І з-за мяжы
Слава вяртаецца на радзіму.

1991

* * *

Душа,
Ад нецярплівасці згарыш,
Захочаш вобраз
паўтарыць абрысавы,
Папросішся ў забораўскі Парыж —
Чупрыністы,
Ірыніста-Барысавы.

1993

* * *

Барыс!
Тут словы ёсць,
Табе адрасаваныя.

Былую весялосць
Прыгадваем з пашанаю.

*Надпіс на кнізе
«Артаі, які пасвіць аблокі», 1996*

* * *

Туга жыве ў паглядзе.
Жывеш,
Пакуль гарыш.
Сугуччы п'е суладдзе:
Барыс,
Парыс,
Парыж.

*Надпіс на кнізе
«Евангелле ад Мамы», 1996*

Самсону Палякову

ЦЫГАНСКАЯ ПРАФЕСІЯ

Кіно — цыганская прафесія,
Дзе папрасі,
А дзе змахлюй,
Каб высякала іскры крэсіва,
Рабі з расы і слёзаў месіва,
Малі багоў,
Чарцей малюй.

Блазноцься як дурней
З артыстамі,
І смех за брэх,
І брэх за смех
Прымай з парадамі вятрыстымі,

Сабе самому кукіш выставі,
Разгрызшы поспеху арэх.

Кіно — паганскае відовішча,
Яшчэ ў пячоры на сцяне
Агонь скакаў,
Каб страху сховішча
Ноч не прысвоіла адно яшчэ,
Пакуль прамень экран пратне.

І музы,
Як рознаабранніцы,
Забывшы рэўнасць,
Заадно
Шчырэюць смела,
Каб шматганіцца.
І верыць кожная старанніца,
Што толькі ёй жыве кіно!

1995

* * *

Клянуся сівай барадою,
Што я зусім не выпадкова
Люблю Самсона Палякова,
Люблю й віншую з Калядою.

P. S.

Хай доўга-доўга
Понас Хронас
Не томіцца гукаць:
«Самсонас!»

Надпіс на кнізе

«Аратай, які пасвіць аблокі», 1996

Міхаілу Герчыку

ЧАЛАВЕК

Не хлеба кус
І сала шмат,
А сэнс ядра зямнога
Разгрызці трэба акурат.
Спраў шмат.
Турбот замнога:

Чарэпаць золата і гразь,
За д'ябла і за бога,
За ўсіх адказным быць,
Іграць
Яшчэ сябе самога.

Нябыт пільнуе кожны міг,
І шчэрыцца знямога.
Усё ён ведае і ўсіх,
Апроч сябе самога!

1977

* * *

Да 60-годдзя

«Такая глуш, а гэтак шыюць!» —
Кравец бабруйскі пра Парыж
Казаў.
Бабруйск эпоху жывіць,
Бабруйскі — самы спрытны стрыж.
Бабруйск —
Сталіца ўсіх сталіцаў,
Бабруйск і ў гандлі рэй вядзе.
І Герчык мусіў нарадзіцца

Адно у Бабруйску,
А не дзе.
Лёс —
Ён не хлопчык-гутаперчык,
Лёс не шкадуе,
Б'е ззаўха.
Прывык шурупіць змалку Герчык,
Каб не паехала страх.

Хмялеў ад дам і не ад чаю,
Быў верным сябрам для сяброў.
Вяртаўся на мяжу адчаю
І ведаў час гаспадароў.
І як рэдактар да завалаў
Звык,
Бо пры ўсіх дырэктарах
Макулатуру генералаў
Ён разграбаў,
Забыўшы страх.

На працы не дыміць — палае,
Не лічачы свае гады.
Казала партыя былая:
«Дзе Герчык —
Поспех там заўжды!»

1992

Давіду Сімановічу

* * *

У модзе то крымплён, то твід,
То зноўку лён і воўна.
Мне Сімановіч,
Мой Давід,

Галоўны усё роўна.
Дзе Сімановіч —
Поспех там
У тэлегледачоў,
У дам!

1987, Віцебск

* * *

Сімановіч без Віцебска,
Як слова без націску.
Віцебск без Сімановіча,
Як слон без слановішча.
У Віцебску быць
І не ўбачыць Давіда,
Як у Парыжы,
Не маючы гіда.
Ад Сіма ці Адама
З'явіцца антыподыку?
Хачу і ў новым годзіку
Я падабацца Додзіку
І Віцебску — таксама!

1990

ЗОРКА ДАВІДА

Двухшчыт Давідаў
Зоркай шасціконцай
Акрэсліўся ў вячніне на сцяне.
Заступніцай выгнанніцкага сонца
Зазяла зорка ў горкім тумане.

Выводзіла не з аднаго палону
Па ўсёй зямлі
Давідаву радню.
Двухшчыт Давідаў пад сваю заслону
Браў будучай Айчыны чысціню.

Бо прашчур лашчыць мог
І прашчу, й гуслі,
Псалмамі звекавечыць звон крыві.
І ворагі ў балоце глупства грузлі,
Давіду Бог дазволіў быць:
— Жыві!

Вясёлае жыццё бывае звонку.
Самота й гарката ў душы на дне.
І крэсліў лёс на сынавым пярсцёнку:
Усё мінае, й гэта праміне...

1997

Ірыне Сляповіч

ЭСЭМЭСКА

Утравець баіцца сцэжка,
Бо па ёй ідуць штодня
Дзядзька Жарт
І цётка Ёсмешка —
Босай ісціны радня.

Іх чакаюць пагасціны
І прыгадак праснакі
У спадарыні Ірыны,
Мудрай Якавай дачкі.

У руплівай завіханкі
Пан Настрой
Вядзе свой рэй.
Мовіць Жарт:
— А грэйсэ данке!
Ёсмешка ўслед:
— А зохэн вэй!

2011

Уладзіміру Ідэльсону

НЯПРОСТА

Да 70-годдзя

Ад малатка як уцячы цвіку?
Як ямбу перакінуцца харэем?
Адчуў ты добра на сваім вяку,
Што ўсе вякі не проста быць яўрэем.

Адным магу суцешыць —
Не прасцей
І беларусам быць у Беларусі.
Зярняты год
Праз сіта сноў прасей.
Мы ўсе —
Мігцінкі ў зорнай пацярусе.

І як твой род ні секлі, ні мялі,
Ты выжыць здолеў.
І ў табе прачула
Загаварыла мова той зямлі,
Што прадзедаў аднойчы прыхінула.

Мы на адной зямлі.
Мы ўсе свае.
Але сваё хай кожны прышануе.
Нам моц і немач Бог Адзін дае.
І неба шчодрыць лусту праліўную...

1996

Д а ў в а г і

Азгур Заір Ісакавіч (1908–1995) — скульптар, народны мастак СССР.

Барсук Захар (1915–1942) — паэт, пісаў на ідыш. Загінуў на фронце падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Бялік Хаім Нахман (1873–1934) — ураджэнец Валыншчыны (Украіна). Класік яўрэйскай літаратуры, паэт яўрэйскага нацыянальнага адраджэння. (Падрадкоўнікі вершаў зроблены Аронам Скірам.)

Бязроўкі Рыгор Саламонавіч (1918–1981) — літаратуразнавец. Двойчы рэпрэсаваны (у 1941 г. і 1949 г.), рэабілітаваны ў 1956 г. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Гардон Міхл (1823–1890) — ураджэнец Вільні. Паэт і празаік, пісаў на іўрыце і ідыш.

Герчык Міхаіл Навумавіч (1932–2008) — пісьменнік, выдавецкі рэдактар.

Дракахруст Аляксандр Абрамавіч (1923–2008) — паэт, ваенны журналіст, пісаў на рускай мове. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Забораў Барыс Абрамавіч (1935) — мастак. З 1981 г. жыве ў Парыжы.

Ідэльсон Уладзімір Барысавіч (1926) — журналіст, перакладчык, выдавецкі рэдактар.

Каган Сара Рувімаўна (1895–1941) — паэт і празаік, пісала на ідыш. Загінула ў Мінскім гета.

Кацнельсон Іцык (1886–1944) — ураджэнец Міншчыны. Паэт, пісаў на іўрыце і ідыш. Падчас Другой сусветнай вайны змагаўся ў Польшчы ў падполлі супраць нацыстаў, загінуў у Асвенціме.

Кіслік Навум Зіноўевіч (1925–1998) — паэт, пісаў на рускай мове. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Мальцінскі Хаім Ізраілевіч (1910–1986) — паэт і перакладчык, пісаў на ідыш. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Рэпрэсаваны ў 1948 г., рэабілітаваны ў 1956 г. З 1975 г. жыў у Ізраілі.

Надзір Мошэ (Іцхак Райз; 1885–1943) — ураджэнец Усходняй Галіцыі. Паэт, навеліст, драматург, тэатральны крытык. Пісаў на ідыш.

Нікіфаровіч Ванкарэм Валяр’янавіч (1934) — публіцыст, літаратуразнавец, перакладчык. З 1993 г. жыве ў ЗША.

Палякоў Самсон Германавіч (1938) — журналіст, кінасцэнарыст. Выхаў у Ізраіль.

Платнер Ісак Ізраілевіч (1895–1961) — паэт і празаік, пісаў на ідыш. Рэпрэсаваны ў 1949 г., рэабілітаваны ў 1956 г.

Рабкін Абрам Ісакавіч (1925) — ураджэнец Бабруйска, мастак. Жыве ў Санкт-Пецярбургу. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

Рэйзін Рува (Рувім Шоламавіч; 1911–1942) — паэт, пісаў на ідыш. Загінуў на фронце падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Рэлес Рыгор Львовіч (1913–2004) — паэт і празаік, пісаў на ідыш.

Серпер Якаў Абрамавіч (1938–1994) і Серпер-Салавей Міра Захараўна — землякі, выехалі ў ЗША.

Сімановіч Давід Рыгоравіч (1932) — паэт і перакладчык, піша на рускай мове. Аўтар праекта «Шагалаўскія дні» ў Віцебску.

Сляповіч Ірына Якаўлеўна — перакладчык, рэдактар.

Талалай Леў Барысавіч (1906–1942) — паэт, пісаў на ідыш. Загінуў на фронце падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Харык Ізі (Ісак Давыдавіч; 1896–1937) — паэт, адзін з заснавальнікаў савецкай яўрэйскай літаратуры. Рэпрэсаваны і расстраляны ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1956 г.

Шагал Марк Захаравіч (1887–1985) — ураджэнец Віцебска. Графік, жывапісец, тэатральны мастак, майстар манументальных і прыкладных відаў мастацтва, паэт (пісаў на ідыш). Жыў у Францыі. (Падрадкоўнікі вершаў зроблены Львом Берынскім.)

Шведзік Генадзь Барысавіч (1917–1942) — паэт, пісаў на ідыш. Загінуў на фронце падчас Вялікай Айчыннай вайны.

Ірына СЛЯПОВІЧ

Змест

Шчырая споведзь і трывожны роздум. *В. Нікіфаровіч* 3

Стваральнікі высокае красы

Толькі б яўрэі былі!.....	7
Пастаялец нябёсаў.....	15
І кожны ў мур цаглінай лёг жывой.....	17
Хаім Мальцінскі.....	20
Заір Азгур.....	22
Іскра ў попеле.....	23
На палях вечнасці.....	28
А пісаць Грыша ўмее.....	30
Заклінальнік і гранільшчык слова.....	35
Прысуджаны да найвышэйшай кары.....	39
Радасць бліскавіцы.....	43
Як у п'янку, уцягваешся ў Парыж.....	46

Галасы неўміручага хору

Бялік Хаім Нахман	
Заблуканая зорка.....	61
Мой сад.....	62
У каго дык жомчуг.....	66
Ты хочаш.....	68
З нізкі народных песняў.....	69
* * * Мора цішыні шпурляе.....	71
Над ракою вырастае.....	72
Пала кропляй слязіна.....	73
Недзе там.....	73
Адпятае пава залагая.....	75
Тым не вер.....	76
Ахіні крылом з любоўю.....	76
Пісала ліст.....	77
* * * Хацелася б ведаць, якою.....	79
Схіленая галіна.....	80
Маленства.....	81
Вечны дом.....	81
Апошнія слова: Прароцтва: <i>Урывак</i>	82
* * * А святло здабыў я не з пустэчы.....	87
Надзір Мошэ	
Як стаў рабін Элімэлах.....	87
Гардон Міхл	
Чарачка гарэлка.....	88
З народнага	
Тумбалалайка.....	89
Кацнельсон Іцык	
Здарылася нагода.....	90

Разынкi і мiгдал.....	91
Цялятка.....	92
Харык Ізі	
Адданасць: <i>Урыўкі з паэмы</i>	93
Рэйзін Рува	
Фанька.....	117
Каган Сара	
Сябе маладзей адчуваю.....	120
Сустрэча.....	121
Шведзiк Генадзь	
Па кету.....	122
Фарбы.....	124
* * * Ці бачыў ты жыты густыя?..	126
Мора.....	126
Мора і зямля.....	127
Мора і птушка.....	128
Маё развітанне з морам.....	129
Талалай Леў	
Тэўе-малочнiк.....	130
Развітанне.....	131
На маршы.....	133
Барсук Захар	
Калi падумаеш.....	135
Я развітаўся з жыццём.....	136
Шагал Марк	
Краiна нараджэння.....	137
Бацька.....	138
Маці.....	139
Сёстры.....	139
Брат.....	140
Сад.....	140
Мая жонка.....	140
* * * Хаціна старая, анi акна... ..	141
Першы настаўнiк.....	141
Карабель.....	142
У Лісабоне перад ад'ездам.....	143
На караблі.....	144
* * * Ці Бога маліць мне?..	144
* * * Я маляваў плафон і сцены... ..	145
Лесвіца Якава.....	145
* * * Мой горад, мяне не забыў ты яшчэ?..	146
Да высокай брамы.....	146
Горад далёкі.....	147
Вiленская сiнагога.....	148
Памяці мастакоў — ахвяраў Халакосту.....	149
Мой народ.....	151
Майму роднаму Вiцебску. <i>Пераклад Д. Сiмановiча</i>	152
* * * Маўчыш ты, ці хочаш, мая краiна?..	154

Мае слёзы.....	154
Бэла.....	155
* * * Калі настанеш, гадзіна мая?	156
Гэтулькі год.....	156
* * * Мой міг, мой дзень, мой апошні год... ..	158
Вечаровыя модлы.....	158
Карціна.....	159
Твой покліч.....	160
* * * Я, Твой сын... ..	160
Цяпер.....	161
Пра гэтую яснаць.....	161
Платнер Ісак	
З нізкі «Гэтага нельга забыць»	162
* * * Змакрэлаю і золкаю травой... ..	162
Асеннія вечары.....	162
Песня пра Месяц.....	164
Мой адказ.....	165
Рэлес Рыгор	
Такая доля.....	166
У дзяцінстве.....	167
Дом.....	168
Салют.....	168
Няма адрасата.....	169
Быццам птушкі.....	170
Запозненая вясна.....	171
Саладзей ад мёду.....	171
Сад.....	174
* * * Маланка, што ў глыбокай ночы... ..	174
Малады бусел.....	175
Атожылак.....	175
* * * Калі вятрыска дрэмле... ..	176
Дзе знайсці?.....	177
З кірмаша.....	178
Па прыступках: <i>Урыўкі з пазмы</i>	179
* * *	182
Мальцінскі Хаім	
Ядзерца.....	184
* * * Віцьба ціха плюскоча... ..	184
Канвеер.....	185
* * * Старая, што з базару ціха йдзе.....	185
* * * Шліфуюць каменьчыкі хвалі да поту... ..	186
* * * У полі ў студзеньскую імжу... ..	187
* * * Аблачынка... ..	187
* * * Прывёз з Сібіры прыказку... ..	188
* * * Праз трыццаць год перада мной зноў узнік... ..	188
* * * Мой душэўны сусед, нездарма-такі... ..	188
Сэрца крыніцы.....	189
* * * Я ўспамінаю вір круты... ..	189

*** Колькі вёсен і зім ні міне...	190
*** Пад нагою маёй храбусцяць камянькі...	190
Столькі песень у мяне...	190
*** У мора сонца йдзе на даяглядзе...	191
*** Дыхае у духаце...	191
Мора адпачывае...	192
У трамваі...	192
Беларускаму паэту...	193
Як сем сонцаў...	193
*** У цэнтры сталіцы — дзе-небудзь з краю...	193
*** Калі за стол саджуся ў вечаровай цішыні...	194
*** Буду ляжаць я...	194
*** Здзівіць мяне хочацца...	195
*** З усіх маіх дзён і гадоў...	196
*** З ног абмятаю снег...	196
Паплетнікам па духу, сябрам па жыцці	
Незабытае, векавечнае	
Вясновая замалёўка на беразе Ваўчэнскага возера...	197
*** Апошнія паэты яўрэйскія...	198
Над Ямай...	200
*** Шалом, Ерусалім...	201
З цыкла «Стане Віфлеемам сэрца...»	
*** Каля Гасподняй Дамавіны...	201
*** Ён ступаў...	202
Сцяна Плачу...	203
Ерусалім...	204
*** Страх свой не абтрасеш, як прах...	205
Святарнае святло: <i>Трыпутнік</i> . III. Раскрыжаваньня рукі...	205
*** Чым Бог бліжэйшы да зямлі...	206
Марку Шагала	
Сустрэча...	206
Марк Шагала...	207
Вяртанне сноў...	208
Да партрэта Марка Шагала...	209
Цвікі...	209
Рыгору Рэлесу	
На дзевяць дзесяткаў...	210
Заіру Азгуру	
Натуршчыкі...	211
Рыгору Бярозкіну	
*** З пасмаю дыму ад папяроскі...	211
Навуму Кісліку	
Хвала паперы...	212
*** Ён не зважаў на літграмы...	214
*** Галавы сваёй кавун...	214
*** Перакладаў не што папала...	214
*** Мінае бум на гвалт, на тлум...	215

*** Талмачу, барадачу	215
*** Наум, ты — ум эпохи	215
*** Сем дзясяткаў	215
*** Навум!	216
Абраму Рабкіну	
На выставе	217
Аляксандру Дракахрусту	
*** Слава Аляксандру Дракахрусту	217
Памяці Аляксандра Дракахруста	218
Ванкарэму Нікіфаровічу	
Мікрараён	218
*** Хай звады пойдучь ўсе калом	219
Інтэлект Зямлі	220
*** Пакуль са мною мудры Рэм	221
*** Тут на прызнанні месца мала	221
*** Рэм, мой прадаўні друг	221
*** Мне Рэм, как Рим	221
*** Ванкарэму	222
Радзіма сноў	222
Пяцізоркавы смутак	223
Якаву і Міры Серперам	
*** Каб лішняга ніхто не вякаў	223
*** Продкі ані мае, ні твае	224
*** Ушацкая — а значыць гэта	225
*** Як з небасхілу маладзік	226
Барысу Забораву	
*** У нас мастацкая сям'я	226
Салют Парыжу	226
У майстэрні ў Барыса Заборавы	227
*** Душа	228
*** Барыс!	228
*** Туга жыве ў паглядзе	229
Самсону Палякову	
Цыганская прафесія	229
*** Клянуся сівай барадою	230
Міхаілу Герчыку	
Чалавек	231
*** «Такая глуш, а гэтак шыноць!»	231
Давіду Сімановічу	
*** У модзе то крымплён, то твід	232
*** Сімановіч без Віцебска	233
Зорка Давіда	233
Ірыне Сляповіч	
Эсэмэска	234
Уладзіміру Ідэльсону	
Няпроста	235
Заўвагі	236

Барадулін, Р.

Б24 Толькі б яўрэі былі!.. : кніга павагі і сяброўства / Рыгор Барадулін ; склад. Н. Давыдзенкі, прадм. В. Нікіфаровіча ; заўв. І. Сляповіч. — Мінск : Кнігазбор, 2011. — 244 с.

ISBN 978-985-6976-88-2.

Кніга народнага паэта Беларусі Р. Барадуліна, як заўсёды, незвычайная, змястоўная. Яе склалі артыкулы і ўспаміны пра знаных дзеячаў яўрэйскай культуры, пераклады паэзіі Х.-Н. Бяліка, М. Надзіра, М. Шагала, І. Хартыка, Х. Мальцінскага, Р. Рэlesa і многіх інш.

Аснова апошняга раздзела — вершы, прысвячаныя яўрэйскім святыням, а таксама вершы і дарчыя надпісы (захаваныя ў рабочых бланках) творцам, блізкім сябрам і калегам — Н. Кісліку, А. Дракахрусту, Я. і М. Серперам, В. Нікіфаровічу, Б. Забораву, Д. Сімановічу і інш., асабліва кранальныя сваёй журбой і вясёлай пяшчотай.

УДК 821.161.3

ББК 84(4Бел)

Літаратурна-мастацкае выданне

Барадулін Рыгор Іванавіч

Толькі б яўрэі былі!..

Кніга павагі і сяброўства

Адказы за выпуск Генадзь Вінярскі

Рэдактар Наталля Давыдзенка

Вёрстка Ларысы Ваўчок

Карэктар Марына Аляксеева

Падпісана да друку 16.05.2011. Фармат 84x108 ¹/₃₂.

Друк на рызографе. Папера афсетная.

Ул.-выд. арк. 10,25. Ум. друк. арк. 12,81.

Наклад 300 асобнікаў. Зак. 411.

ПУП «Кнігазбор».

Ліцэнзія № 02330/0003924 ад 08.04.11.

Вул. Я. Лучыны, 38-93, 220112, Мінск.

Тэл./факс (017) 207-62-33,

тэл. (029) 772-19-14, 682-83-86.

E-mail: bkniha@tut.by

Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка

ў ААТ «Аргбуд».

Ліцэнзія № 02330/0494197 ад 03.04.09.

Вул. Берасцянская, 16, 220034, Мінск.